

Ліс і сіль

Між дзвінами

Веселарці

1931

ВЕРАСЕНЬ

№

9

Падпісвайцеся
— НА ЧАСОПІС —

Падпісвайцеся
— НА ЧАСОПІС —

„ШЛЯХІ КАЛЕКТЫВІЗАЦЫ“

Орган Наркамзему і Калгасцэнтру БССР. Выдавецтва
ЦК КП(б)Б „Калгасьнік Беларусі“

ЧАСОПІС ШЫРОКА АСЬВЯТЛЯЕ ПЫТАНЬНІ КАЛЕКТЫВІЗАЦЫІ
СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКІ, ЖЫЦЬЦЁ І ПРАЦУ САУГАСАУ,
КАМУН, АРЦЕЛЯЙ, ВЫТВОРЧЫХ ТАВАРЫСТВАЎ

Кожная калектыўная гаспадарка, кожная вёска
павінны выпісваць часопіс. Кожны калгасьнік,
кожны бядняк і серадняк павінен чытаць

ЧАСОПІС „ШЛЯХІ КАЛЕКТЫВІЗАЦЫ“

ЧАСОПІС РЭГУЛЯРНА ВЫХОДЗІЦЬ ДВА РАЗЫ Ў МЕСЯЦ НА 32-Х
СТАРОНКАХ З ШМАТЛІКІМ ФОТА-ЗДЫМКАМІ І КАШТУЕ ЎСЯГО ТОЛЬКІ:

На 1 год — 24 нумары.	.	.	3	руб.
” 6 мес.—12 ”	.	.	1 ”	50 к.
” 3 ” — 6 ”	.	.	— — —	75 ”
” 1 ” — 2 ”	.	.	— — —	25 ”

Падпіску здавайце на пошту альбо лістапосцу

← Адрас рэдакцыі часопісу: →
г. Менск, Савецкая, 68, 2-гі паверх.

А Д Р Э Д А Н Ц Ы:

На недагляду рэдакцыі на тытульнай старонцы гэтага нумару нашай часопісі ўкралася
тэхнічна памылка: ЗАМЕСТ № 9 НАДРУКАВАНА — № 10.

Над дзініль
бяларусі

ЗЪМЕСТ

Перадавая—Па-новаму організаваць адыходніцтва.

Волдны—Дабіць стаўку на самацёк

Праф. А. У. Федзюшын—Калектывная прыісковая гаспадаркі ў БССР.

Ф. А. Лялін—Заяц 1 пляваньне на яго.

М. Эфрон—Кантрольная работа з котнай самкай.

Паразыты трусоў і меры барацьбы з імі.

В. Генерозаў—Арганізаваць вопытнае колектывнае норкаводства.

Па Таварыствах і ячейках.

Б.—Эканамічнай разруха ў гарадох Заходнай Беларусі.

Цудзін—Выканаем наш інтернацыональны авалязак.

Ян Гон—Па крызовым шляху.

Гэта на першы выпадак.

Барташ—Справа здача аб Рэчыцкай выстаўцы сабак.

Па-новаму організаваць адыходніцтва!

Гіганцкі рост соцыйлістычнай прамысловасці, пабудоў і транспорту патрабуе нясупынна ўсё большага прытоку рабочай сілы. Толькі ў адным трэдзім квартале бягучага году па саюзу для ўсіх галін соцыйлістычнай прамысловасці трэба даць 3 мільёны рабочых, з якіх 2 з паловай мільёну прыпадае на вёску.

Па БССР на працягу 1931 году трэба даўкомплектаваць прамысловасць рабочай сілай (ня лічучы сэзонных работ) на 26550 чал.; з іх жанчын 16500 чал.

Між тым прыток рабочых за апошні час рэзка адстае ад патрэб соцыйлістычнай гаспадаркі. Гэта адставанье наглядаецца ў радзе галін прамысловасці і пры чым—рашаючых (каменнавугольная, мэталюргічнай). Недахоп рабочае сілы пагражае стаць вузкім месцам у іх разьвіцці. Яшчэ горш з прытокам рабочае сілы ў сэзонных галінах прамысловасці. Так, лесанарыхтоўкі па Саюзу былі забясьпечаны рабочай сілай толькі на 40 проц., торфараспрацоўкі—на 76,5 проц. і пудніна 64 проц.

У чым-жа корань цяжкасцяў з рабочай сілай, бо наш саюз найбольш багаты ёю. Яе рэсурсы ў нашай краіне, ва ўмовах соцыйльна культурнага ўздыму працоўных мас і скарачэння сымяротнасці нявычарпальны і ў гэтым заключаецца парука маючагася быць далейшага ніколі раней нябачнага соцыйльна-экономічнага росквіту на шляху будаўніцтва соцыйлізму. Корань цяжкасцяў у тым, што мэханізм стыхійнага неразмеркаванья рабочае сілы паміж горадам і вёскай, які дзейнічаў раней у новых умовах, ва ўмовах перамаганьня элементаў соцыйльной дыфэрэнцыяцыі вёскі, амаль перастаў дзейнічаць.

У дарэволюцыйны час соцыйльна-экономічнай базай масавага адыходніцтва было жабрацтва мільёну сялянскіх мас. Развіваўшыся капіталізм у вёсцы ўтвараў вялікую колькасць беднатаў, якая ня мела ніякай магчымасці пракарміцца на сваім маленькім кавалку надзельнай зямлі, што і выклікала масавыя „ўцекі мужыка з вёскі ў горад“. І ня толькі батрак і бядняк уцякаў з вёскі ў горад, адыходніцтва ў дарэволюцыйны час ахаплівала досьць вялікую частку селяніна—серадняка. Вось што аб гэтым пісаў Ленін: „у большасці выпадкаў сярэдні селянін ня можа звяксці кандоў з канцамі без таго, каб ня шукаць „падсобных“ пабочных заробкаў, складаючыхся таксама часікова і з прадажы рабочае сілы, і г. д.“. (Ленін „Разьвіццё капіталізма ў Расіі, том III, стар. 136, Выд. 1923 г.).

Пролетарская-ж рэволюцыя падарвала базу старага адыходніцтва. Мы падарвалі ў корні расслаеніне вёскі, стала быць перамаглі тое саме жабрацтва, якое гнала селяніна з вёскі ў горад. Нарэшце мы забясьпечылі вёску дзесяткамі тысяч трактароў і сельска-гаспадарчых машын, разьбілі кулака, організавалі колгасы і далі сялянам магчымасць жыць па-чалавецку. Зараз вёску нельга называць мачахай для селяніна. І менавіта таму, што яе нельга называць мачахай, селянін стаў асядаць у вёсцы і ў нас ня стала болей ні „ўцёкаў мужыка з вёскі ў горад, ні самацёку рабочай сілы“ (Сталін).

І так, кропніца, якая раней харчавала самацёк, пры організацыі колгасаў, ліквідавана. Такім чынам справа адыходніцтва ўступіла ў новую паласу. Калі перад намі жыцьцё паставіла рубам пытаньне—перайсьці ад „політыкі“ самацёку да політыкі організаванага набору рабочых для соцыйлістычнай прамыловасці.

Што-ж конкретна трэба зрабіць, каб мець пэўную магчымасць організаваць адыходніцтва ў колгасе?

На гэта пытанье даюць адказ Журавінскія колгасынікі, якія выступілі з адозвай прац „Комсамольскую Правду“—да ўсіх маладых колгасынікі СССР—організаваць мюдаўскі прызыў рабочых у прамыловасць. Яны пішуть: „Правільная расстаноўка рабочае сілы ў колгасе, ўядзеніе брыгаднай систэмы,—усё гэта дало нам магчымасць вылучыць для соцыйлістычнай індустрыі 300 чалавек. Зьдаельшчына адыграла ў нас рашаючую значэнне. Мы перавялі на зъдзельшчыну ўсе работы ў колгасе“.

Гэтыя некалькі радкоў з адозвы Журавінскіх колгасынікаў з усёй яскравасцю паказваюць, што пры дакладнай організацыі працы кожны колгас мае пэўную магчымасць організаваць адыходніцтва.

Дзеля тага, каб яшчэ больш падмацаваць довады аб пэўнай мажлівасці для кожнага колгасу даць прамысловасці адыходнікаў мы правядзем некалькі лічбаў з матар'ялу балансаў працы, якія даюцца украінскім інстытутам працы і соцыялістычнай рэконструкцыі сельскай гаспадаркі. Яны вылічылі, што па украінскіх колгасах лішак рабочае сілы ў 1931 г. складае прыкладна каля 57 проц. агульнага запасу і перавышае 4 мільёны чалавек.

Калі прасачыць за працоўнай нагрузкай колгаснікаў па колгасах Беларусі, можна ўпэўніцца, што колгасы маюць вялікую колькасць рабочых рук, якія поўнасцю не загружаны працай. Між тым нізкая працоўная нагрузкa працаздольных рабочых рук у колгасе прыносяць вялікія страты ня толькі колгасу, але кожнаму колгаснаму двару паасобку. Нізкая працоўная нагрузкa трymae прыбыткі колгаснага двара на штучна нізкім узроўні, што ад правільнай арганізацыі працы ўзрасце прыбытак колгаснага двара. Разам з гэтым трэба з усёй рашучасцю змагацца з рознага роду скажэннямі дырэктыў партыі і ўраду ў пытаннях адыходніцтва, выкраваць і біць па тых, хто тармазіць адыходніцтва.

З гэтага вывода. Па-першае, што кожны колгас мае ўсе мажлівасці арганізацію адыходніцтва, пад другое, правільная організацыя адыходніцтва будзе спрыяць узросту прыбыткі колгасу і кожнага колгасніка. Таму, кожны колгас і колгаснік павінен быць зацікаўлены, каб дакладна арганізацію працу ў колгасе, а вольныя рабочыя руки накіраваць у соцыялістичную прамысловасць.

Асноўнай прычынай нездавальнічаючага стану організацыі адыходніцтва караніцца ў недаацэнцыі з боку раду раённых кіруючых організацый усёй гаспадарча-політычнай важнасці адыходніцтва. Парцыйныя, комсамольскія і іншыя грамадзкія органі-

зацыі павінны ўжыць самыя рашучыя заходы, каб заданыне па вярбовкы адыходнікаў было выканана поўнасцю і ў тэрмін. Для гэтага па нашаму погляду трэба:

Дабіца ў кожным колгасе дакладнага ўліку ўсіх працаздольных, улічыць патрэбу для колгаса рабочых рук, правільна арганізацію работу ў колгасе на аснове брыгаднай систэмы і ўздашчыны, поўнасцю і рацыянальна выкарыстаць машыны і мэханізмы, ліквідаваць абязьлічку, узьняць продукцыйнасць працы на аснове шырокага разгортвання соцыялістичнага спаборніцтва і ўдарніцтва.

Трэба шырока растлумачыць кожнажу колгасніку і аднаасобніку аб ільготах адыходніку. Растлумачыць колгасніку, што нізкая працоўная нагрузкa рабочых рук у колгасе, трymae прыбыткі колгаснага двара на штучна нізкім узроўні, што ад правільнай арганізацыі працы ўзрасце прыбытак колгаснага двара. Разам з гэтым трэба з усёй рашучасцю змагацца з рознага роду скажэннямі дырэктыў партыі і ўраду ў пытаннях адыходніцтва, выкраваць і біць па тых, хто тармазіць адыходніцтва.

Партыйныя і комсамольскія ячэйкі павінны рашучы змагацца з опортуністычнай бязьдзейнасцю і самацёкам у работе па організацыі адыходніцтва. Работу па організацыі адыходніцтва правесці па ўдарнаму! Усе вольныя руки колгасаў у соцыялістичную прамысловасць! Усе грамадзкія організацыі і ў тым ліку ячэйкі паляўнічых павінны пад кірауніцтвам партыйных ячэек па ўдарнаму змагацца за выкананыне дырэктыў партыі і ўраду аба організаціі адыходніцтва для соцыялістичнай прамысловасці.

Па-баявому за працу!

Дабіць стаўку на самацёк!

З бальшавіцкай напорыстасцю ў бой за пушніну

Практыка мінулага году паказала, што работа паляўнічай кааперацыі ў радзе раёнаў неадказвае тым задачам, якія стаяць перад раённымі таварыствамі. Работа праводзілася самацёкам, без актыўнага ўдзелу саміх мас паляўнічых: адсутнічала масава-выхаваўчая работа, адсутнічала кіраўніцтва нізавымі ячэйкамі, у шмат якіх т-вах ня было разгорнута сацспаборніцтва і ўдарніцтва, ня ўжыты меры, каб арганізація брыгады паляўнічых. Дзякуючы гэтаму заданыне па нарыхтоўцы пушніны, дадзенае Белкахотсаозу на асобны квартал 1930 году выканана толькі на 42,5 проц., а па мэхсыравіне нарыхтавана на 2.534 руб. У 1931 г. за I, II, і III квартал плян нарыхтовак, як гэта паказваюць лічбы на 28 жніўня, таксама недавыкананы. Так, па пушніне выканана ўсяго на 25,2 проц., мэхсыравіне — на 49 проц., пух-пяру — 4 проц., дзічы — 4,2, лектравах — 0,065 проц.

За апошнія 3 гады нарыхтавана „самацёкам“ пушніны наступная колькасць па відах (гл. табл. № 1).

Аб чым гавораць гэтыя лічбы. Аб тым, што на нашай тэрыторыі ёсьць розныя віды пушніны, што пры добра арганізаціі працы па пушных нарыхтоўках і дзічнай нарыхтоўках можна было-б дасягнуць лепшых посьпехаў, чым вышэйпаказаныя. Можна было-б ня толькі выкананы, але і перавыкананы пляны на 200—300 проц. Калі пры самацёчным па-

радку ўсё-ж такі нарыхтавана такая колькасць, дык пры дакладнай організацыі можно было-б нарыхтаваць куды больш. Гэтыя лічбы паказваюць на злачынную бязьдзейнасць раду раённых т-ваў, праўленіні якіх не зварачалі ўвагі на нарыхтоўкі, не арганізоўвалі паляўнічых на штурмаваныне праўываў, не ліквідавалі стаўкі на самацёк. Ня глядзячы на канкрэтныя дырэктывы і паказаныя Белкахотсаозу. Гэтыя райтаварысты не прыцягнулі да нарыхтовак камсамольскія ячэйкі і піанэрскія атрады на вёсцы.

Абсьледваньнем інструктароў Белкахотсаозу выявілена, што шмат якіх т-вы нават не размеркавалі пляну нарыхтовак па сельчэйках. На сельчэйках пляны не абгаварваліся і ня былі даведзены да кожнага паляўнічага ў паасобку. Краталоўкі не раздацьлены па брыгадах нарыхтоўшчыкаў трymalіся ў магазынах пад прылаўкамі. Таксама ня былі вызначаны зборшчыкі пушніны па раёнах, а праўленіні сядзелі ў цэнтры раёнаў і чакалі пушніны самацёкам.

Чым тлумачацца такія галавацяцкія адносіны да нарыхтовак. З майго пункту погляду проста не зразуменіем важнасці нарыхтовак, не зразуменіем тых вялізарных задач, якія стаяць перад намі для завяршэння фундаманту сацыяльной эканомікі нашай краіны.

Табл. № 1.

Відь пушніны	З 1/X— 1928 р. на 1/X— 1929 р.	З 1/X— 1929 р. на 1/X— 1930 р.	З 1/X— 1930 р. по 1/IX— 1931 р.	Усяго за 3 гады
Барсук . . .	76	231	157	464
Воўк . . .	448	256	326	1030
Ваверка . . .	—	80240	13066	92306
Выдра . . .	—	—	3	3
Гарнастай . . .	847	1467	1750	4064
Заяц шарак . . .	35089	27514	54099	116702
" бяляк . . .	2375	4025	2277	8677
Крот . . .	41	7789	75995	83825
Падук . . .	—	36	369	405
Куніца . . .	—	124	93	217
Лісіца . . .	2433	2393	2413	7239
Ласка . . .	464	834	774	2007
Норка . . .	1	170	128	299
Тхор . . .	4412	4481	5805	14698
Белка ледага . . .	—	1	98	99
Рысь . . .	19	20	15	54
Усяго . . .	46205	129584	157367	333154
Кошка . . .	—	3876	4110	8286
Сабака . . .	—	2570	13683	16253
Трус . . .	—	756	2486	3243
Усяго . . .	—	7202	20579	27781
Усяго . . .	46205	136783	177946	360935

Асобныя старшыні рабт-ваў імкнудца змазаць злачынныя адносіны да нарыхтовак, адгаварваючыся тым, што не ва ўсіх раёнах ёсьць эканамічная база для выкананья плянаў. З гэтых згадаўца нельга. Пасколькі вясення нарыхтоўкі пушніны мелі апору выключна на крата, якога ў нас дастаткова ва ўсей БССР, дык чаму імі ні выкананы пляны хоць па крату. Уся справа ў тым, што ні была сваячасова мабілізавана на нарыхтоўкі грамадзкая ўвага, бо каб гэ-

тага ні было, дык пляны былі-б ні толькі выкананы, але і перавыкананы, як гэта зрабілі перадавыя райтаварысты, якія за 2 месяцы нарыхтавалі ў сярэднім: Чашнікі 485 проц., Копыль 350, Гарадок 340, Віцебск 320, Орша 305, Горкі 250, Слуцк 220, Заслауе 200, Магілёў 120 проц., Койданава—160 проц.

Першага лістапада пачынаецца асеньняя і зімняя нарыхтоўка пушніны. Трэба зараз-жа распачаць па раёнах падрыхтоўчую працу так, каб плян нарыхтоўкі пушніны на 4 квартал, ні толькі быў выканан але каб была нарыхтавана пушніна недавыкананых трох папярэдніх кварталаў. Для гэтага трэба зараз-жа абгаварыць плян па ўсіх раёнах і сельчэйках у паасобку, даць заданыне кожнаму паляўнічаму, сваячасова задаволіць паляўнічых огнябоепрыладамі, паклапаціца аб прамтаварах для прэміраваньня здатчыкаў, стварыць гуртки, на якіх вывучаць правілы паляванья на рознага зывера, здыманыне і выхажваныне пушніны, організаваць ударныя брыгады паляўнічых. Трэба растлумачыць кожнаму паляўнічаму ўсё гаспадарча-палітычнае значэнье пушніна-нарыхтовак для нашае краіны.

Для таго, каб падешышыць якасць пушніны, неабходна падрыхтаваць правілкі, сушки шкур звяроў і разаслаць іх па ячэйках, вызначыць зборшчыкаў пушніны па раёнах і па сельсаветах і ўстанавіць продант адлічэння ў іх карысць. Падрыхтаваць тару для сваячасовой адпраўкі пушніны на пушную базу, не даючы ёй залежвацца ў рабтаварыствах ці па руках паляўнічых. Падрыхтаваць адпаведныя квітанцыйныя кніжкі для прыёмкі пушніны. Дагаварыца на мясцох—з РВК, райкалгассаюзам, калгасамі, сельсаветамі або узаемадапамозе і аслабаныні паляўнічых-калгасынікам—здатчыкаў пушніны ў добрае надвор'ё для паляванья, замяняючы гэтыя дні выхаднымі днямі. Стварыць спэцыяльныя брыгады з паляўнічых для правядзенія аблакі на вайкоў, узяўшы на вучот ўсіх спэцыялістых—абкладчыкаў вайкоў і даўшы ім цвёрдае заданыне. Задаволіць іх прыладамі паляванья—съязжкамі, лыжамі і г. д.

Самае галоўнае ў пушназагатуючу кампанію—гэта арганізацьця грамадзкасць на нарыхтоўку пушніны, дабіць стаўку на самацёк. Павесьці шырокую масавую работу, склікаць сходы па ўсіх ячэйках, арганізаць гуртки, мабілізаваць увагу насыценгазэтаў, прыстасаваўшы ўсю іх дзейнасць на выкананьне плянаў, пасылаць брыгадзіраў у вёску для правядзенія сходаў, арганізаць акты паляўнічых, вызначаючы іх старэйшымі брыгадзірамі.

З бальшавіцкай напорыстасцю ў бой за выкананыне пляну пушных нарыхтовак!

Волдынь.

Шырэй сацыялістычнае спаборніцтва і ўдарніцтва! Дамо 100 проц. выкананьня пляну пушмехзагатовак!

Калектыўныя прыпісныя гаспадаркі ў БССР.

Вопыт абысьледвання 17 лістапада ў Рэчыцкім палескім міністэрстві і Зоалагічнага музею БАН дазволіў, пасля апрацоўкі сабранных матар'ялаў па стану паляўнічай фауны і эканамічнаму значэнню мясцовых паляванняў прысыці да пэўных выводаў адносна, пасляе, пэрспектыўнага значэння палявання на фоне ўтвараемай грунтоўнай рэарганізацыі сельскай гаспадаркі, і па-другое, неабходных мерапрыемстваў у галіне рэканструкцыі паляўнічае гаспадаркі.

Гэтыя выводы хадзяць і атрыманы галоўным чынам для Палескіх, але ў арганізацыйнай частцы, вядома, маюць агульнае значэнне і могуць быць выкарыстаны, за выключэннем некаторых прыватных момантаў, па ўсёй тэрыторыі БССР і большай частцы земляробчай паласы СССР (па крайней меры ў Эўропейскай частцы саюзу).

Па сваіх натуральных умовах Рэчыцкае палескіе землявецца раёнам, дзе з поўным посыпехам могуць ажыццяўляцца і ў значайнай меры ажыццяўляючы амаль усе віды сельскай гаспадаркі, тыпічныя для данай географічнай шыраты: земляробства, жывёлагадоўля і лясная гаспадарка, прычым першая ў шмат якіх сваіх галінах у выглядзе зернавых і тэхнічных культур; лугаводзтва і травасеяння; садаводзтва і гародніцтва; жывёлаводзтва і лясная гаспадарка таксама на сціснуты прыроднымі умовамі края для свайго найвышэйшага разьвіцця і, дзякуючы, у выніку гэтага, паляванняне і яго прадукты, у розынцу ад паўночных шырот, не зьяўляецца рашающим фактарам існавання насялення.

Бліжэйшае дасьледванне данага пытання паказала, што каштоўнасць прадуктаў палявання ў адносіні да даходнасці ад сельскай гаспадаркі складае ўсяго толькі 0,48 проц. (для браёнаў Рэчыцкага палескіх). У бюджетзе кожнага паляўнічага каштоўнасць прадуктаў палявання ў сярэднім складае суму каля 23 руб. (у 1929—30 годзе), пры сярэднім падушнай даходнасці бядніцка-серадніцкай частцы насялення ў год, каля 65 руб., што прыгадавым бюджете сям'і ў 300—350 руб. складае 6—7 проц. Значыцца, тут палявання мае ўжо хараکтар некаторага падсобнага промыслу і не зьяўляецца толькі аматарска-спартыўным¹⁾, як гэта звычайна прымалася ва ўсіх ранейшых работах зводчага хараکтару. У прымысловых і паўпрамысловых паўночных раёнах Эўропейскай часткі СССР даходнасць ад палявання толькі негавышэй, складаючая (па Бітрыху) для Албанскай губ. у 1913 г. 35 руб. на год, а для Віцебскай (па Лобачаву, 1929 г.)—40 руб.

Таму і Палескіе ў сучасны момант можна таксама лічыць часткова раёнам, дзе паляванне мае падсобна-прамысловы хараکтар.

Агульная валавая даходнасць ад палявання ў 1929—30 годзе выяўлялася тут сумай у 56.400 руб., або ў 6,7 кап. з кожнага гектара ўсёй плошчы Рэчыцкага палескіх.

Але па сапастаўленні з Заходня-Эўропейскімі дзяржавамі (Германіяй), якія знаходзяцца прыблізна ў сходных прыродна-географічных умовах, паляванне ў апісваемых раёнах палескіх дае вельмі значны даход і насяленню і дзяржаве, прычым даходнасць гэта, як мы бачылі вышэй, працягвае ў год у год падаць. Між тым, вынікі вышэйпамянянага дасьледвання паказваюць, што тут ёсьць у наяўнасці ўсе неабходныя натуральныя і сацыяльна-еканамічныя умовы не толькі для стабілізацыі даходнасці ад палявання, але і для высокага яго разьвіцця, і не толькі як каштоўнага спорту, але і як даходнае гаспадаркі.

Выходзячы з вышэйпаказанага, мы і пасправляем, зъмісціць схематичны плян далейших неабходных мерапрыемстваў, накіроўваемых да захавання і палепшання палявання, якое можа, пры вядомай разыяналізацыі, стаць куды больш даходным і апраўдаць назыву гаспадаркі.

А. Схема мерапрыемстваў, накірованых да арганізацыі і разыяналізацыі правільнага паляўнічае гаспадаркі.

Ня толькі для падняцця прадуктыўнасці палявання, якое можа мець куды больше значэнне, чым зараз, але і для захавання яго ў спартыўным сэнсе неабходна карэнная змена вядзення ўсяе гаспадаркі, прычым гэта змена павінна пайсці па лініях: а) устанаўлення найбольш пажаданага тыпу паляўнічае гаспадаркі; в) устанаўлення найбольшай разыяналізацыйной сістэмы; устанаўлення найбольшай разыяналізацыйной спэцыялізацыі апошняе, прыкладна да географічных, біотонічных і эканамічных умоў кожнага раёну або нават часткі яго; д) арганізацыі, ў першую чаргу, часовых закаўнікаў-рэзэрватараў у адпаведных мясцох і ў дастатковай колькасці.

Апрача таго, неабходна карэнная змена і ўпрадакаванне кіраўніцтва справамі палявання па лініях: а) загатоўчай сістэмы; в) паляўнічае статыстыкі і вучоту; с) барадзьбы з драпежнікамі; д) наўукова-дасьледчай работы і кіраўніцтва ў галіне арганізацыі і вядзення паляўнічае гаспадаркі; е) падрыхтоўкі кадраў спэцыялістах паляўнічазнаўцам.

Зразумела, што паказаная схема, па якой павінен разыяваліца плян арганізацыйных мерапрыемстваў, датычыць, як паказана, не толькі раёну Рэчыцкага палескіх, але і ўсёй рэспублікі, па колькі яны маюць агульнае значэнне.

У даным выпадку праектуемая правільная паляўнічае гаспадарка ў Палескіх ёсьць толькі прыватны прыклад, дзе павінны быць дапасаваны паказаныя агульнага значэння мерапрыемствы. Іншая справа, калі гутарка ідзе аб спэцыфікацыі паляўнічае гаспадаркі, або або або так эванам яе натуральным раёнаў, дзе, зразумела, неабходна лічыцца з чыста-географічнымі перавагамі таго або другога раёну для вядомага тыпу гаспадаркі.

а. Тып паляўнічае гаспадаркі.

Маючы на ўвазе значэнне палявання, а таксама і вышэйпрыведзеныя даныя адносна натуральных і сацыяльна-еканамічных умоў края, якія заблісьпеч-

¹⁾ Па Лобачаву паўпрамысловым паляваннем зьяўляецца тое, дзе даход ад яго складае ад 5 да 50 проц. агульнага даходу паляўнічага.

ваюць інтэнсіфікацыю паляўнічае гаспадаркі, а разам з тым і падняцце яе даходнасці, неабходна прызнаць, што найбольш рацыянальным тыпам апошніх звязвіца тут, уперад за ўсё прамысловы спартыўны і прамысловы тыпы.

Ні чиста спартыўнае, ні, тым больш, прамысловае (экстэнсыўнае) паляванье тут ня могуць разъвівацца па наступных, відавочных, прычынах.

Чиста спартыўнае або аматарскае паляванье ў Савецкім саюзе ня мае ніякага значэння, бо, косныя выдаткі, якія неабходны пры вядзені паляванья нярэдка ў шмат разоў перавышаюць магчымую даходнасць ад яго. У вывучаемых раёнах Палесся (як і ва ўсёй БССР) асноўная маса паляўнічых складаеца і будзе складацца з сялян-калгаснікаў. Не адмаўляючы таго, што і сярод масы сельскіх паляўнічых ёсьць вялікія аматары-спортсмены, усё-ж большая частка з іх у паляваныні, бязумоўна, бачаць некаторае падсобнае значэнне, якое выявляецца ў даных раёнах, як мы бачылі, у 6—7 проц. сярэдній гадавой даходнасці паляўнічага двара.

З другога боку нельга ня прызнаць і таго, што ўжо і зараз, ня гледзячы на вельмі малую прадукцыйнасць нашых паляваныні і тую-ж, здавалася-б, нязначную, пакуль, ролю іх у снабжэнні мясам, у паляваныні кааперацыя і Наркамзем імкнуша ўсё-ж бачыць дапамогу ў вырашэнні мясной праблемы.

Але іншая справа, які бок у паляваныніх многіх асабліва, гарадзкіх паляўнічых преваліруе, і тут, вядома, з'яўсёды, будзе мець месца поўная бездаходнасць або нават убытачнасць паляванья. Але для асноўай масы сельскіх паляўнічых у вывучаемых раёнах паляванье, як ужо сказана, мае вядома падсобнае значэнне і пры інтэнсіфікацыі справы можа стаць куды нават даходней.

Таму, тып прамысловы-спартыўнага і спартыўнапрамысловага паляванья, памойму, найбольш правільны ва ўмовах земляробчай паласы СССР, дзе асноўай кропніцай існаваныя звязвіца земляробства і індустрыяльная прамысловасць.

Элемент даходнасці ў паляваныні мае вельмі істотнае значэнне і ўзмацненне яго і звязвіца першай задачай правільна, на гаспадарчым разыліку арганізаваных паляўнічых гаспадарак.

Толькі гаспадарчы разылік адначасна можа выратаваць паляванье і як спартыўную каштоўнасць цяжэй улічваемую і апраўдваёмую ў якасці гэтакай і як вядомую даходную галіну, якая косна абумоўлівае існаваныне нават цэлай прамысловасці, вырабляючай стрэльбы, бояпрыпасы, паляўнічыя прылады і інш.

Пераходзячы да канкрэтнага выпадку—арганізацыі паляўнічае гаспадаркі на тэрыторыі Рэчыцкага палесся, неабходна прызнаць, што галоўнымі перашкодамі ў ажыццяўленыні паляўнічых калгасаў у даны момант звязвіца адсутнасць у кіруючым апарате (саюзу паляўнічых і НКЗ) спэцыялістічнай паляўнічазнаўцтва, на якіх можна было-б ускласці арганізацыю гаспадарак, іх вядзеніне і кантролючую ролю. Адсюль выцякае другая неабходнасць—тэрміновай падрыхтоўкі кваліфікаўных працаўнікоў—інструктароў і паляўнічаў парадкаўцаў, хаця-б па 1—2 на кожны раён.

І так для ўпараткованай часткі Палесся, неабходна прызнаць найбольш мэтазгоднай систэмай паляўнічай гаспадаркі—систэму паляўнічых калек-

тываў, атрымліваючых у дагаворным парадку пэўныя тэрыторыі, з выключным на іх правам паляванья і ававязкаў вядзенія на прыпісной тэрыторыі правільнае паляўнічае гаспадаркі, карыстаючыся пры гэтым поўным кіраўніцтвам і загадваньнем.

Паляўнічая калгасы чиста прамысловага тыпу, дзе толькі-б прадукты паляванья звязвіліся сродкам да жыцця членам калектыву на даследванай тэрыторыі патрабуе ўкладання вялікіх капітальных грошовых затрат і кваліфікаванага кіраўніцтва. Але арганізацыя калгасаў інтэгральнага тыпу, дзе кропніцай сродкаў да жыцця, разам з паляваньнем, звязвіліся-б і іншыя віды гаспадарак, напрыклад, разъвядзеніе свойскай птушкі, трусоў, якіх-небудзь спэцыяльных культур або іншых галін сельскай гаспадаркі, упаўне магчыма і рэнтабельна. Пры разглядзе спэцыялізацыі (відавой установы) паляўнічае гаспадаркі мы пакажем на такія прыклады магчымай арганізацыі інтэгральних паляўнічых калгасаў.

Арганізацыя прамысловага тыпу паляўнічых гаспадарак, напрыклад, зоофэрмай або зоопаркаў для мэтаў зоэкспарту або атрымання племяннога матар'ялу для пасадкі або разъвядзенія пушных звязвіроў ва ўмовах поўнай няволі, могуць быць эканамічна мэтазгоднымі толькі пры дастатковым буйных маштабах, даступных толькі дзяржаве, г. зн. у саўгасных прадпрыемствах. Сыстэма вольных угодзьдзяў, г. з. незакантрактаваных асобымі паляўнічымі аб'яднаннямі, таксама, павінна няўхільна заставацца ў першы, па крайній меры час, пакуль і дзе ня будзе магчымасці іначай іх выкарыстаць.

Наяўнасць такіх вольных (але зусім не безгаспадарчых) угодзьдзяў дыктуеца яшчэ тымі меркаваныні, што пры наяўнасці менш 2 проц. паляўнічых мужскага насялення практична не магчыма будзе аб'яднанец распыленую паляўнічую масу, у асноўным занятую ў земляробчых і жывёлагадоўчых калгасах, у дастатковай велічыні паляўнічыя калектывы без штучнага перасялення іх у спэцыяльныя паляўнічыя пасяленні, што звязвілася-б зусім не-практичным, з прычыны далёка невядучай ролі паляванья ў кропніцах іх існаваныя.

Такім чынам у бліжэйшай будучыне напрашваецца систэма паляўнічай гаспадаркі ў наступным відзе:

1) Прывісныя калектывныя гаспадаркі З-га разраду там, дзе па ўмовах дастатковай контрактациі і лёгкай сувязі між наяўнымі паляўнічымі магчымы калектывы іх работа па арганізацыі і вядзенію каапераванае паляўнічае гаспадаркі з прамысловым аматарскім напрамкам і з ававязковай камэсыйнай здачай часткі здабываючай кожным членам гаспадаркі здабычы.

2) Паляўнічыя калгасы (або паляўнічыя саўгасы) інтэгральнага тыпу на абасобленых, асона каштоўных і падыходзячых для гэтага ўгодзьдзяў з прамысловым напрамкам, дзе вядзеніца культурная гаспадарка 2-га або 1-га разраду.

3) Гаспадарка на незакантрактаваных угодзьдзяў, дзе паляванье і рэгуляванье яго павінны быць забясьпечаны агульна-рэспубліканскімі законамі і правіламі з захаваннем усіх неабходных мерапрыемстваў і па падняццю эфектыўнасці паляваныя на гэтых тэрыторыях, шляхам: а) адводу ня менш 20 проц. пад заказынікі; в) забесьпчэнне аховы як у заказыніках, так і па-за імі; с) правядзенне плянавай барацьбы з шкоднымі драпежнікамі; д) уняд-

рэнне паляўнічазнаўскіх ведаў сярод насельніцтва, даручыўшы гэтыя функцыі непасрэдна веданню цэнтральных і раённых земельных кіраўніцтваў.

Вольныя паляўнічы тэрыторыі па меры палепшання шляхоў і сродкаў зносін, разьвіцца тэлефоннай сувязі і аўта-транспарту, бязумоўна таксама будуть паступаць у паступовую контрактацию і прыпісвацца да калектыву паляўнічых, ужо ня столькі залежачых ад разъяднаючых іх бездарожжа і адлегласці¹⁾.

У разуменінне аб разрадах паляўнічай гаспадаркі у матах аднастайнасці, павінны быць прыняты тыя, якія ўстаноўлены ў рэзалюцыях вышэйпамянёнае „Першае нарады“ (1928 г.), а іменна: разрад 3-і—правільная прыпісная кааперацыйная паляўнічая гаспадарка, па форме: а) заказная (на аснове систэмы заказынікаў) і б) з відавым адстрэлам (запускамі). Гэты разрад гаспадарак „характарызуецца невялікімі затратамі капіталаў, з напрамкам усіх напруджанняў на наданыне гаспадарцы такіх арганізацыйных форм, пры якіх прырода магла-б папаўняць свае вытворчыя сілы“; „разрад 2-і—культурная, прыпісная кааперацыйная паляўнічая гаспадарка па форме: а) заказная і б) з відавым адстрэлам—характарызуецца значным капіталаўкладаннем на падставе значных паляўнічазнаўскіх ведаў“; „разрад 1-ы—гадавальнікі, зоофэрмы, паркі, выспачныя гаспадаркі характарызуецца ізаляванасцю ад іншых паляўнічых угодзьдзяў натуральнымі або штучнымі перагородкамі, спосабамі накаплення вытвордаў, способамі здабычи, вядлікім разъмерам капіталаўкладанняў і вымаганінем падвышаных ведаў“²⁾.

Для гарадзкіх паляўнічых паказаная систэма таксама забясьпечвае магчымасць палявання як не на закантрактаваных тэрыторыях, так і ў сваіх прыпісных калектывных гаспадарках, будаўніцтва якіх, уласна, і павінна ўзьнікнуць у першую чаргу блізка буйных і фабрычна-завадзкіх цэнтраў, дзе бліжэйшая ўгодзьдзяя найбольш апустошана і таму найбольш вымогаючая хутчэйшага аднаўлення і папаўнення дзічай сваіх страчаных паляўнічых якасцяў. Тут можна будаваць культурныя гаспадаркі 2-га разраду, з вядлікімі затратамі на інтэнсіфікацыю палявання, якія патрабны на пасадку дзічы, пабудову штучных кармавых рэміз, арганізацыю дакладнай аховы, устаноўленыне суровых норм адстрэлу, падліку і г. д.

Пры алводзе прыпісных гаспадарак з малой інтэнсіфікацыяй (3-га разраду) траба мець на ўвазе, што ў сярэднім на аднаго аматара-паляўнічага павінна выпадаць каля 500 га ўгодзьдзяў. На меншай плошчы, як паказвае вопыт, ціжка ўтрымаць неабходную раўнавагу ў колькасці дзічы нават пры паляванні аднаго чалавека, калі ня ўводзіць сурова нарміраванага адстрэлу.³⁾ Але пры інтэнсіфікацыі гаспадаркі, зразумела, паказаная норма зусім

¹⁾ У САШ фермеры звязджаютца на аўта-машынах, пасля телефоннага апавяшчэння, за сотні кілометраў на паўгадзінную лекцыю агранома або іншы дзелавы сход.

²⁾ Рэзалюцыя „Першае нарады“ (Ю. А. Кудраўцаў. „Пути строительства“ хоцічнага хозяйства“, стар. 97, Масква, 1929 г.

³⁾ У БССР пры такой норме, лічачы за ўгодзьдзя ўсю яе плошчу, апошні хоніць каля 24000 паляўнічых, г. з. што ўжо зараз мы ня маєм запасной плошчы і пры адсутнасці інтэнсіфікацыі паляўнічай гаспадаркі далейшы рост колькасці паляўнічых можа ісці толькі за кошт зьніжэння адноснай (а потым абсолютнай) прадукцыйнасці палявання асобных паляўнічых.

умоўна, бо нагрузкa ўгодзьдзяў паляўнічымі можа быць павялічана за кошт падняцця жывога запасу дзічыны.

А між тым, няма нікага сумлення ў тым, што іменна гэта спартыўнае значэнне палявання будзе ўзрастасць праёста працарыянальна росту садыялістичнай культуры і матар'яльнай забясьпечанасці працоўных за кошт прадуктаў земляробства і жывёлагадоўлі, на прымаючы, аднак, таго ўродлівага значэння буржуазнага „чыстага спорту“, калі дзіч і інш. жывыя аб'екты, як, напрыклад, садачныя галубы, служаць толькі рухомымі мішэнямі.

Пакуль-жа адзінаправільным будзе той погляд на мяцшовае паляванне, які бачыў-бы ў ім адначасна абедзве яго каштоўнасці: і эканамічную і спартыўную.

Ня можа быць і гутаркі таксама і аб чыста прамысловым паляванні ў даным раёне, г. з. такім, якое ўпаўне забясьпечвалася адзінкі паляўнічых прамыславікі і павабавіла-б таго падсобнага даходу і спартыўнага задавальнення тысячы іншых паляўнічых-аматараў.

Чыста прамысловае паляванне ў паласе земляробчай культуры, па-правідловаму выразу Д. К. Салаўева, з'явілася-б у сучасны момант форменным „анахранізмам“, які даўно аджыў свой час тут. Ды і практична такі тып палявання, пры той шчыльнасці паляўнічага насельніцтва, дзе на тысячу га прыходзіцца ад 2 да 3,5 паляўнічых, ня мог бы існаваць пры эктэнсіўным вядзеніні гаспадаркі.

Што датычыць перавышэння ў тым або іншым выпадку элементаў спартыўных або элементаў прамышловаага значэння ў будучай паляўнічай гаспадарцы, дык гэта цалкам будзе залежаць ад разраду апошняга¹⁾, а іменна—паляўнічая гаспадаркі 1-га разраду будуть амаль чыста прамышловаага характару (напр. зоофэрмы); прамышлова-спартыўнага тыпу павінны быць паляўнічыя гаспадаркі 2-га разраду і спартыўна-прамысловыя—3-га разраду. Прэваліраваныне ў кожным выпадку таго або іншага тыпу гаспадаркі абумоўліваецца прыроднымі тэхнічнымі і эканамічнымі магчымасцямі.

в. Систэма паляўнічая гаспадаркі

Важнейшым мерапрыемствам у справе падняцця прадукцыйнасці палявання з'яўляецца таксама ўстаноўленыне вядомай систэмы вядзенія гаспадаркі.

Існуючая да гэтага часу систэма „вольных ўгодзьдзяў“, на якіх палявалі „вольныя паляўнічы“ і прывяла да назіраемага падзення палявання (аб якім гаварылася вышэй). Неабходны іншыя прынцыпы ў карыстанні паляўнічымі ўзгодзьдзямі, прынцыпы, дазваляючыя падтрымліваць і павялічваць прадукцыйнасць апошніх, весьці суровы, чыста гаспадарчы падлік матар'яльных рэсурсаў, і эканамічная мэtagоднасць.

У сучасны момант найбольш заслугоўваючай увагі з'яўляецца систэма абасобленых прыпісных калектывных паляўнічых гаспадарак, ухваленая ў рэзалюцыях 1-й нарады па будаўніцтву паляўнічай гаспадаркі, якая адбылася ў 1928 г. у Маскве. Праўда да гэтага часу няма цьвёрдых паказаньняў па гэтаму пытанню з боку кіруючых органаў, але юрыдычныя падставы да ажыццяўлення прыпіскі

¹⁾ Аб разрадах паляўнічых гаспадарак гл. ніжэй.

Типы памятных гаспадарек

і іх назначень!

Раз- ряд	Відмінності			Відмінності	Неабходні таїни югельські
	Галоуны	Другарданы	Зусім недупчальна		
I тип А я с н ы на: а) пирнатую дзіц.	III Цецирук, глу- шэць рабчык.	Слонка, галубы, ва- вёрка, зайцы, касуя, дзік.	Воўк, рись, ліс, тхор, гарнастай, ястреб-щеч- рватник, ястреб-пе- нілатник, канюк лисны, падоракі—взлакі і малы, беркут, філін.	Куніца і берук.	1. Яглікаваня, верасковая і сфаг- навыя бары, саснова-дубовыя суборы і су- грудки, 3. Асінава бярозавая дробна- асеве і 4. Дробнальсце па балоце.
на: в) зъвераватканную дзіц	III; II Касуя, дзік (лось, даниель).	Глухшэць, рабчык, це- цирук, слонка, галубы, качки, зайцы, вавёрка, берук.	Воўк і рись, тхор і гарнастай, філін, ястреб-щеч- рватник, беркут, па- доракі, канюк, пе- нілатник.	Ліс і куніца.	1. Шырокалісцівенный лясны суборы, 2. Ольси, 3. Белі, віспы шырокалісцівенного лесу серед болот, 5. Лісув'язнина маладнякі (жардинакі), 6. Верасковая бара (жардинакі).
на: с) пушнога зъвера	III Ліс, вавёрка, гарнастай, берук.	Куніца, касуя, дзік, соня-пальчик, ласка, крот.	Воўк і рись, філін, ястреб-щечрватник, і переплатник, беркут, па- доракі.	Куніца.	1. Шырокалісцівенный лясны, 2. Саснова-дубовыя суборы і сугрудки 3. Сухія бары.
на: д) камбінаваный	III; II Касуя, дзік, (лось і даниель), глухшэць, рабчык, цецирук, зайцы	Слонка, галубы, ва- вёрка, соня-пальчик, крот.	Воўк, рись, філін, беркут, ястреб-щечра- ватник і переплатник, падоракі, канюк.	Барук, ліс, ку- ніца.	1. Баравий югельський, 2. Шырокалісцівенный лясен, 3. Саснова-дубовыя суборы, 4. Белі, 5. Віспы шырокалісцівенного лесу серед болот.
II тип Водна-балотны на: а) пирнатую дзіц	III; II Качкі (крыжни, чиракі, белавоки німрок), кулакі (чунгай, бекасы).	Качкі і кулакі іншых відлій, балотны курач- кі, драчы, паганкі, кур- кі і інш. працітні віды.	Балотны лунь, сан- сан, ястреб-щечрват- ник і переплатник, пад- оракі, філін, арлан-бе- лахвост, сірая варона, воўк, лісіца, тхор, гар- настай, куніца.	Белы бацин, виль (вялака і малал), карпун, чорны цапля, скопа, лу- гавы лунь, вадзя- ная краса, норка, выдра.	1. Ракі, 2. Проточными і сточними азёрами, 3. Сирмачеными болотами, 4. Асаковыя Мокровія болоты 5. Белі (кругівіям) сарод палсу 1 лісув'язнина
на: в) зъверавую фууну	II; I Бобр.	—	Выдра, норка, воўк, філін, ліс, куніца, гар- настай, тхор.	—	1. Закорятыя ведомім, вишневими рек
III тип П а л ж ы на: а) палявую дзіц	I Выдра, норка.	Вадзяны пашук.	Воўк і філін.	—	Рыбныя речкі, азёры і ріви
	III; II Заяц-шарак, шпрай курапатка.	Перепей, драч, галубы, дрофа, цецирукі, гусі, сі- вац, крот.	Воўк, ліс, тхор, гарна- стай, ястребы—щечра- ватник, і переплатник шпрай варона, сапсан, філін, беркут, чаплок, махнаногі канюк, воран.	Памалы лунь, пус- тельга, соры, ластка. 3. Зарасньяні хмызнякі 4. Мілітарантны паскі 5. Сухія луги 6. Асушаныя болоты	1. Палі 2. Пусташы 3. Зарасньяні хмызнякі 4. Мілітарантны паскі 5. Сухія луги 6. Асушаныя болоты

знаходзяцца некаторымі ў дэкрэсе СНК РСФСР ад 23-VIII 1923 г. (аб парадку, умовах і тэрмінах выкарыстоўвання дзяржаўна-зямельнай маесасці) ¹⁾.

Перавагі прыпісных (абасобленых) калектывных гаспадарак відавочны. „Нікому не належачы ўгодзьдзі“ стануць прадметам бліжэйшых клопатаў і аховы асобных паляўнічых калектываў, якія атрымліваюць ня толькі выключнае права на паляванье ў прыпісных да іх ўгодзьдзях, але і бяручых на сябе пэўныя абязязкі ў адносіне да гэгых ўгодзьдзяў.

Вось як гэтыя абязязкі прадугледжвае, напрыклад, З пункт праекту тыпавога дагавору на прыпіску паляўнічых ўгодзьдзяў, апублікованага ў часопісе „Охотнік“ за 1927 г. № 7: „Т-ва на прыпісным вучастку абязязуецца арганізоўваць правільную паляўнічую гаспадарку, план якой зацьвярджаецца зямельным кірауніцтвам, а іменна: а) учыняць учат налічча зывера і дзіцы на тэрыторыі прыпіснога вучастку; б) складаць план вядзенія гаспадаркі з выдзяленнем плошчай паляўнічых ўгодзьдзяў пад заказынікі, устанаўляючы нормы штогадовай здабычи асобных відаў зывера і птушкі, з такім разьлікам, каб наяўнасьць аб'ектаў паляванья паступова павалічвалася; в) устанаўляць правілы аб тэрмінах і спосабах паляванья, дапасоўваючы іх да мясцовых умоў і задач падвышэння вытворчасці паляўнічых ўгодзьдзяў; г) весьці плянамерную барацьбу з драпежнікамі-шкоднікамі паляўнічай гаспадаркі; д) у мэтах шпаркага развязання патрэбных экземпляраў зывроў і птушак у выпадку патрэбнасці арганізоўваць пасадку кармавых і ахоўваючых рэміз, утвараюць падкормку і падсадку зывера і птушкі, будуючы для гэтага вальеры і інш. паляўнічай-гаспадарчай пабудовы; е) садзейнічаць земворганам у справе папярэджання і барацьбы з ляснымі пажарамі; ж) наладаць рацыянальную арганізацыю іншых пабочных карыстальніц на тэрыторыі паляўнічай гаспадаркі (апрача эксплатаціі дрэвясіны)“.

У пункце 7-м той-же рэзалюцыі аб прыпісных гаспадарках ёсьць паказанне аб tym, што „з прычыны слабай вытворчасці паляўнічых ўгодзьдзяў у сучасным стаНЕ, прызнаць гаспадарча-немагчымым учыняць прыпіску паляўнічых ўгодзьдзяў у парадку платнай аренды“, устанавіўши, як правіла, толькі бясплатную прыпіску.

B. Спэцыялізацыя або відавая ўстаноўка паляўнічай гаспадаркі.

Пераходзячы да З-га выстаўленага намі палаўнічнага адноса адпаведнага напрамку паляўнічай гаспадаркі ў галіне яе спэцыфікацыі неабходна ўперш за ўсё ўлічваць прыродныя ўмовы края. З гэтага пункту погляду ўжо, напрыклад, тая абставіна, што пушніна (лісіца, вавёрка) з палескіх раёнаў па сваіх стандартных якасцях піжэй пушніны тых жа відаў, але з паўночных частак БССР, павінна служыць вядомым практичным паказаннем да таго, каб пры раёнованні паляўнічай гаспадаркі курс на зыверагадоўчыя яго тыпы (1-га разраду, зоофармы пушных відаў) быў узяты пераважна ў паўночных раёнах (Полацкі, Барысаўскі, Віцебскі, Аршанскі).

¹⁾ Гл. рэзалюцыі Першае нарады па дакладах Кудраўчава і Вінцкага аб прыпісах паляўнічых ўгодзьдзяў да паляўнічых т-ваў Ю. А. Кудраўчава „Пути стронт. охотхоз. Выд.“ Всекохтсоюза.

З другога боку, таяж больш мяккія кліматычныя ўмовы Палесься, паравана з іншымі раёнамі рэспублікі дапускаюць гаспадарку на капытных (касулю—даніэль, кабана) і некаторыя віды пярнатай дзіцы (шэрью куропатку, напрыклад) з большымі шансамі на посьпех, чым у паўночных раёнах.

Аднак у адносіне 3-га разраду паляўнічай гаспадаркі, дзе аб'екты паляванья здабываюцца ў вольных умовах і не падлягаюць штучнаму падбору, неабходна заўажыць, што паказаныя некаторыя больш нізкія стандартныя якасці мясцовых пушных зывроў могуць быць кампенсаваны большай прадукцыйнасцю тутэйшых, больш кормных і разнастайных ўгодзьдзяў, што між іншым і сцвярджаеца паравананнем паказальнікаў таварнага выхаду (V) па асобных відах для Рэчыцкага палесся і апошній тэрыторыі БССР.

Значыць, пры ўстанаўленні відавой спэцыялізацыі паляўнічай гаспадаркі 3-га разраду можна на лічыцца з паказанымі нязначнымі дэфектамі стандарта мясцовых пушных відаў.

У адносіне-же да вадзяных відаў зывроў, як бобр, выдра, часткова норка, а таксама такіх відаў, як крот—гэтай рэзьніцы нават і не назіраецца¹⁾.

Выходзячы з сучасных эканамічных і экологічных умоў ўгодзьдзяў у Рэчыцкім палесся могуць быць арганізоўваемы трох асноўных тыпа паляўнічых гаспадарак: лясныя, водна-балотныя і палявыя.

Усе яны могуць быць схематычна спэцыялізаваны і разьмешчаны наступным чынам (гл. табліцу).

Прыведзеная схема тыпаў паляўнічай гаспадаркі больш ці менш умоўна і пры практычным ажыццяўленні таго ці іншага тыпу, зразумела, будуюцца некаторыя зъмены і папраўкі, у залежнасці ад мясцовых умоў, эканамічнай мэтаегоднасці і інш.

З лясных гаспадарак у першыя часы, відаць найбольш распаўсюджан будзе камбінаваны тып іх 3-га разраду. Да гаспадарак 2-га разраду будзе магчымасць пераходзіць толькі пасля моцнага зынішчэння драпежнікаў ва ўсёй тэрыторыі ўпарадкоўваемага раёну, а таксама пасля забароны лясной пасыбы. У першую чаргу яны павінны закладацца ў якасці віпытна-паказальных у найбольш арганізаваных калектывах і там, дзе будзе забясьпечана кваліфікаванасць кірауніцтва.

Пры арганізацыі гаспадаркі на зывера-капытную дзічу неабходна мець на ўвазе поўную магчымасць развязання тут лані (*Dama dama*) або па мясцоваму даніэлю, таксама вастанаўленне лося. Устаноўка на даніэль толькі, а не на аленя (*Cervus elephas*) узята таму, што лань, як і дзікая каза (косуля)—адзінны ў сямействе аленяў, якіх можна разводзіць без відавочных страт для лясной гаспадаркі, чаго зусім нельга сказаць у адносіне аленя, і, у меншай ступені,—і лося, але і пры гэтым акліматызацыя даніэлю (лёгка перанасіць зіму і я толькі ў Белавежскай пушчы, дзе іх было вельмі шмат, але найлепш жывых і ў Смаленскай губ.) будзе мець сэнс толькі пасля зынішчэння воўчага зацільля.

У якасці прыклада магчымай інтэнсіфікацыі лясной паляўнічай гаспадаркі разглядзім віпыты вядзення зывера-капытной гаспадаркі з відавой уста-

¹⁾ Па адносіне да апошніх хутчэй можна назіраць зваротнае, бо ў Рэчыцкім палесся распаўсюджана больш буйная форма крата.

наўкай на касулю ў Нямеччыне. Па даных Доппельмаіра стада касуль у 10 штук у Дзінгельштэйскім лясьніцтве (казённае лясное кіраўніцтва Магдэбург) з 1868 году па 1878 г. павялічылася ў 15 разоў; у Плянкен (там-ж за гэты-ж тэрмін з 11 штук узрасло да 108 штук. Роль касулі сярод апошніх відаў дэічы ў сучасных паляўнічых гаспадарках Нямеччыны паказана намі вышэй. Але па тэорэтычных разыліках, пры адпавяджаючай ахове і зынішчэнні драпежнікаў таксама праз 15 год стада можа павялічыцца прыкладна ў 40 разоў, лічучы пры гэтым няўхільную некаторую гібель часткі маладых і старых і прыматачы штогадовы прыплод ад пары старых у адну штуку¹), пры 10 гадовым жыцці касуль.

Выходзячы з наяўнае колькасці касуль на даследванай тэрыторыі (400 штук), праз 15 год можна было-б мець стада іх у 16 тыс., што пры нормальным для адненій адстрэле, роўным $\frac{1}{5}$ частцы запасу дазволіла-б мець на 15 годзе 51.200 кг мяса і 3.200 скурак, г. зн. даходнасць, блізкая да той, якую зараз дзе ўсё паляванье ў Рэчыцкім палесі і ў двое большую, чым уся пушніна, сабраная там.

Але для падобнай эфектыўнасці гаспадаркі неабходны значныя затраты капіталу і працы, і, зразумела, куды большыя сродкі, што абумоўліваецца неабходнасцю вядомых падрыхтоўчых мерапрыемстваў, як, напрыклад, зынішчэнні драпежнікаў, падрыхтоўка спэцыялістаў паляўнічазнаўцаў, унідрэвінне паляўнічазнаўскіх ведаў у паляўнічыя масы.

Водна-балотны тып паляўнічае гаспадаркі. Перадзячы да разгледжання гэтага тыпу, трэба асаблівую ўвагу звязаць на магчымасць арганізаціі інтэнсіўных 1-га і 2-га разраду зыверавых гаспадарак і зоофарм; у першую чаргу на бабра, а потым выдру і норку, запасы якіх зараз ужо настолькі мінімальны, што ад аднаўлення іх (па-крайней меры—бобра) бяз штучнай падсадкі ў упарядкоўваемай гаспадарцы нельга абысьціся. Вопыт амэрыканскіх зывераводаў у адносініне бобра дзе ўпачне вырабаваныя прыёмы яго разъвядзенія як ва ўмовах поўнай няволі, так і паўнаволі. Наўрад ці трэба гаварыць аб клетачным разъвядзеніі бобра ў нас (у сэнсе эканамічнай мэтаагоднасці), але выкарысташа натуральныя замкнутыя або штучныя замкнутыя шматлічbowыя вадаёмы, у якіх падронаўчча нядаўна жыў гэты каштоўны зывер, неабходна.

Выходзячы з даных белёгіі гэтага віду, лёгка бачыць, што ад двух пар гэтых грызуноў, утрымліваемых у замкнутым вадаёме (вазёры, перагардованай у вярою ракі), пры дастатковым запасе харчоў, ахове і іншых садзейнічаючых жыццю і памнажэнню баброў мерапрыемствах, праз 10 год можна мець патомства прыблізна ў 300 штук².

Пры ўбоі $\frac{1}{3}$ запасу штогод ужо на 10 гаду можна мець 100 скурак, і настолькі-ж пар мяшкоў струй (ня лічачы ўпачне добра га для яды чалавекам мяса)³, што складзе суму каля 10 тысяч руб.

¹⁾ Нормальная ў касулі бывае 2 кэвзялят, у старых самак маюць 3, але ў маладых ня больш аднаго.

²⁾ З разыліку, што самка прыносіць толькі 2 маладых пасыпаваючых, у свой чарод, праз 2 гады, і пры судносініе палаў = 1 : 1.

³⁾ Баброве мясо лічылася ў шмат краінах вельмі смачным.

Асабліва цанілася яно каталічнымі манакамі ў Заходній Еўропе, якія спажывалі яго ў пост замест рыбы, пры чым, што

г. зн. ня толькі ўпачне акупаючую ўсе расходы па ахове, пабудове плоту і падсадцы дравеснай (харчовай) расыліны, але апрача таго, даочай яшчэ няменш 3-4 тыс. чистага даходу.

У апошнія гады, пры адсутнасці новых арганізацыйных выдаткаў, чистая даходнасць будзе адпаведна вышэй. Баброва гаспадарка, судзячы па вопыту Амэрыкі, найменш клапатлівая і простая. Сямі бабры вельмі выносьлівыя, мала баяща хвароб, адносна вельмі доўгавечны, не баяща чалавока, і даюць самы моцны, носкі мех, бязумоўна заўсёды будучы ў попыце.

Апрача таго, пры вальерным утрыманні, бабры могуць даваць паступова некаторую колькасць каштоўнейшага пуху (фетравага)⁴.

З пункту погляду паляўнічых магчымасцяў вялікі інтарэс уяўляюць некаторыя азёры, асабліва замкнутага тыпу. Апошні тып, у выпадку дастатковай харчоўнасці можа быць добра выкарыстан пад асобную гаспадарку на качак. Прыкладам такога возера можа служыць возера стаячае (Слаўніскае), Аварыцкага раёну з акаляючымі Кабанаўскімі балотамі. Апошніяе возера ўвосень і пры другім даследванні яго ў ліпені г. г. паказала, што апошніе, звязаць на няглыбокім (ад 20 см да 1,5 м) і вельмі ілістым вадаёмам, надзвычайна харчоўна і прыцягвае масу качак (гніздаўца б відаў), крыжнаў, чаек (L. Ridilundus), вадзяных курачак і кулікоў, прычым апошнія кормяцца на незалітых улетку гравікіх берагах і выступаючых пасярод возера такіх-жы высіпах. На асеньніх і вясенініх пралётах тут таксама тримаецца нямала качак (асабліва крыжнаў і сівіязяй), ныркоў (гогалей і ыарнечяй) і радзей—гусей. Утраціўши (дзякуючы заўленню) сваё рыбагаспадарчае значэнне (зараз рыба здабываецца тут толькі ваколічнымі жыхарамі в. Славань і хутаранамі для ўласнага спажывання) возера ў сучасны момант прыцягвае ўвагу паляванням на качак, і, у апошнія гады, тут здабываецца, с у дзячы па словах мясцовых паляўнічых да тысячи штук качак⁵.

Разам з ваколічнымі балотамі і берагавымі заравсялямі на мясцох вырубленых беляй, дзе тримаецца вялізарная колькасць цецярук, возера гэта ўяўляе сабой зручнае месца для арганізацыі камбінаванага тыпу прыпісной калектыўнай гаспадаркі на птушак, з галоўнымі аб'ектамі карыстання ў вадзе качак і цецярук.

Мала таго, тут ёсьць магчымасць арганізаціі інтэгральнай (камбінаванай) паляўнічую гаспадарку на птушак (паляўнічы саўгас або калгас), дзе пры інкубаторным разъвядзеніі свойскай качкі апошніяя без усякіх затрат свойскіх качак выкармліваліся на тым-же возеры, а дзікай качке і цецярук звязаўліся-б тады толькі падсобнымі артыкуламі даходу ў гаспадарцы.

съмяшней за ўсяго, пакрыты рогавай шалукой хвост бабра служыў падставай для таго, каб мясо яго ішло за рыб'е. г. з. поснае.

⁴⁾ Вопыты па атрыманні пуху і ўстанаўленні колькасці яго ў тэхніцы здабывання вядуцца ў зоолёгічнай лябораторыі БДУ.

⁵⁾ У першы дзень палявання ў мінулым годзе тут палявалі каля 100 чалавек з Жлобіна, Камікавіч, Шадлак, і ваколічных сяленняў, пры чым у некаторых выпадках на стрэльбу прыходзілася да 10—15 качак (замест былых 50—60 штук).

Мне здаецца, што на шмат якіх палескіх замкнутых „уміраючых“ вазёрах з падышанай харчоўнасцю, але дзе, тым ня менш, немагчыма даходнай рыбной гаспадарка, дзякуючы хэмічным уласцівасцям вады, належыла-б спрабаваць разъвіць гаспадарку на свойскую качку інкубатарным, зразумела, шляхам, падабраўшы для гэтага найбольш носкія пароды качак, чым была-б пераможана галоўная перашкода ў масавым разъвядзеніі качак—іх парадаўчая маланоскасць.

Гэтаму тыпу гаспадарак я думаю прысьвяціць больш падрабязны артыкул.

Прадугледжаны намі З-ці тып палявых гаспадарак на зайца і курапатаў у пэрспектыўным сэнсе, мае бадай, найбольшы інтарэс і вялікую будучыню. Калі ўзрастоючая патрэбнасць у лесе, у сувязі з растучай індустрыйлізацыяй і павялічэннем запахваемых плошчаў з году ў год, бязумоўна будуть скарачаць лясную плошчу і абмалажваць пакінутыя лясы, а г. зн. будуть скарачацца таксама і пэрспектывы лясных тыпаў паляўнічых гаспадарак, дык адносна палявога прыходзіцца скаваць якраз наадварот.


Палявия ўгодзьдзі ня толькі будуть павялічвацца па плошчы, але разам з ростам сельска-гаспадарчай культуры, паляпшыца па сваіх харчовых якасцях, набываючы вялікую разнастайнасць у складзе расцілін, якія на іх засяваюцца. Мэліораванье голых зарастьляў, пяскоў, асушка і пасыльедающая запашка дзікіх балот—таксама пераробіць іх у пахатнае поле, пакрытае вялізарнай масай культурных расцілін. Але ўся гэта глебавая культура, як паказвае вопыт

Германіі, ня толькі ня зыніжае паляўнічых магчымасцяў у палявых угодзьдзях, але апошняя могуць расці паралельна росту гэтай культуры. Па даних прафэсара Допельмаіра, у Германіі „ніжэйшае паляванье, гаспадарчую аснову якога складае заяц і шэраг курапатка, ня толькі мірыца з высокай сельска-гаспадарчай культурай, але іх разъвіцьцё ідзе паралельна апошняй. Найбольш культурныя і багатыя ў сельска-гаспадарчай адносіне правінцыі Пруссіі, як Саксонія і Сілезія даюць найвышую колькасць зайцоў і курапатак; нідзе паляванье на гэтую дзічыну не дзе такіх вялізарных вынікаў“ (І. с. стр. 32). Але, зразумела, ад адной глебаўай культуры для паляпшэння паляванья недастаткова, і ў Германіі гэта вялізарная колькасць дзічыны на палёх стала магчымай толькі дзякуючы вядомым мерапрыемствам, адпаведнаму паляўнічаму законадаству і „пчыльна склаўшыхся традыцыях і запасу навукова-практычных звестак у галіне паляванья“ (Допельмаір).

Пры арганізацыі палявых паляўнічых гаспадарак неабходна мець на ўвазе пераважна другі разрад іх, з пастаноўкай ня толькі належнай аховы, але і арганізацыі харчавых рэміз. У першую чаргу такія гаспадаркі могуць быць закладзены на апустошаных прыгарадных палёх і на мэліораваных пяскох адрозу ж пасля дасыльедаванья іх, пры гэтым неабходна адначасна пасадка на вялікіх плошчах жарнаўца (*Sparodium scoparium*) і другіх кармавых расцілін, пабудовы рэміз, збожжавых культур, якія не патрабуюць добрай глебы.

Праф. А. У. Федаўчык.

Рэканструкцыя паляўнічай гаспадаркі павінна ісьці ў ногу з агульнымі тэмпамі сацыялістычнай рэканструкцыі народнае гаспадаркі.





Зайца ё

ПАЛЯВАНЬНЕ НА



Хто ня ведае зайца і дзе яго толькі няма. Зайца ведаець адзінакава і жыхар гораду і жыхар вёскі. Зайца ведае і той, хто толькі што ўзяў стрэльбу, і той, хто вышаў у поле першы раз, стаў пасьвіць жывёлу. Зайца ведаюць усе. Заяц вушы там у лесе, што сінег на небасхіле, заяц і тут у ваколіцы на азімлях. „Поле апусьцела, гракі ўляцелі”...—пачалося наяванье за зайцам. І ў глыбокую старыну і зараз, у машы дні, заяц—дзічына найлепшая ў нашых краёх. Хто можа сказаць супроць гэтага.

Зьяўляючыся прадметам вывазу за мяжу, заяц дзе нам на значную суму валюты.

На дадзеных статыстыкі (да 1928 году) лічачь, што заяц укосіць у гандлёвы і спажывецкі абарот наш імя менш 10 мільёнаў рублёў. Збор зайца ва ўсім Саюзе вызначаецца на ніжэй 10 мільёнаў штук. Калі ацаніць шкурку па 50 кап., дык уся здабыча павінна быць ацэнена ў 5 мільёнаў рублёў. Апрача таго кожны заяц дас ў сярэднім на менш 2 кгр. мяса, што дасыць увогуле звыш 20 мільёнаў кгр. Миса гэта, калі лічыць па цене 25 кап. за кгр., дзе яшчэ 5 мільёнаў руб. (На цэнах апошняга году сума значна павялічыцца). Такім чынам заяц заслугоўвае нашу ўвагу на толькі як аб'ект паляванья, але і як гандлёвая адзінка. Гаму на зайцы мы павінны, як гаворяць зараз, завастрыць сваю ўвагу.

Сямейства зайцоў у нас складаецца з трох відаў: руек, бяляк і толай. Кожны з гэтых відаў заключае ў сябе некалькі падвідаў. Апрача гэтых асноўных форм існуе гібрыдная форма—помесь шарака з беляком. Заяц такі носіць назыву—тумак.

Заяц шарак распаўсюджан на поўнач да Прыбалтыскага краю, Фінскага заливу, паўднёвай часткі Віцкай вобласці, паўночнай часткі Казанскай і Пермскай, на ўсход да Уральскага хребта, на поўднень да берагоў Чорнага, Азоўскага і Каспійскага морэй, аж да Каўказа ўключна.

У Эўрапейскай частцы СССР сустракаюцца наступныя падвіды шаракоў: сярэдня-рускі шарак, стэпавы шарак, румынскі шарак, прыкасьпійскі шарак і зацакаўскі шарак. Распаўсюджанье румынскага шарака—Румынія, Балканская паўвыспа, Таўрыйскія стэны і паўднёвы бераг Крыма, таксама паўночны Каўказ. У нізоўях Урала—прыкасьпійскі шарак

і зацакаўскі шарак здаймаюць даліны ўсходняга За-каўказья.

Цэнтральная частка ўсходняй Эўропы на заход да Германіі месца распаўсюджанье сярэдня-рускага шарака. Стэпавы шарак распаўсюджан у ўсходняй і сярэдняй частцы паўднёвой чорназемной паласы ўсходняй Эўропы.

На поўначы шарак даходзіць прымерна да 62° паўночнай шыраты ў Фінляндіі і 60° паўночнай шыраты ў Прыуральлі, не заходзячи ў сувязьныя лясныя масивы Аланецкай і Валагодзкай губ. Па меры вырубкі сувязьных лясоў і зьяўленьня пашань—шарак усё больш і больш пасоўваецца да поўначы, пашыраючы раён свайго сумеснага ўживанья з беляком.

Найбольшую тэрыторию ў нас займае бяляк. Бяляк жыве ў межах усёй лясной зоны эўрапейскай і азіяцкай часткі СССР. На Камчатцы і Сахаліне, на поўначы заходзіць у вобласць тундраў, паўднёвая частка мяжы яго распаўсюджанья супадае з межамі леса-стэпавай паласы, праходзячы прыкладна па был. губэрніях Уфімскай, паўночнай частцы Валынскай, Чарнігаўскай, Харкаўскай, Тамбоўскай і Палоночнай частцы Камышынскага раёну, был. Саратавскай губ. Бяляк сустракаецца ва ўсёй лясной паласе Вілікага акіяну. Ідзе праз усю Сібір, захапляючы Сямірэчча да Сахаліна ўключна.

Заяц талы, або леманаў заяц, жыве ў Закаспійскай вобласці, Туркестане і ў пустынна-стэпавай частцы Алтая (Чуйскі стэп) і Забайкальле.

Ёсьць яшчэ заяц, так званы, манчжурскі заяц. Месца распаўсюджанье гэтага зайца—Усурыйскі край, ад хребта Малога Кінчана на ўсход да Японскага мора.

Паляўнічага Беларусі цікавіць, бязумоўна, наш мясцовы заяц. Аб ім і будзе гутарка ўперадзе.

Паляўнічыя, ды і звычайнія грамадзяне, думаюць, што яны добра ведаюць шарака і бяляка. На самай справе шмат хто з іх не адрозніць шарака ад бяляка ў іх летнім мяху. Мех у шарака складаецца з падшэрстка і осці; кароткія валасы ў шарака, густыя лягкія, моцна закручваюцца; валасы осці грубей, даўжэй, менш густыя і закручваюцца толькі вълёгка, ды і ўвесі верх шарака шэра-буры з чор-

ным налётам; на шыі больш рыжаваты колер; зад, і ў асаблівасыці ляжкі, белавата-шэра-серабрыстыя; пад жыватом бела.

Бяляк улетку мае даволі роўны шэры колер, ня мае хвалістых плям на сьпіне, якія, галоўным чынам, і розніца шарака ад беляка.

Адначасна, паравоўнаўваючы меж гэтых двух звяркоў, вы беспамылкова ня будзе бачыць розніцу шарака і беляка, ня вывучаючы іншых адзнакаў іх.

Другая і бяспречная адзнака для адрознівання шарака ад беляка служыць хвост. У шарака хвост даўжэй, чым у беляка і мае зьверху (пасярод) чорную паласу, якая не мяняецца ў колеры і на зіму. У беляка чорнай паласы на хвасце няма. У шарака сухая і больш выцягнутая пыска, у бяляка пыска карацей, круглавацей, пушысцей. Лапа беляка распушчана і широкая ў пальцах, а сълед гэтай лапы на сьнягу даволі широкі ў адбітку. Лапа шарака—вузкая, съціснута і дае на сьнягу прадаўгаваты сълед.

Два гэтых зайцы розныя і па вазе: шарак дасягае вагой 6 кг і нават больш, бяляк-жа ў сярэднім каля 3—4 кгр. рэдка дае $4\frac{1}{2}$.

У атрадзе грызуноў зайцы складаюць сямейства, якое розніца доўгімі вушамі і кароткім хвастом. Хвост у іх карацей вуха, а прыкладзене к чэрапу вуха заходзіць далёка за межы вачэй. Другая адзнака, якая розніца ад іншых грызуноў, губная систэма. У іх ззаду пара вострых зубоў¹) у верхній сківіцы, якія існуюць для жаваньня харчоў²), знаходзіцца пара няявлікіх тупых, нібы зачатковых зубоў³). На пярэдніх нагах у зайца па 5 пальцаў, на задніх па 4. Падошва пакоята шэрысцю. Заднія ногі значна даўжэй пярэдніх. Хвост, які называецца на языку паляўнічых, асабліва барзятнікаў „кветачкай“, падніят кверху і загнут на сьпіну. Калі ён бяжыць, скачучы на чатырох нагах разам, на хвасце відаць чорнай палосачка⁴). Агульная для ўсіх відаў адзнакай у афарбоўцы зайцаў служаць чорныя кончыкі вушэй.

Зайць усімі прызнаеца касым. Ва ўсіх паляўнічых існуе глыбокая ўпэўненасыць, што ў зайца вочы няправільныя. „Паляўнічаў за касым, бачыў касога“—дастаткова сказаць без далейших тлумачэнняў і будуць ужо ведаць, хто такі касы.

Для такой назвы няма фактычных падстаў. „Касы“ гэта слова павінна быць не сапраўдным, яго трэба разумець у пераносным сэнсе. Калі-б зайць быў касым, дык ён ня мог бы праходзіць шпарка ў кустах па лесе. Напалоханы сабакамі ён ніярэдка наскаквае на паляўнічага. Адзін раз у нас бяляк ускочыў у пазуху паляўнічаму селяніну. Вузкая лясная дарожка праразала хвойны лес. Модна прылёг да зямлі і пачарнеў апаўшы ліст. Глыбокая восень. Узяты на вока ганчакамі малады бялячок клубком выкаціў на дарожку і панёсся па ёй у напрамку да паляўнічага. У паляўнічага зявілася думка скапіць зайца рукамі. Паляўнічы прысесці не пасльпей, як бяляк быў каля яго і яшчэ мацней наддаў і проста папаў у пазуху, калі міма яго замахнулася рука паляўнічага. Шэры піджак паляўнічага зльваў яго з тонамі

акаляючых абставін, а вялікая адтапыраная пазуха паслужыла пасткай для беляка.

Не дэфект вачэй зайца загнай ў пазуху, а пасыпешнасьць хутчэй уцячы ад сабак. Бывае, што і востра бачучая лісіца і воўк ня горш касога налятаюць на паляўнічага і чудзь ня зьбіваюць яго з ног.

Зайц прызнаеца палахлівым. Палахлівасыць зайца таксама не съцвярджаеца. Палахлівы, як заяц—гаворым мы, калі заўважаем за кім небудзь палахлівасыць. Прызнаваць за зайцам выключную палахлівасыць, паравоўнаўваючы з іншымі звяркамі, няма дастаткова сур'ёзных падстаў. Калі паравоўнаўваць яго з іншымі грызунаў, дык і тады гэта не дае падстаў прызнаваць за зайцам асобную палахлівасыць. Зайца, як і іншага зьвера, ратуюць ногі. Самыя страшэнныя драпежнікі ўхіляюцца ад сустрэчы з сваім ворагам, як, напрыклад, чалавекам. Узяць хадзячі бядзьведзя нашага: і дужы ён, і съмелы, а як толькі зьнянацку напалохаць яго, крута прыходзіцца і яму. А такому звярку, як заяц, што рабіць прыходзіцца. Калі зайца і нельга лічыць адважным, дык і палахлівасыць не зьяўлецца адзнакай, якая розніца юго ад іншых звяроў.

Зайца яшчэ лічыць хітрым. Хітрасць яго трывамаецца на съядох па сънегу, з якіх нібы можна вывесці заключэнне, што заяц зусім съядома прыбягае да ўлоўкі, каб схаваць сълед на лежку. Гэтае пытанье выклікае недавер'е ў тых або іншых назірацеляў, бо ўсякі даводзіць ня ўпэўніўшыся. Mae асабістая назіраныні скіляюць мяне да таго, што заяц, ідуць на лежку, рабіць съметкі не па съядомаму жаданню, а па асабістай (індывідуальнай) съмякалды¹). Прасачыўшы съяды на лежку, мы бачым, што яны розныя па свайму ўзору. У маладых больш простыя, бяз хітрасці, у старыкоў складаныя і авалязкова апошнія съяды згнуты так, каб лежка была ззаду вас, калі вы напіроўваецеся прама па съледу²). І як толькі пашлі

¹) Дапусціць „асабістую хітрасць“ у зайца, як і наогул у большасці жывёл, нельга, паколькі равуменне „хітрасць“ ёсьць раней абдуманыя і спланиянныя паводзіны з пэўнай мацю. Эразумела, што дапушчэнне такой здолнасці можа быць толькі ў адносінах чалавека, вышэйшых малп і можа быць у драпежніку, якія актыўна здабываюць жывую добычу, а ў іншых жывёл, у тым ліку і зайцаў, можна гаварыць скарый аб інстынктовых (прыроджаных) паводзінах, падобных у даных абставінах ва ўсіх асобістай дадзенага віда. Ужо тое, што ўсіе зайцы-шаракі видуць свой сълед і падход да лежкі настолькі сходна і тыпов, што ёсьць зусім станоўчы правілы трапа (сачэньне) іх па парошы, і што ўсіе зайцы другога віду—бялякі зусім інаки і па свайму (у відавым сэнсе) видуць свой „троп“, даказвае тое, што тут можа ісці гутарка не пра асабістую хітрасць, а пра передаваныне ў спадчыну відавых здолнасцяў, ці г. зв. інстынкта. Гэтая відавая здолнасць „запутваць“ свой сълед пе-рад лёжкай замацавана, зразумела, натуральным адборам, паколькі гэгэд адзнака аказацца карыснай для віду.

²) Каверзину¹ Б. Н. якраз трывамаецца іншага погляду. „Если запутывание следа считать признаком „хитрости“, то самым хитрым следует признать прибыльшку, зимой—истопедника, так как эта молодёжь больше всего запутывает след. Чем моложе прибыль, тем больше он путает. С возрастом, рассудку вопреки, он свою „хитрость“ снижает („О зайце и его добывании“, Изд. Всесоюза, 1930, стр. 15).

Там-же Каверзину¹ паказвае на адступлены ад „правіла“ нібы-та зайцы кладуцца заўсёды пытай да съледу. У гэтым выпадку трэба лічыцца, як відаць, больш за ўсё в кірунку ветру, пытай супроты якога, сапраўды, ляжыць заўсёды на толькі заяц, але і ўсякі іншы зьвер. Рэд.

¹) Раздоў. Рэд.

²) Раздоў ў грызуноў існуе для „жаваньня харчоў“, а для адкусвания галінак, грызення кары і інш. Рэд.

³) Такія ж дадатковыя раздоў, як у сямейства зайдоў, маюць з атрадзе грызуноў яшчэ сямейства пінчук. Рэд.

⁴) Прыходзіцца сумнявацца, каб у бялячага зайца можна было бачыць чорную палосачку на хвасце, паколькі палоска гэтая на съпінным баку хваста, г. зв. прыгнута ўніз. Рэд.

па апошніх сълядох і павярнулі назад, лежка ўжо пустая, а далёка толькі вушкі мільгагаць. А паглядце, як другі хітрапі кладзе съметку з купіны на купіну, а потым стане рабіць вузлы. Вядома, той хітрасьці, якую сабе ўяўляем мы, тут няма, але ёсё-ж такі розум ёсьць у аднаго больш у другога менш. Гэта стане больш відаць, калі назіраць пры паляванні з ганчакамі. Аб гэтам я скажу ў частцы „Паляванье за зайцам з ганчакамі“.

Зайцы вельмі пладаватія. Зайчыха прыносіць ад 1 да 6 дзяцей і родзіць па 2—3 і больш раз у час сакавіка па верасень, і чым паўднёвей, тым большы лік памётаў.

Першая цечка бывае ў зайца (у нашай паласе) у лютым, а то і раней. У гэты час зайцы бегаюць за самкамі, ня рэдка б'юцца за аўладаныне самкай, пускаючы ў ход і лапы і зубы. Бойкі ўтвараюцца ціха, бяз крыку. Сонца ўжо высока, жывёла вышла ў поле, глядзіш дзе небудэць у канцы поля каля лесу ідзе пагоня за самкай.

Цечка ў зайцаў на волі цягнецца некалькі дзён, за тое ў няволі ня больш 6—10 гадзін (назіраньне Маскоўскага зоопарка). Колькі менавіта дзён працягваецца цяжарнасць зайчыхі, белёгія наша на жаль, не дзе дакладных вестак. Па назіраньнях таго-ж зоопарку яна вызначаецца прыблізна ў 50 дзён, а менавіта ад 48 да 53 дзён. Зайчаты родзяцца па-крытымі шэрсыцю і могуць бачыць. На 7 дзень паслья нараджэння ў зайчанят дастаткова разъвіваючыя зубы і яны ўжо пачынаюць ёсьці траву. Зайчаты звычайна разъбягаюцца і не застаюцца пры матцы. Зайчыха не праяўляе асобных мацярынскіх пачудзяў і вы яе ня ўбачыце пры дзецах, абараняючай ад нападу ворага¹⁾). Між іншым мне прышлося пра-чытаць паведамленыне, калі зайчыха абараняла зайчанятка ад вароны, у съпелым жыце. Адважнасць такая зайчыхі—выключэнне. Часта знаходзяць зайчанят нарамі, а бывае і трох ва ўзроўніце ня менш тыдня. Гэта дзе магчымасць меркаваць, што калі зайчаняты і ўходзяць ад маткі, дык некаторы час трymаюцца разам. Зайчанятка можа, па назіраньні Маскоўскага зоопарку, працягць без харчоў да 4 дзён, для харчавання на працягу гэтага тэрміну яму дастаткова малака, якое накапілася ў кішках і стравінку. Зайчыха лёгка знаходзіць дзяцей нюхам па съледу і мяркуюць, што пры выпадку яна корміць дзяцей ня толькі сваіх, але і чужых.

Котная зайчыха ніякіх прыгатаваньня ня робіць, родзіць дзе момант захапіў.

Першы памёт бывае ў сакавіку, на сънягу. Такія зайчаняты называюцца паляўнічымі „мартовскими“ або „наставікамі“.

Паслья родаў новая цечка наступае ў зайцаў на волі, прыкладна, праз тыдзень. Апошнія зайчаняты зьяўляюцца звычайна ў верасьні і называюцца лістападнікамі.

Спазыненне апошняга памёту назіраецца вельмі часта ў розных мясцох вялізарнай тэрыторыі СССР. Напрыклад, блізка Якутска была забіта котная зайчыха 26 сіння 1928 года. У раёне гораду Троіцка, Ленінградской вобласці, каля вёскі Веласынікова была забіта таксама котная зайчыха (бяляк).

2-га студзеня 1929 г. Сінегань і студзень можна аднесці ў даным выпадку да спазынення ці абранення, скажаць цяжка. Пытанье патрабуе разъвідання.

Зайцы тыпічныя грызуны. Харчуцца травяністай расыліннасцю, а за адсутнасці такой, пры глыбокіх сънягах хмызнякамі і дрэвамі. Таму хмызняковым насаджэнням яны могуць прыносіць вялікую шкоду. Таксама вялікую шкоду яны прыносяць плодавым садам, гадавальнікам, лясным пасадкам, аўядочы кару і пабегі, вінагараднікам, агародам і нават палям. З гэтага пункту погляду бяляк, які жыве большай часткай у суцэльных лясных масивах, наогул ня так шкодзен, як шарак.

Ня здымоючы з зайца віны яго шкодніцтва, асабліва па садоўніцтву (узімку), усё-ж такі нельга зайца адносіць да такіх шкоднікаў, да якіх прылічаюць яго, напрыклад, энцыклопедычны слоўнік выдацеляй Брокгауз і Эфрон. „Заяц вораг,—гаворыць слоўнік,— сельскай і лясной гаспадарак. Ён паядае ў часы вырастання капусныя расыліны, рабс, сурепшу, канюшыну, лубін, сэрэдлю і г. д.; усходы хлябоў, злакавыя і іншыя травы і шмат агародніны, асабліва морквы, вырываючы яе з глебы нагамі“. Не назіраючы асабіста сам, таму ніяк не могу згадацца з тым, што заяц вырывае моркву з зямлі. „Шкодніцтва“ зайца бязумоўна тут павялічана. Заяц як грызун можа быць прылічан да звяроў шкодных для нашае сельскасе гаспадаркі, але скажаць, у якой меры, няма сур'ёзных матар'ялаў.

Там, дзе заяц колькасна дасягнуў пагражаемых разъмераў, заяц здолеў шкодзіць сярод расылін, між іншым і паляўным культурам. Але выпадкі вялізарнай шкоды ад гэтага выключна рэдкія. Куды больш шкода можа быць ад зайца лесаводству і галоўным чынам насаджэнням лісьцівяных парод. Але ў нас ня так шмат зайцоў і ня так разъвіта лесанасаджэнне. З гэтага боку вялікую шкоду заяц наносіць садоўніцтву, бо заяц здолен у адну зіму зьнішчыць увесе сад. Шкода зайца тут зводзіцца да аўядання маладых пабегаў і кары навокал ствала, ад чаго дрэва ня ўціхімі гіне. Папераджальнаі мерай захавання дрэваў ад зайца служыць яловы лапнік, звернуты хвоямі ўніз, або сучкамажавельніка. Гэта абвязка ўпаўне захоўвае дрэвы ад зайцоў, будучы шчыльна прывязана зверху жытнім саломай.

Шчыльны плот, вядома, надзейная абарона ад зайцаў. У вялікі сънег, калі навокал плоту ўтвараюцца іавеі і заяц можа пераходаць у сад праз яго, не дае зайцу перайсці адкапаны сънег, але галоўнай мерай захавання садоў трэба лічыць падкармліванне зайца.

Калі сънгі малыя, заяц яшчэ знаходаецца дастаткова для сябе харчоў і на азімых палёх і ў хмызнякох. Тады ён і не памышляе аў садох. Набегі на сады пачынаюцца з другой паловы зімы, калі заяц ня мае магчымасці адкапаць сабе азімия, ня можа знойсці дастаткова харчоў і ў хмызнякох. Тады заяц (шарак), ганімы голадам накіроўваецца да жыльля чалавека, пачынае карміцца трухой каля пунь, падбіраць сена па дарожы ад пунь да хлява, бо голад ня цётка. Заяц, зусім натуральна, забіраецца і ў сад. Калі ў гэты цяжкі час яго падкарміць, дык можна скажаць з упэўненасцю,—заяц ня прыдзе ў сад, а калі і прыдзе, дык для прагулкі, дрэваў не зачэпіць. Канюшына ці сена, кепскі ка-

¹⁾ Проф. Ц. Аверын у сваім артыкуле „Экскурсия на о. Чурюк“ (1928) апісвае цікавае назіраньне як старая зайчыха абараняла ў ступу маладое зайчані ад нападу двух луней не даваючы ім сесці на зямлю, без стамлення перашибаючы ад аднаго к другому. Рэд.

пусны ліст, храпкі,—дакамыя блоды зайца і заяц, добра наеўшыся, выбирав сабе тут-жа паблізу лежку. А каб адхіліць зайца зусім ад сада, падкармку трэба класыці далей ад сядзібы, будуючы там спэцыяльную кармушку з харчамі. Сена можна подкладаць і на будуючы спэцыяльных кармушак, а падвязваць яго да ствала дрэў з разылікам, каб заяц дастаў сена лёгка, або праста прывязваць да калоў. Для эканоміі сена і захаваньня яго ад псованьня робяць кармушки з крышай. Для гэтага звязываюць у канцах тры калы, даўжынёю ў мэтр кожны, звязаныя калы ставяць на выбранным месцы, адцягваюць адзін ад аднаго па баках і такім чынам атрымліваецца трыножнік, або стажар'е, як называюць у некаторых мясцох, на якіх прасушваюць канюшыну. Калы пакрываюць зверху або карой, або хвойнымі веульямі, а пад гэтай крышай падвязваюць сена або канюшыну. Канюшына, вядома, лепш. Шмат ёсьць і іншых кармушак простых, не замыславатых па сваёй пабудове. Апісваць іх я лічу непатрабным, бо яны прости і ўсякі ня толькі паляўнічы, але і хто ўгодна можа зрабіць крытую кармушку для гэтага звярка.

Даказваць ня прыходзіцца, што заяц наносіць шкоду садоўніству зімой і толькі пераважна шарак. Бялякі ў глыбокія сінягі дастаткова знаходзяць сабе харчоў у лесе ў межах свайго прабываання, а калі ёсьць съесчаная асіна—у беляка найлепшы сытны стол, пакуль не аголяцца да белу ўсе сукі і ствол, калі дрэва маладое, нятоўстае з незагрубелай карой. Бяляк у сады амаль не заглядзе нават там, дзе сад шчыльна падышоў да месца праждываньня бяляка. З гэтага вывад: шкоду зайца садоўніству ўзімку (улетку заяц шкоды ня прыносіць садам) мы можам зьнізіць да мінімуму, калі не паскупіцца падкарміць зайца ўзімку, у крытычныя для яго часы. Падкармліваньнем мы можам ня мала адцягнуць зайцу да сябе з іншых месцаў, калі падкармку паступова набліжаць у вызначаны раён.

Зараз, калі нязгорнула пушная нарыхтоўка, калі ўсюды раскінулася густая сетка дзяржаўных і ка-аперацыйных загатоўчых пунктаў, калі збор зайчыны павялічыўся і цэны на яе павысліся і зайчына пацяклана на рынак моўным патокам, трэба прызнаць, што прылічэнне зайца да шкоднікаў у поўнай меры зараз зьнізілася, бо тая шкода, якую прыносиць заяц, пакрываецца яго карысцю.

Наступіў час, бясспрэчна, калі да зайца мы павінны падыйсці з чиста гаспадарчага практичнага боку з лёзунгам: „умееш браць—умей і даваць паляўнічай гаспадарцы“.

Мы яшча ня прывыклі разводзіць зайцу; мы не ўяўляем сабе ясна той карысці, якую дае заяц у правільна організаванай гаспадарцы. Каб дзе і хто займаўся размнажэннем зайцу у даны час, у нас чуваць ня прыходзілася. І мы толькі пакуль рыхтумся да гэтага.

Зайцаў як белякоў, так і шаракоў (апошніх часцеў) разводзяць на апустошаных угодзьдзях звычайна шлякам выпускну злоўленых у другіх мясцох зайцу. Ловяць зайцаў звычайна ў палове і канцы зімы пры дапамозе ценетаў. Ценеты—сесі, якія складаюцца з ячэй 3—4 дзюймы ў квадраце, даўжынёй кожнас (ценета) 32—44 мэтра, шырыней 2—3 мэтра. Ценеты вяжуцца з бічоўкі, таўшчыні якой знаходзіцца ў залежнасці ад велічыні звера, для здабываньня якога прызначаецца. Ценета падвешваецца на сошках або на кольлях вертыкальна і некалькі

нахільна ў той бок, адкуль чакаецца звера, настолькі слаба, каб ценета, пры націску звера, звалілася ін у ёй забытаўся. Пры гэтым яшча ніз сесі павінен ляжаць шчыльна на зямлі, трохі адцягнуты ў бок чакаючага прыбыцця звера. Пры лоўлі зайцу зайцаў становіцца на некаторай адлегласці ад ценеты адзін ад аднаго, прытайваючыся за дрэвамі. Падняты загонам заяц (гоняць зайца загоншчыкі) наддае, мінавашы зайцаў, які напалокаў бегляца ў падыхаўчы момант і заяц з усяго размаху апініцца ў ценетах.

Каб выкінуць зайца з ценетаў, уперад за ўсё трэба злавіць яго за заднія лапкі і, прыпадняўшы адной рукой, другой ўзяць яго за вушы, апасаючыся, каб заяц ня ўкусіў. Злоўленых зайцу садзяць спачатку ў палатняныя моўныя мяшкі, а потым перасаджваюць у спэцыяльныя дравяныя скрынкі (шаракоў па аднаму, белякоў па два) і накіроўваюць па назначэнню. Пры выпуску зайца вынімаюць і выпускаюць па адзіночцы ці адчыніўшы адразу дошкі крышкі, даюць зайцам скакаць на волю. Лясныя зарасці з поймакамі і хмызняком, лепшыя месцы для выпуску зайцаў. Вельмі важна, каб выпуск зайцу ўтвараўся па магчымасці ў цэнтры ўгодзьдзя, інакш напалочаныя звяркі (што часта і бывае) уцякаюць далёка на чужыя месцы і звычайна не вяртаюцца. Таму важна, каб зайцы ня былі вельмі напалочаны і апрача таго, каб паблізу выпуску знаходзіліся добрыя кармавыя мясцы. Пры ўмове выкананьня паказанага способу, наяўнасці ўдобных ўгодзьдзяў і аховы, дасягаецца добры посьпех.

Куды з большым посьпехам разводзяць зайцу ў садку. Для гэтага сярод кармавых палёў, у цэнтры (па магчымасці), зручных ўгодзьдзяў агараджваюць сеткай больш ці менш значную колькасць зямлі з праточнай вадой, хмызнячкамі, падсечнай канюшынай і інш. кармавымі травамі. У гэтых садох пускаюць некалькі пар зайцу, дзе яны вольна і памнажаюцца. Вядома тут трэба іх падкармліваць і аховаць.

Узросшыя некалькі зайчаняты вольна праходзяць скроў сетку плоту і раенавіюджваюцца па ваколіцы. Такім чынам садок служыць рассаднікам для ўгодзьдзяў, акаляючых садок, дзе заяц шпарка памнажаецца і ўласнік садка дасягае мэты ў кароткі час.



Просты і мэтазгодны спосаб гэтага разъядзення зайдоў дапасоўваецца і да разъядзення фазанаў і шарых курапатак. Апрача садкоў будуюць зяч'і паркі. Для адбудовы парка выбіраецца роўны, або трохі бугрысты вучастак з плодароднай і цёплай глебай, пакрыты хмызнякамі ў перамежку з апрацаванымі плошчамі і клачкамі лугу. Дзе няма хмызнякоў, ляскоў і іншых натуральных захоўваючых насаждэнняў, дык трэба ўтвараць іх штучна. Ручаёк, або рэчка павінны быць абавязковая на плошчы зяч'яга парка, якія забісьціпечваюць зайдоў праточнай добрай водой. Плошча зяч'яга парка абгарараджваецца плотам з дошак вышынёю на менш 2-х мэтраў, а там, дзе ўзімку бывае вельмі шмат снегу, дык і вышэй.

Для папярэджвання падкопаў апускаюць у зямлю дошкі на глыбіню $\frac{1}{2}$ мэтра. Калі падрыхтоўваюць парк, дык упускаюць у яго зайдоў. Адразу выпускаецца шмат зайдоў на раіцца з прычыны перасялення, для чаго прыводзіцца наступны лічбовы разьлік. Можам меркаваць, што мы выпускаем у парк да вясны 10 зячых і 3 зайдоў. Пры ахове ўгодзьдзяю у абгароджаным вучастку кожная самка дасць з сярэднім 8 маладых, дык ужо ў першы год насеянне парка будзе складацца з 93 зайдоў. Калі з гэтае колькасці ў першы год выпусціць ва ўгодзьдзе палову, г. зн. 46 штук, тады да наступнага году будзе ў парку 47 (12 самцоў і 35 самак) прыплод 280 штук, а ўсяго 327. З гэтае колькасці можна выпускаць ва ўгодзьдзі для палявання 280 штук, пакідаючы апошніх у парку для далейшага разъядзення. Вядома, пры наспрыяючых умовах якога-небудзь года прыходзіцца абмежаваць сябе ў выкарыстоўванні разводзімага звярка.

Выпуск зайдоў з парка на ўгодзьдзі вытвараецца звычайна ў жніўні. Для вручнасці выпуска часта будуюць два аддзяленні: адно вялікае — ($\frac{6}{7}$ плошчы), а другое малое ($\frac{1}{7}$ плошчы). У малое аддзя-



леныне пераганяюць тых зайдоў, якіх рашылі пакінуць у парку, у вялікім адкрытае усе вароты для вольнага выхаду зайдоў. Якбы на была багата плошча зяч'яга парка кармавымі сродкамі, але яна ня можа пракарміць увесь год вялікую колькасць зайдоў, таму неабходнай зьяўляецца патрэбнасць падкармлівання зайдоў асабліва ўзімку і ўвесну. Лепшым кормам лічыцца канюшына, а таксама мешанка з аўса, ячменю, кукурузы з прыбаўкай звычайнай солі. Неабходна таксама даваць веткі асіны, яблыні, акацыі, івы і іншых лісціцвяных дрэў. Агародніну, асабліва сечаную моркву, даваць неабходна. Злоўленыя зайнаняты, якія толькі што радзіліся, п'юць сівежае кароё малако, скора прымаюцца за капусны ліст, звыкаюцца з няволяй і даходзяць да поўнага ўзросту. Пры добрых харчох зайды хутка растуць і памнажаюцца, на так лёгка паддаюцца захварэнням, лягчай пераносяць іх і ўрэшце даюць лепшае мяса і скур.

Ворагі і хваробы зайды

Спыніўши ўвагу на пладавітасці зайды мы часла думаем, чаму ў нас мала так зайдоў і дзе ўгодзьдзя адпавядайчыя, і паляўнічыя мала, і наогул усё здавалася-б садзейнічала памнажэнню зайдоў. Аказваецца, у зайды вельмі шмат ворагаў, на ўклю чаючы нават чалавека. Першы і бязвітасны вораг у зайды — павальныя эпізооті і розныя паразіты, сярод якіх першае месца займаюць рабакі. Гінуць зайды ў вялікай колькасці ад так зване хваробы — псеўда сухот, пры якіх утвараюцца нарывы з густым гноем, напамінаючым съмятану. Гінуць зайды ад рознага западення палавых органаў, пры якім назіраецца прыпуханье і пачыраненне палавых частак, з выцягненым адтуль гноем. Хвараюць зайды і каростай. Таксама гінуць яны і ад „ленточных глистов“, якія выклікаюць западенне кішок. Месцамі „пузырчатка“, гэта значыць пухірная стадыя салітара, звышчае зайдоў начыста. Пазбаўляе сілы зайдоў таксама мікроскалічна малы паразіт — кокцыдзія, якая скапляецца ў кішкох і печані, у якіх і ўтварае белыя плямы і прыводзіць да съмерці.

Хваробаў, так сказаць, унутранага парадку ў зайдоў вельмі шмат, — пералік іх можна знайсці ў паляўнічай літаратуре аб гэтым звярку, таму я спыняюца на пералічэнні іх, як найгaloўнейшых, узятых мною з гэтых-жа выданняў на буду, лічучы,





што для шмат якіх паляўнічых, пералічэнне ўсіх хваробаў зайца будзе мала цікавым.

Зайцоў ловяць усякімі петлямі, пасткамі, б'юць сланцамі, кражамі. Зайца звычайнае воўк, рысь, лісіца, гарнастай, куніца, бадзячыя кошкі, сабакі; ловіць сава, ястреб-цеперавітнік, арлы; на зайцу нападае нават варона. Калі ня звычайнае, дык не дае пакою зайцу клешч, які абвешвае зайца ўлетку, нібы завушніцамі; асабліва церпіць бляк, бо клешч знаходзіцца ў яловым гушчары.

З пералічаных звяроў больш за ўсіх звычайнае зайца ліс, нападаючы на яго і ўнахи і ўдзены.

Было ў студзені. Ясны марозны дзень хіліўся к вечару. Хаваючыся ад мароза ў кожухі, мы з прыяцелямі съязжаліся да хаты, падганяючы пугай і без таго добра бегшага коніка. Нашу ўвагу нечакана прыкаваў наступны малюнак: ад кустоў, з яру, выкаціў шарак на чистасе поле, за ім ліс. Пайшло спаборніцтва ў хуткасці ног. Як не націскае заяц, адлегласць між ім і лісам хутка скідкі ў бок пад простым кутком, ліса адкідае інэрцыю далёка ўперед за куток залічыга съледа. Заяц у кустах, ліс толькі бачыў яго. Спасылі зайца кусты. Ни солана хлябайшы ліс хутка юркнуў у кусты, пачуўши нашы пагражаячыя галасы, якімі мы і маглі яго падбадрыць толькі на адлегласці 200 кроکаў. І калі на долю паляўнічага застаецца мала зайцаў і ён чакае і не дачакаецца (бываюць такія годы), калі залецецца яго „Флейта“, дык з'ядзіўляецца ня прыходзіцца, прыняўшы пад увагу ўсю, так сказаць, заячу горку долю, гэта значыць яго хваробы і яго ворагаў.

Паляванье з ганчакамі

Пакуль ня скончаны палявый работы, не асыпаўся ліст з дрэў, ня прылёг моцна да зямлі, паляванье з ганчакамі мала цікавле, не захапляючае, бо работа гончых тады вельмі ўскладненіца. Высокая трава, павісшыя яшчэ пакрытыя лістам веткі, шчыльныя зарасьлі хмызняком — мяшаюць ганчакам. Яны трацяць скора сълед, скалаваюцца і г. д. Ды і заяц у гэтую пару, у асаблівасці малады, ідзе пад ганчакамі далёка ня так, як пазней, увесень: часта западае, не ахотна пакідае высipy, робіць колы, нішырокі па адных і тых-жа мясцох. Апрача таго рана ўвесень бывае вельмі яшчэ цёплае надвор'е, што моцна адбіваецца як на работе, так і на вы-

носьлівасці сабак. І заяц апошняга памёту не даўшоў яшчэ да поўнага ўзросту — браць такога зайца абсалютна няма карысыці.

Поле апусьцела, тады менавіта, і пачынаецца са мае цікавае паляванье па зайцу з ганчакамі.

Я чакаў нецерпяліва пакуль настане пара і ня выходзіў з ганчакамі, пакуль прырода ня прыме апісаны выгляд, ня ўзіраючы на тое, што закон ужо даў права ганчэтніку съмелы „дуць“ у свой палляўнічы рог. Паляўнічы пал мой не знаходзіў роўна нікага задавальненія, пакуль яшчэ можна прыгожа звянець бэкаса, узяць вальшнепа, а то і вялізарнага чарныша з падстойкі на купністым паросшым трапвой балоце. Паляванье з гончымі трэба пачынаць у нас у кастрычніку не раней¹⁾. Заяц, як вядома, вядзе начное жыццё. Э расьветам залігае, устае, будучы толькі патрываючым. Таму выходзіць на паляванье з ганчакамі па зайцу трэба як мага раней, каб з першымі проблескамі ранняня быць на месцы паляванья. У гэты час сабакі куды хутчэй знойдуть яшчэ гарачы сълед з жыроўкі.

Бляк трymаецца больш сырых месц, шарак — больш сухіх. У дажджлівую восень, калі ўсёды шмат вады, беляк трэба шукаць у больш сухіх мясцох, увесень сухую бляк ня будзе там, дзе няма паблізу вады. У сільны даждж бляк з лісьцявінога лесу забірасцца ў самыя щчыльныя, густыя зарасьлі (ельнік, мажавельнік і інш.), а то выходзіць у поле, у хмызнякі. Тоё самае вытвараецца ў разгар лістападу, а то і ў сільны вецер, калі даждж ідзе вельмі доўга, бляк пакідае лісьцявінныя лясы і забіраецца ў самыя щчыльныя хвойнікі. Малады гушчар ельніка, зьмешаны з беразінкам, дае зайцу прытулак у непагадзь, куды ён і съпішаецца пера-брэцца. Выпадае сънег, наступае стужа. Бляк перебіраецца з хвойніка і іншых месц, дзе трymаецца ўвесень, у буйны пераважна зьмешаны лес, ухіляючыся чистых бароў і жыве тут паўзлесу ў асінініках і іўніках.

Шарак у добре надвор'е ўвесень трymаецца заўсёды паблізу палёў, па жнівях на азімых, залігаючы то каля мяжы, то на ральлі, то ў хмызнякох. При наступленні зімніх стуж і глыбокага сънега, шарак, як і было ўжо сказана, набліжаецца да жыльля чалавека і калі яго мала трывожыць — выбірае сабе месца для лежкі пад гумном, пуняй, у лазні, пад плотам, агародам і г. д. У надвор'е дрэнае, ветранае і калі падае сънег, шарак ста-раецца не класыціся на адкрытых мясцох, перабі-



¹⁾ У Беларусі паляванье на зайцу пачынаецца ў 1931 г. з 1 лістападу.

раецца ня край лясоў, у іншыя мясцы, захаваныя ад ветра.

Бязьветранае надвор'е, пахмурнае, калі холадна і няма замаразкаў—лепши час па чорнатропу з ганчакамі. Па мокрай зямлі ганчакі працуюць, так скваць; без перабоя ня толькі па зайду, але і па ўсякаму зверу. Добры гон бывае і ў адлігу, калі сьнег ня глыбокі. Дробны асеньні дождь не перашкаджае гону і наогул посьпеху паляваньня. За тое, сільны дождь псуе паляваньне канчаткова. У гэтых час лепш прасядзець дома. Перашкаджае паляваньню і сільны вецер, калі не асыпаўся ящэ ліст з дрэваў. Няма паляваньня з ганчакамі ў замаразкі, па грудзе, гэта значыць сънегу ящэ няма, а зямля замёрзла; тады сабака ня ўхільна рэжа сабе ногі да крыві. Тоё самае атрымліваецца і пасъль адлігі па коры сънегу. Э наступленнем глыбокіх сънягоў паляваньне з ганчакамі зусім немагчыма.

Ганчатніку трэба быць асабліва асьцярожным па белай ступе, гэта значыць па сънягу, там, дзе ёсьць ці могуць быць воўкі: воўк тады галодзен і кідаецца на сабак, пачуўши гон. Ружжайнае паляванье з ганчакамі дзвеліца на хадавое і нехадавое. Што такое паляванье хадавое, тлумачыць ня трэба, адно слова гаворыць за гэта. Паляўнічы пускае свайго ганчака, становіцца на вызначанае месца і чакае звера, які павінен прысьці на гэта месца (занятае паляўнічым). Месца, занятае паляўнічым, называецца лазам. Лаз—месца, праз якое зайду або наогул звер прывык хадзіць у спакойныя часы нікім не патрывожаны. Паляванье такое для паляўнічага эдаравага, рухомага, ня вельмі цікава.

Іншая справа паляванье рухомае. Прышоўшы на выбранае паляўнічае ўгодзідзе, паляўнічы пускае з швиркі свайго ганчака і пачынае падзайздросіліваць, ідуцы сам па вядомаму напрамку, калі на-дзейнае месца, і вось-вось пагоніць ганчак,—съпя-шыць заніць месца, дзе ня ўхільна павінен прыйсці

зайд. Зайд ня ліс, ня воўк, пачуўшы голас чалавека ці сабакі, будзе ляжаць, пакуль ня ўбачыць яўную не-бясьпеку, гэта значыць, пакуль да яго не наблізіцца на вядомую адлегласць сабака ці паляўнічы. Таму хаджэнне паляўнічага па розных напрамках, ды яшчэ з сталым пасъвістваннем, пакрыкваннем, як я толькі што сказаў, дапамагае хутчэй знайсці зайду. Асабліва ў сухое надвор'е наогул або ў поў-дзень, калі сълед, так сказаць, выдахся.

Пры белай ступе, калі лёд на вадапоях тонкі, паляўнічы павінен быць асабліва вопытным. Паляўнічы трэба далей ад небясьпечных месцаў, інакш можна патапіць сабак. Скрануты на вока зайд махнүў праз рэчку на льду ў самай прорубі. Лёд вытрымаў толькі зайду. Сабака на ўсім хаду правалаўся пад лёд. Зайду прыпісваюць наўмысную хітрасць. У даным выпадку ўгледзець тут хітрасці нельга і наўрад ці думаў схітраць зайду, які імчайды ва ўвесі ход ад насядаючай сабакі.

Часта здаралася,—пашоў палкі гон і зразу замоўк. І колькі разоў, і ўсё на тым жа месца. Што такое, думаю? Толькі праз доўгі час загадка разгадваецца. Тоўстая бяроза, вырасшая нахільна ад карня, градусаў 35—40 служыла прытулкам зайду: па ствалу ён узьбіраўся ўверх мэтры на 4 ад зямлі і там прылягаў. Лісіны або барсуковы норы нарэшце служаць зайду прытулкамі ад гончых. Травяністыя купіны па балотах, пакрытых водой дазваляюць зайду перахітраць яго ворагаў-гончых. Выпадкі такія можна аднесці да зайдавай хітрасці, якія не ўладаюць пагалоўна ўсе зайды. Але такіх хітрасці мала і калі яны перахітраць сабаку адзін раз, дык усяроўна пападуцца другі раз.

(Працяг у наступным нумары)

Ф. А. Лялін.

На барадьбу з стратамі ў трусаўгадоўлі

Кантрольныя работы з котнай самкай

У шмат якіх гаспадарках работа па спарванью трусоў вядзеца па-старынцы. Большасць трусаўводаў дагэтуль адмаўляюць контрольную злучку для праверкі цяжарнасці самкі. Прычына адмаўлення ня мае ніякіх падстаў і трymаеца на той думцы, што магчыма двайное ацяжаранье самкі. Вынікам не дапасаванья контрольных работ зьяўляеца вялікі процэнт прагулу самак, што, з аднаго боку, паніжае прадукцыйнасць гаспадаркі, і з другога—вядзе да страты каштоўнага часу ў баявых вытворчых пэрыядах.

Звычайна ў студзені-лютым прыступаюць да спарванья трусоў. Для гэтага, каб застрахаваць сябе ад прагула самкі, рэкамендуюць дзве-тры садкі за адзін раз, або пакідаюць самку ў самца на некалькі гадзін падрад. Такая мера, апрача ізнурання вытворцаў, нічога не дae, і прагулы ў гэтых выпадках у вялікіх гаспадарках, у асаблівасці пры першым акоце, дасягаюць 75 проц. і больш?

Бывае, што ўся злучная кампанія пракаходзіць бяз вынікаў, у халастую. Даныя з практикі сведчаньне аб поўным пройгрышы першага акоуту, калі самак,

якія акаціліся, менш 10 проц. і на столькі каштоўны для развязвадзення і вырашчванья маладняка час упушчан.

У жывёлагадоўлі наогул прыняты контрольны паўторны злучкі матац.

Ня раз водзяць кабыліцу на злучку ў пункт для таго, каб праверыць аплодненна яна ці не.

Зъмяншэнне прадукцыі ў выніку вялікага процэнту страты маладняка ад слабога развязвіцца і хвароб паглыблівеца яшчэ прагулем ад няправільнай работы з пакрытымі злучкі.

Спарваючы самку і пакідаючы яе без контролю на працягу месяца, мы рыскуем страдаць, па-першае ад таго, што самка ад першай злучкі не адплоднілася і не акацілася праз трыццаць дзён, па-другое, ад таго, што пакідаючы па выдзячэнню двух тыдняў пасылат злучкі рабіён кармлення, прызначаныя на развязвіцце і фарміраванье плоду, тым самым закармліваюць неаплодненую самку. Па выдзячэнню-ж месяцу і па выпуленым прагула, мы рыскуем не дабіцца і другога аплоднення з-за ажырэння самкі.

Праводзячы контроль шляхам падпусканья самкі

да самца на 5-ы дзень пасъля злучкі, мы забясь-
печваем акот на 50 проц., а потым, кантраліруочы
на 15-ы дзень шляхам прашчупваньня, мы павяліч-
ваем шансы акоту яшчэ на 40—45 проц. Такім чы-
нам прагул на агульную колькасць матак у канеч-
ным выніку выявіца ў размёры ня больш 5—10
процентаў.

Кантрольныя работы маюць яшчэ адзін станоўчи
бок—яны даюць магчымасць у больш кароткі тэр-
мін выявіць бясплодных самак і зняць іх з вытвор-
часці.

Наступны прыклад з практикі паказвае, што цяж-
ка аплодніянем самка акацілася ў выніку кантрольных
работ на 10 дзён раней, чым пры разыліку на сама-
цёк.

1-I—самка злучана.

5-I пры кантрольной злучцы самка зноў пакры-
лася.

10-I—кантроль на самца, лічачы 5-I за першую
злучку. Самка зноў пакрылася.

15-I—самка прашчупана ад злучкі 1-I, ня дала
выніку і зноў злучана.

20-I—кантраліравана, лічачы 5-ы дзень ад 15-I,
зноў пакрылася.

25-I—прашчупана ад 10 I, ня дала нічога на
прашчупваньні, але пасаджаная да самца адбіла яго.

Належала меркаваць, што самка аплоднена пры
кантроле 20-I. І сапраўды, самка гэта акацілася
20-II, гэта значыць праз 30 дзён пасъля 5-й злучкі
пры кантролі.

Калі кантрольныя работы не ўтвараліся, дык магло
здарыцца, што самка не аплоднілася на працягу 2—3
месяцаў і была прызнана бясплоднай. У даным-же
выпадку самка аказалася плоданосчай і, калі-б яна

ня была ў сапраўднасці аздольнай да аплоднення,
дык гэта выявілася-б на працягу аднаго месяцу.

Сутнасць і тэхніка кантроля аплоджанасці не
ўяўлююць нічога складанага і кантрольныя работы
дастуны кожнаму трусаводу. Неабходна толькі вя-
домы навык пры прашчупваньні, які вымагае да таго
асцярожнасці і ўважлівых адносін да жывёлы.

Праз 15 дзён пасъля першага спарваньня, самку
трэба прашчупваць. Для гэтага жывёлу садзяць да
сябе галавой на столік або скрынку, прыслоненую
да сцяны, з такім разылікам, каб зад жывёлы ўпі-
раўся ў сцяну і трус, адчуваючы перагароду, не
стараўся-б вырваша з рук.

Пры прашчупваньні абедзьве руکі закладаюцца па
абодвух баках жывата і робяць рухі адначасна
абедзьвіумом рукамі ўперад у напрамку да пахавай
вобласці і назад. Праводзячы рукамі такім чынам
па жывату і лёгка надаўліваючы, прашчупвацца ка-
мочки вялічынёй у грэцкі арэх.

Аперацыю гэту трэба ўчыняць спакойна, не рабіць
ніякіх раптоўных рухаў, каб не хваляваць жывёлы,
асабліва нэрвовую ў гэтым пэрыядзе.

Самка, узятая з клеткі грубым чынам, хвалюеца
вырываецца з рук, ускладняе і падаўжае работу
трусавода.

Калі прашчупваньне не дало станоўчага выніку,
самку трэба нанава пакрыць і пасъля гэтага паўта-
рыць кантрольныя аперацыі аж да таго моманту, калі
їхтарнасць будзе ў наяўнасці.

Я шчыра рэкамэндуем дапасаванье кантрольных
работ, як абавязковая правіла для ўсіх гадаваль-
нікаў, каб тым самым падніць прадукцыйнасць
трусагадоўлі.

Шар'я Эфром.

Паразыты трусоў і меры барацьбы з імі

З паразытных хвароб трусоў асабліва заслуго-
ваюць увагу наступныя: кокцыдыоз, кароста вушэй,
кароста скury і страунікава-кішечны рабакі. Гэтыя
хваробы выклікаюць слабасць, пахудзенне і съмерць.
Другія паразыты, як напрыклад, блокі, воши, кішеч-
ныя глісты рознага віду, ня толькі прычыняюць
мэханічна раздражненне, але сваімі прадуктамі вы-
клікаюць у заражаных жывёл адзнакі атручанья,
якое характарызуецца маднейчай слабасцю і па-
худзеннем.

Лячэнне гэтых хвароб трусоў не павінна утва-
рацца бяз удзелу ўрача. Лячэнне жывёл, за-
ражаных як надворнымі, так і ўнутранымі паразы-
тамі—справа вэтэрынарнага ўрача, да яго і трэба
звязацца. Мэдыкамэнты, якія дапасоўваюцца пры
лячэнні ад надворных і ўнутраных паразытў
часта бываюць вельмі атрутныя; таму пытаньне аб
дозах, часамі і способах прыстасаванья трэба
аддаць вопытным урачам для вырашэння. Што-ж
датычыць мер, што папярэджаюць і захоўваюць
ад заражэння паразитамі іншых трусоў, яшчэ зда-
ровых, дык гэта справа іменна саміх трусаводаў.
Пры гэтым трэба заўважыць, што меры папярэд-
жаючыя, захоўваючыя, бываюць куды больш са-
праўдны, чым лекавыя. Захаваньне і назіраньне за
другімі трусамі звязацца санітарнымі мерамі
у шырокім сэнсе гэтага слова. У выпадку звяза-
лення паразытнай хваробы такія меры павінны
асноўвацца на веданні способу жыцця, гісторыі

развіцця паразытаў і спосабу пераноса іх ад
аднае жывёлы на другую. Прымяочы меры супроць
паразытаў, трусавод павінен мець на ўвазе, што
шмат паразытных хвароб распаўсюджваюцца ад
аднае жывёлы да другой непасрэдным датыканьнем
(напрыклад, пры каросице вушэй, каросице скury,
пры пераносе вушэй і блокі і інш. знадворных па-
разытў) або праз заражэнне акаляючай мясцовасці,
асабліва пры датыканьні з выдзяленнямі хворых
жывёл (напрыклад, пры кокцыдыозе, некаторых ра-
баках у кішечным тракце, пры якіх разам з эскрэ-
мэнтамі вылучаюцца ялечкі паразытаў).

Папярэджаць каросты і розных скурных па-
разытў складаецца ўперад за ўсё з ізалицы і ля-
чэння захварэўшых жывёл, або з забою такіх
(пасъля чаго труп трэба глыбока зарыць, або спа-
ліць і потым дакладна прадэзынфэкаваць памяш-
каньне).

Папераджальныя меры супроць паразытў, такіх
как кокцыды і кішечны рабакі, складаюцца з дак-
ладнай і частай чысткі памяшканьня; таксама за-
разны пачатак ёсьць і ў эскрэмэнтах. Эскрэмэнты
толькі ўжываюцца для ўгнаення глебы, на якой
расце корм для трусоў, трэба спальваць або глы-
бока зарываць.

Знадворныя паразыты і паразыты скury

Знадворныя паразыты жывуць на скury, у скury,
або пад скурай, у ходах, якія маюць зносіны з па-

вертчай цела. Да гэтык паразытаў адносяцца на жывёлы куды больш вынесцільвия пры гэтай хваробе, чым маладыя.

Кароста. Трусы маюць чатыры формы каросты, а іменна: дэльце формы вушной каросты, якая ў трусаўдаў называецца ракам вушэй і дэльце формы агульной каросты, якая называецца двумя тыпамі кляшчоў. Кляшчы каросты вуха жывудь між чашукамі і струпамі, якія або выклікаюцца як вынік паражэння паверхні корня, між тым як кляшчы, выклікаючы агульную каросту, праробліваюць ходы ў скуре; таму агульная частка каросты цяжэй вылечваецца, бо мэдыкамэнты цяжэй даходзяць да кляшчэй, чым пры першай форме. Кляшчы памнажаюцца выдзяленнем яечак, якія адкладаюцца самкамі. Яечкі можна знайсці або пад струпамі, або ў ходах скуре, і наяўнасць іх у саскобах скуре зьяўляецца дастатковай гарантый для правільнага дыагноза каросты. З яечак выходзяць вусьні, якія маюць тую-ж форму, што і дарослыя кляшчы, і розніца тым, што яны меншыя размірам і маюць толькі шэсць ног, між тым як дарослыя—больш і з 8 ногамі.

Вушная кароста. Вушная кароста выклікаецца ў трусоў асобнымі відамі кляшча, размірами больш 1 мм. Кляшчы гэтая авальна формы, ногі ў іх відаць знадворку краю цела, калі глядзець зверху. Хвароба, якую яны выклікаюць, называецца наскурнай каростай. Другая форма вушной каросты трусоў вядома пад назовай скураеднай каросты і называецца другім відам кляшча. Гэты клешч менш, чым паярэдні від, мае доўгія ногі, якія відаць знадворку краю цела, авальна формы. Што-ж датычыцца гісторыі развіцця, дык яна такая-ж як і ў кляшча наскурнай каросты. Адзнакі абедзівью форм вушной каросты адноўлькавы, але скураедная кароста вылечваецца лягчэй.

Адзнакі хваробы. У трусоў вушная кароста галоўным чынам аблікоўваецца паражэннем вушэй, але запаліцельны працэс можа распаўсюдзіцца на абалонкі мозгу. У рэдкіх выпадках гэтая кароста была знайдзена на пысачцы, шыі і нагах трусоў. Кляшчы выклікаюць інтэнсіўнае раздражэнне, зуд і катар знадворнага слухавога праходу, прычым зьяўляецца выцягчэнне цынамона вага колеру гною з спэцыфічным пахам. Унутраная паверхня вуха пакрыта выцягчэннем, якое запяклося, у выніку бактэрыяльнай інфекцыі могуць быць баліячкі на вушах. Паразычаста пранікаюць у сярэднє вуха, а то нават у нутраное вуха і ў апошнім выпадку выклікаюць сур'ёзнае іэрэвое захварэнне (растроўство). Матанье галавой—першая адзнака вушной каросты. У выніку раздражненія, выклікаемага паразытам, захварэўшы трус звычайна хлопае вушамі і імкнецца заднай нагой дзёрдзі ўнутры вуха. Калі паразыт пранік у сярэднє і ва ўнутраное вуха, галава трymаецца ў нахільным становішчы. У цікіх выпадках галава нахіляецца так, што ніжняя чэлюсьць аказваецца на вярху. Гэтая хвароба вельмі заразная і працягваецца доўга, бывае некалькі месяцаў. Ни гледзячы на тое, што дарослая жывёла, захварэўшая вушной каростай, добра есьць, яна моцна худзеет. Маладыя-ж трусы могуць вельмі скудзець пры вушной каросці, трацяць апэтыт, і гінуть у кангульсіях. У выключна цікіх выпадках запаленне можа распаўсюдзіцца на абалонкі мозгу, і тады жывёла гіне ў кароткім терміні. Старыя

жывёлы куды больш вынесцільвия пры гэтай хваробе, чым маладыя.

Лячэнне. Лячэнне пароўнаўча вельмі простае. Трэба дакладна вычысьці вуха росчынам надтленніка вадароду, выняць коркі і струпы. Для размягчэння корак трэба дапасоўваць масла, паслья якога коркі лёгка вымаюцца. Далей лячэнне складаецца ў дапасаванні карболавага або крэзолавага масла (адна частка карболавай кіслаты або крэзолу і 20 частак аліў). Дапасаванне такога лячэння некалькі раз дастатковы для вылечэння. Добрыя вынікі дае ўліванне ў вуха 8 кропель зъмесіны масла, бэнзыну і газы, зъмешаных у роўных частках. Для вылечэння гэты способ дастатковы дапасаваць два разы ў тыдзень.

Наступнае лячэнне, выпрабаванае пры вушной каросці ў трусоў таксама дае добрыя вынікі. Рыхтуюць такі росчын: 1 частка іодаформу, 10 эфіру, 20 частак масла. Гэтым росчынам насыщаюць вату і ўкладаюць яе ў хворае вуха, паўтараючы гэта праз 7 дзён. Можна паспрабаваць і такое лячэнне: 1 проц. росчыны карболавай кіслаты ў гліцарыне або 5 проц. росчыны карболавай кіслаты ў касторовым масле. Гэтыя сродкі дапасоўваюцца на вате паўторна да поўнага вылечэння. Неабходна выкінуць усю падсыцілку і салому з клетак, дзе знаходзяцца хворыя вушной каростай трусы, і потым дакладна ачысьціць клетку росчынам крэзолу. Калі яна прыняць гэтых папярэджаючых мер, дык хвароба паслья вылечэння можа зноў паўтарыцца.

Скураная кароста. Кароста скуре ў трусоў выклікаецца двумя рознымі відамі кляшчэй. Адзін від выклікае форму, якая вядома, як зуднёвая кароста, другі від выклікае наскурную каросту.

Гэтыя два віды кляшчэй адпавядаюць формам каросты ў розных хатніх жывёл. Нірэдка ў трусоў бывае кароста, пры якой камбінуецца абудвы віды гэтых кляшчоў або камбінуецца скурная і вушная кароста. Зуднёвы клешч, выклікаючы скурную каросту вельмі маленкі, прыблізна ў 0,1 мм. Ёнробіць хады ў скуре; самка адкладае ў гэтых ходах яечкі, з якіх выходзяць вусьні. Бывае для вылечэння кляшчэй недастатковы саскабліванне паверхні скуре. Каб знайсці кляшча, трэба нажам зразаць кусёк да крэві. Вельмі важна дыягназіраваць зуднёвую каросту і наскурную свячасова, бо лячэнне цяжкае і доўгае.

Адзнакі хваробы. Прысутнасць кляшчэй выклікае вялікі зъмены ў скуре, залежачыя ад пранікнення кляшча ў тканіну. Зьяўляецца сур'ёзны выпад і пры высыханні атрымліваецца харектэрны струп. Раздражненне скуре, выклікаемое кляшчом, робіць зуд; у выніку расчосванні зьяўляюцца баліячкі, якія могуць інфіциравацца. Зуднёвая кароста ў трусоў зьяўляецца спачатку на канцы носа, потым можа перайсці на вусны, шчокі, лоб, ногі, а потым распаўсюджваецца па ўсіму целу. Шэрсы выпадае, зъявляючы шэрсы, жаўтаватыя струпы, якія пакрываюць скуре. Зуднёвая кароста трусоў вельмі заразная, і калі яна прыняць мер хутка, дык яна можа пагубіць на працягу некалькіх тыдняў шмат жывёлы.

У апошній стадыі хваробы жывёлы нічога не ядуць і моцна худзеюць. Наскурная кароста таксама пачынаецца з носу, пераходзіць на вусны, лоб, вакол вачэй, на вушы, на канцовасці і ўрэшце распаўсюджваецца па ўсёй скуре.

Лячэнъне. Толькі вельмі каштоўных жывёл варта лячыць. Наогул жа лячыць апошніх ня варта. Як толькі ўстаноўлен дыагноз, хворую жывёлу трэба забіць, труп яе зарыць глыбока, або спаліць. Памяшканье, якое здымалі хворых жывёлы, неабходна дакладна дэзынфікацыя гарачым росчынам краёвому і ўсю падсыцілку спаліць. Жывёлы, якія знаходзяліся ў заражаных клетках павінны быць ізаляваны і их трэба тримаць некалькі тыдняў пад назіраннем.

Пры жаданні дапасаваць лячэнне, неабходна адначасна хворым жывёлам даць добры корм і съежае паветра. Шэрсьць каля заражанага месца павінна быць выстрыжана; коркі павінны быць размягчаны ўціраньнем зялёнага мыла з цёплай водой і праз дзів'е гадзіны паслья гэтага змыты цёплай водой. Рэкамэндуецца таксама змазванье струпou і корак рыб'яй тлуштасцю. Потым трэба ўціраць

дакладна серкавую мазь, якая складаецца з адной часткі серкі і 3 частак тлуштасці, кожны дзень; на працягу ня менш 5 дзён. Рэкомэндуецца таксама дапасоўваць наступную мазь, якой карыстаюцца пры лячэнні каросты ў другіх жывёл: па адной частцы дэёгца і зялёнага мыла і 5 частак сырэтусу або адной часткі дэёгца, нафты і 6 частак газы. Трэді сродак: 2 часткі серкавага цвята, 1 частка дэёгца, 1 частка поташа і 8 частак тлуштасці. Чацверты сродак: 150 грам серкавага цвята, 8 грамаў поташа і 50 грам тлуштасці. Пяты сродак: 1 частка серкавага цвята, 1 частка настойкі ёду, 8 частак дэёгца і 8 частак правансага масла.

Паслья змазваньня каросцілівага труса рэкамэндуецца асобам, якія ўтваралі ўціраньне мазі і лячэнне труса, змазаць мазью свае ўласныя рукі, бо некаторыя формы каросты могуць вызываць лёгкае заражэнне чалавека.

Арганізаваць вопытнае калектыўнае норкаводства

Што можа даць гадавальнік норак

(З германскага друку)

Паўночна-амэрыканская норка перавышае па велічыні єўропейскую норку і дасягае даўжынёю 55—60 см, з якіх 16—17 см ідуць на хвост. Тулава паўночна-амэрыканской норкі напамінае выдру, выцягнутае, стройнае з некалькімі кароткімі нагамі. Галава лепш сфермавана чым у выдры. Між пальцамі—перапонкі.

Паўночна-амэрыканская норка єўропейская сродны і маюць так шмат агульнага па велічыні, складу тулава і колера меху, што неспэцыяліст ня зможа знайсці нікай розніцы між абедзвюма норкамі, а між тым ёсць вельмі вялікая розніца, іменна ў меху. У Паўночна-амэрыканской норкі мех значна гусцій і мякчэй, і колер як правіла, цёмна-цинамонавы, архавы, хвост чорна-цинамонавага колеру, кончык падбародка белы.

Радзімай паўночна-амэрыканской норкі трэба лічыць Паўночную Амерыку і Канаду, дзе яна сустракаецца ў вялікай колькасці. У апошнія часы, паўночна-амэрыканскую норку пачалі разводзіць ў няволі. Вынікі аказаліся вельмі добрыя. Па вадроўі і якасці меху, развязданье норак стаіць значна вышэй, чым амэрыканская труса гадоўля.

Перш, чым заняцца развязданьнем якой-небудзь жывёлы, вядома, належыць пазнаць умовы і способ жыцця, а таксама харчаванье яго ў няволі.

Норка жыве галоўным чынам паблізу вазёў, прудоў, рэк. Харчы норкам даюць рэкі і вазёры, поле, лясы і сенажад; нават куратнікі і галубятні. На волі норкі харчуюцца ўсякімі рыбамі, устрыцамі, ракушкамі, ракамі, мышамі, пацукамі, звычайнімі вадзянымі жабкамі, яшчаркамі, усялякімі маленькімі птушкамі, курамі, галубамі, маладымі зайцамі і г. д.

Калі ў няволі ўтримліваюцца норкам нельга даваць усё тое, што яны мелі на волі, то ня трэба забываць, што ўсё-ж такі ім даваць час ад часу жывую мыш, жывога вераб'я неабходна.

Аўтар гэтага артыкулу быў на апошній выстаўцы (1929 год) срабрыста-чорных лісіц у горадзе Мінск у штаце Вісконсін, і пазнаёміўся там з дырэктарам самага буйнога гадавальніка норак, і быў

запрошаны ім наведаць яго нарчатнік, дзе ён убачыў цімат чаго новага і навучальнаага.

Г. Н. А. Іоханнес, дырэктар фірмы Іоханнес (нарчатнік знаходзіцца ў штаце Вісконсін, Порт-Вашынгтон), амэрыканец бяз усякіх перашкод паказаўшы свой нарчатнік, у процівалегласць іншым амэрыканскім ўласнікам, раствумачыў пабудову свайго нарчатніка, мэтады развязданья норак. Аўтар гэтага артыкула паведамляе, у найбольшай частцы ўзяты вопыт і практыку нарчатніка Іоханнеса.

Апрача нарчатніка у Порт-Вашынгтоне Іоханнес мае яшчэ два нарчатнікі. Нарчатнік у Порт-Вашынгтоне разьмешчаны прыблізна на тэрыторыі ў 12,5 гектараў, з якіх толькі частка была адведзена ўласна пад нарчатнік.

У нарчатніку было каля 500 пар норак. Вясною гэтага году быў першы пэрыяд нараджэння маладняка; да канца гэтага пэрыяду ферма лічыла атрымадь прыблізна ад 400 да 500 маладых. Для продажу на племя было меркавана вылучыць вельмі невялікую колькасць норак, так што Іоханнес лічыў з вялікай карысцю вырашчаць норак на мех (па думцы аўтара гэтага артыкулу таксама можна атрымадь вялікія прыбылі ад развязданья норак для меху).

Развадзімая ў гэтым гадавальніку норкі атрымоўваліся ад злучкі двух найлепшых парод, а іменна: цёмнай норкі Сквебека і норкі з выспы прынца Эдуарда. Іоханнесу ўдалося, дзякуючы вопытам злучкі, на працягу некалькіх год атрымадь стада, уладаючое найлепшымі якасцямі кожнай з абедзвюх рас.

Аўтарам было абледжана некалькіх другіх амэрыканскіх і канадскіх нарчатнікаў, але ніводзін ня быў так добра арганізаваны і абсталёваны, як памянёны вышэй.

Клеткі для норак

Для клеткі ўперад за ўсё будзе остаў з брускай таўшчынёю ў 3×10 см, якія павінны быць устаноўлены ўперад, чым будзе нацягнута драцяная сетка; усе рамы разьмерам 1,20—1,40 мэтра ўшыркі, 1,30—1,40 мэтра вышынёй і 2,40—2,50 мэтра

даўжыні; у клетцы павінны быць вялікія, дзвірэры, настолькі вялікія, каб у яе можна было вольна ўваходаць для назірання і для чысткі ўнутры клеткі. Калі остаў клеткі па вышэйпаказаных размежах гатоў, прыступаюць да абцягвання яго сеткай з жалезным, праз агонь ацыкованым дротам і з дробнымі ячэйкамі; гэту ж сетку выцягваюць таксама наверх (столь) і, апрача таго, кладуць яе на зямлю.

Гнездовая скрынка

Гнездовая скрынка мае з надворку наступныя размежы: $55 \times 65 \times 55$ см. Дошкі гэтай скрынкі павінны быць прыблізна ў 2,5—4 см таўшчыні, каб скрынка была вельмі моцнай; апрача таго раіца акаваць вуглы скрынкі цынкам; такая скрынка можа ўпаўне захаваць норку ад непагоды; скрынку трэба пастаўіць на 20—30 см ад зямлі, на моцныя чатыры падстаўкі, яшчэ лепш прыкроўці яе чатырма вінтамі да іх. Крышка скрынкі павінна быць аднаскатная для лепшага стоку дажджавой вады. Крышка прымацоўваецца да скрынкі з аднаго боку дзвівома петлямі.

Такое прыстасаванье даваляе адчыніць крышку для чысткі скрынкі і для агляду яе. У скрынцы неабходна, вядома, зрабіць дзірку для праходу норкі ў яе і з яе. Дзірка гэта мае ў разрэзе каля 2,5—3 дюймы, яна можа быць круглая або чатырохкутная, першая—лепш. Для моцнасці можна афарбаваць масльянай фарбай скрынку і дравяныя часткі загарадкі клеткі.

Гнездо

Само гнездо складаецца з дравяной скрынкі, съценкі якой павінны быць таўшчынёй у 2—3 см. Размеж яе наступны: вышыня 25 см, шырыня—25 см, даўжыня—30 см. Тут трэба не забыцца пабудаваць такую ж круглу дзірку для выхаду норкі ў скрынку і з яе. Крышка павінна таксама лёгка падымамца. Пры ўстаноўцы ўнутранай скрынкі (гнезда) у надворную трэба пастаўіць яе так, каб дзірка для ўваходу і выхаду норкі на прыходзілася

адна за другой, але, каб яны былі з процівалеглагам боку адна к другой, каб мінаваць скразьняка ў гнізьдзе.

Час спарванья

Пэрыяд спарванья пачынаецца ў канцы красавіка і канчаецца большай часткай ў канцы мая. Само спарванье адбываецца большай часткай пры наступленні змроку, або раніцою. Калі самка дрэнна абыходаецца з самцом і кусае яго, гэта верная адзнака, што самка прыняла самца і пасля гэтага трэба ўзяць яго з клеткі. Цяжарнасць норкі працягваецца каля 42 дзён. Трэба памятаць, што ў гэты час самцы трэба даваць магчыма разнастайнія харчы, і апрача таго адзін або два разы ў дзень чашку цёплага, але не гатаванага малака. Вараная гародніна і фрукты, а то кусок рыбы ў прыдачу да звычайніх харчоў—неабходныя як для здароўя цяжарнай самкі, так і да развязіцца чакаемага ад яе прыплоду.

Звычайна норка ў першы год прыносіць чацьвера дзяцей. У наступным годзе—пяць, бываюць памёты і ў 6-7-8, нават і 9 і 10 дзяцей.

Зьеверавод, які яшчэ мала мае вопыту ў развіязенні норак, можа спакойна пакладацца на самку ў вырашчванні маладняка. У часы спарванья, цяжарнасці і кармлення самкай дзяцей трэба захоўваць поўную цішыню каля яе клеткі. Чым далей пакідаюць дзяцей у маткі, тым лепш яны развязіваюцца, наогул раней вясмі тыдняў іх не бяруць ад маткі, калі стан яе здароўя даваляе ёй карміць іх, дык іх пакідаюць з ёй да 10—12 тыдняў, у наступным перыоде іх росту яна бывае ніякіх цяжкасцяў для зьеверавода, яны растуць і развязіваюцца лепш, чым дзеці, аднятые ад маткі ва ўзросце ад 5—8 тыдняў.

Вырашчванье маладняка

Калі дзеці аднятые ад маткі лепш за ўсё іх развязліць—самак асобна і самцоў асобна. Калі яны доўга заставаліся пры матцы, то вырашчванье іх вельмі проста; у харчы ім апрош агародніны і раз-



мочанага ў малаку хлеба штодня даюць трохі сирога, рубленага мяса рагатае жывёлы з прыбаўкай чашкі малака.

Праз шэсць месяцоў можна ім даваць той-жа корм, як і дарослым норкам.

Кармленыне норкі

Як было ўжо раней сказана норкам трэба даваць магчыма больш корму цёплакроўных жывёл у жывым стане. Чым больш такіх харчоў у норак, тым лепш яны развязваюцца, але, апрач таго,—што вельмі важна пры такім харчаванні, мех норак робіцца лепш, калі норкі харчуюцца забітымі жывёламі (халодным кормам). Асабліва ціжарным самкам і маладняку трэба даваць магчыма больш тых харчоў,—усякая дробная рыба, ракушкі і г. д. і ўсе жывёлы, якімі норкі харчуюцца на волі аховотна паддаюцца імі і ў няволі. Калі нельга дастаць жывога корму для іх, можна дапасоўваць наступную систэму харчавання іх: уперад за ўсё сечанае сырое бычынае або конскае мясо, зъмешанае з расьцёртай агароднінай або касыцьмі. Процентныя адносіны прыблізна павінны быць такімі: 60 проц. мяса, 20 проц. гародніны, Фруктаў і г. д., 10 проц. касыцьці ці касыцянай муки і 10 проц. ячменю або пшаніцы, буйна змолатых; замест двух апошніх можна даваць чорствы хлеб. Свежая, чистая вада, мянемая два разы на дзень, павінна быць для іх заўсёды.

Рэнтабельнасць нарчатніка

У Амерыцы разълікі ўтвараюцца на наступнай падставе:

Пакупная цэна 5 пар вытворцаў па 200 даляраў—1.000 даляраў, 10 клетак з усім абсталяваннем па 20 даляраў—200 даляраў, кармленыне і выдатак па догляду за норкамі ў дзень і на адну норку па 1 цэнту—36,50 даляра, а ўсяго 1.236,50 даляраў. Амартызацыя 10 проц.—123,65 даляра, разам—1.360,15 даляра.

Продаж маладых норак у колькасці 8 пар па 200 даляраў за пару—1600 даляраў, так што ў першы год чыстага прыбыту можна лічыць 239,80 даляра. Па сканчэнні другога пэрыяду даход будзе значна вышэй.

Як правіла, лічачь ад кожнай пары атрымаець са мае меншае чацьверо дзяцей у год; у першы год было прадана 8 пар норак, засталося 2 пары, пакінутых на племя, так што да пачатку другога пэрыяду было ў нарчатніку 7 пар норак вытворцаў.

Выдаткі на другі год былі наступныя: чатыры клеткі з усёй пабудовай па 20 даляраў—80 даляраў, кармленыне, расход па догляду за чатырмі норкамі ў адзін дзень—1 цэнт—51,10 даляраў, 10 проц. па-

гашэніня асноўнага ўкладвенага капітала 123,65 даляраў, а ўсяго 264,75 даляраў.

Дапусцім, што ад сямі пар норак мы атрымаем чатыранаццаць пар маладняка, з якіх чатыры пары пакінем для сябе на далейшее развязванне, а дзесяць пар прадамо таксама па 200 даляраў за пару, таксама 2000 даляраў.

Параўнаем прыбытак з выдаткам і атрымаем на другі год прыбыль у 1.745,25 даляраў (2000—254,75 = 1745,25 даляраў). Прылічым да гэтай лічбы прыбытак ад першага году і атрымаем: (1600—1360)=
= 239,85 дал.

1985,10 дал.

Выдатак у першы год выявіўся ў 1360,15, выдатак у другі год 254,75, а ўсяго 1.614,90 даляраў. Продаж маладых норак за два гады даў 3600 даляраў.

З гэтага амэрыканскага разъліку мы бачым, што да пачатку трэцяга пэрыяду развязвання норак маецца 11 пар вытворцаў, апрача таго атрымана на 1985,10 даляраў больш, чым уклалі. Другімі словамі: 1) атрыманы укладзены кацітал з процэнтамі, 2) зарабілі суму ў 1985,10 даляраў, 3) ёсьць 11 пар вытворцаў па 200 даляраў за пару і, апрача таго, нарчатнік з усёй пабудовай.

Увага. У гэтым разъліку каштоўнасць выдаткаў па тэрмінах адной норкі ў дзень і на дагляд і ахову яе вылічаны ў разьмеры 1 цэнта, або 2 кап. Гэты разълік—мінімальны і дае гадавы выдатак па гэтых артыкулах усяго 7 р. 30 кап. на галаву. Адзін толькі пракорм ліса за год можа быць звязаны ў лепшым выпадку ў суме, блізкай да 36 руб., г. зн. у пяць разоў даражэй, чым норкі, на лічачы выдатку на дагляд і ахову. Каштоўнасць пракорму аднай норкі таму трэба павялічыць у два або тры разы.

Апрача таго ў гэтых разъліках на нормах не ўваходзіць выдатак на адбудову знадворнага плоту, на дагляд і ахову. З тae прычыны, што гадавальнік вельмі малы і вядзецацца ва ўмовах індывідуальнай гаспадаркі, дык аўтар скараціў да нуля дагляд па гэтых артыкулах, мяркуючы, што гэта работа па дагляду будзе вытварацца між справай і ахова звязаючы аховаю ўсяе гаспадаркі і дадатковага выдатку не патрабуе.

Калі-ж зрабіць гэтыя папраўкі ў разъліку, дык даходнасць наркаводзства звышэцца, але ўсё-ж застанецца рэнтабельней і гэта вяяўлецца цікавым для будучага калгаснага наркаводзства.

Трэба асабліва ўлічыць, што абсталяванне гадавальніка норак клеткамі абыйдзеца куды дзешавей і самі клеткі, перасовачныя, гэта значыць, у выпадку неабходнасці (напрыклад, пры няўдалым выбары вучастку, пры перадачы гадавальніка другому калгасу) увесце гадавальнік можа быць перанесены на другое месца, чаго нельга зрабіць з лісіным гадавальнікам, дзе прыстасоўваюцца клеткі стацыянарнага тыпу.

В. Генэрозаў.

Узяць усё лепшае з вопыту наркаводзства ў капіталістычных краінах.

ПА ТАВАРЫСТВАХ і ЯЧЭЙКАХ

Гнойнік ускрыт

Камісіяй в прадстаўнікоў Белкахотсаюзу і Р.С.І., пры рэвізаванні дзейнасці праўлення Крычаўскага куставога т-ва паляўнічых выкрыла растраты і злачынствы. Старшыня праўлення Гулік растратіў 2092 руб. грамадзкіх грошай (на карцёжную гульню і п'янства). Пастановай агульнага сконту паляўнічых Гулік выключан з саюзу паляўнічых і аддадзен пад суд.

Справа ня только ў тым, што выкрыты злачынец і растратчык, а ў тым, што праўленне гэтага т-ва бяздзейнічала, дзякуючы чаму не магло папярэдзіць тых злачынстваў, якія рабіліся ў Крычаве. Там труса гадоўля вялася т-вам так, што кожны трус з красавіка па жнівень абышоўся т-ву па 80 руб. 40 кап. только на кармленне і догляд. Узынкае пытанье, ці мог трус паесці за такі час на такую суму гроши прадуктаў. Накладанне на твары даходзіла да 100 проц., камандыровачны выпісваліся направа і налева, практиковаліся фіктыўныя рахункі. Ад працы Гуліка т-ва мае страту ў 4.500 руб.

Дырэктывы Белкахотсаюзу Гулікам ня выконваліся, за выключэннем той, дзе былі паказаны арыентыровачныя стаўкі, згодна якой ён і выпісваў сваёй жонцы стаўку только за тое, што яна яго жонка.

Нарыхтоўкі пушніны выкананы на 30 проц., кратна 5 проц., промтавары разъмяркованы Гулікам між сваім сямействам на ўсе 100 проц.

Ячэйкамі ніхто ня цікавіўся. Справа здачы амаль ня было, наогул уся работа т-ва вельмі ў дрэнным становішчы.

Будзем чакаць суда над Гулікам.

Сябра Раўкамісіі.

Крычаўскія бюракраты сарвалі нарыхтоўку дзічы

У гэтым годзе спажывецкае т-ва Крычава адмовілася прымаць дзічыну на той падставе, што ім нібы невядомы ўмовы Белкахотсаюза і Белкаапсаюза, аб дзічнарыхтоўках, а таксама цэны на дзічы. Паляўнічым, якія прывозілі на здачу дзічыну, прышлося выкінуць яе вон. Шмат было патрачана часу пакуль угаварвалі бюракратаў з кааперацыі, а дзічына загнілася.

Бабчонак.

Камарынскае т-ва спадзяедца на самацёк

У работе Камарынскага райтаварыства паўнайшы самацёк. Нарыхтоўкі дзічы і пушніны ня только ня выкананы, але зусім і не праводзіліся. Імі ніхто ня цікавіцца. Пляны не даведзены да паляўнічых ячэек. Большасць ячэек зусім не працуе, бо імі ніхто ня кіруе.

Уся праца праўлення зводзіцца да того, што крама гандлюе на 20 руб. у дзень.

Труса гадоўля знаходзіцца ў самым дрэнным становішчы: клетак для трусоў німа. Маладыя трусы ад дрэннага дагляду гінуць. Ужо падохла каля

20 штук. Акты на іх не складаюцца і тушки на вэтэрынарны пункт для ўстанаўлення хваробы не перадаюцца.

Кіруючыя раённыя ўстановы і арганізацыі зусім забыліся аб існаванні ў Камарыне саюзу паляўнічых і нікай падтрымкі т-ву не даюць.

Неабходна ліквідаваць устаноўку апартуністых насамацёк у работе Камарынскага т-ва. Белкахотсауз павінен ажыўіць дзейнасць гэтае організацыі.

Паллўнічы.

Бязылітасна змагацца з браканьерамі

У Лёзнянскім раёне паляванне праходзіць бяз усякіх тэрмінаў як сябрамі т-ва, так і іншымі грамадзянамі як законнымі способамі, так і незаконнымі.

Вось факты. На разумоўскіх сенажаціях пачалі касіць рана і „па выкаслі“ качак. 20-га ліпеня прышлі паляўнічыя з стрэльбамі, але дзічы ўжо ня было. Старшыня т-ва знаў аб гэтым браканьеरстве, але ня прыняў ніякіх мер да аховы качак.

На буеўскіх сенажаціях паляўнічыя павыбілі качак яшчэ да 20 ліпеня, учыніўшы сапраўдане паляванне (мусіць пабаяліся, каб і тут не „павыкаслі“! Рэд.) Браканьеры і дагэтуль ня выключаны з саюзу.

Паляванне на цецярукой гр. Бремза было распачата 20 ліпеня. Старшыней райтаварыства тав. Гурлоўскім гэтая справа таксама была замята, бо ён да браканьера Бремзы 1-га жніўня ездзіў на паляванне.

Равам з паляваннем на цецярукой адчынілася „псовое“ паляванне на вайду. Па лесе былі чутны паляўнічыя рагі, галасы ганчакоў; тварылася нейкая вакханалія. Паляўнічыя в. Б.-Сутокі, в. Гарэлікі гр. Лапінох з в. Валавягі, гр. Галенкаў і іншыя, якія палявалі з ганчакамі, ня прыцягнуты да адказнасці.

Кожны дзень у райтаварыстве чутны звесткі аб браканьеरстве. Гавораць, што загадчык паляўнічага саўгасу ў Добрамысьлі т. Барташ наганявае ў гаспадарцы ганчакоў.

Аб'явім бязылітасную барацьбу браканьерам усіх катэгорый.

Ведаючы.

З браканьерствам трэба рашуча пакончыць

У рэдакцыю паступаюць звесткі, што ў гэтым годзе асабліва расцерпазіцца браканьеры ўсіх катэгорый і масыцей. Тут і браканьеры бязылітнікі, і браканьеры, з белетамі, якія ня ліцацца з тэрмінамі палявання і браканьеры нават, кіраунікі паляўнічых гаспадарак, старшыні саўгасаў і калгасаў. Апошняя катэгорыя браканьераў вельмі шкодна для паляўнічай гаспадаркі, бо яны бяруць на сябе ролю ня ліцацца з існуючымі ўрадавымі законамі і ўстанаўляюць тэрміны палявання ў раёне калгасу ці саўгасу па свайму жаданню. Напрыклад, старшыня калгасу Зарэчча, Заслаўскага раёну Марынчык адчыніў паляванне на Зарэчанскім балоце на водаплавающую дзічыну 19 ліпеня. Марынчык, відаць,

кіраваўся тойдумкай, што 20 ліпеня прыедуць гарадзкія паляўнічыя—рабочыя, таму трэба павыбіць дзічыну раней іх.

Такіх прыкладаў у гэтым годзе шмат. Але, калі мы, уся паляўнічая грамадзкасць ня будзем паведамляць аб такіх ганебных выпадках, ня будзем сурова караць гэтых ворагаў народнай гаспадаркі, каб другім не павадна было, а дадзім магчымасць браканьерам рабіць у сваім раёне ў галіне паляўнічай гаспадаркі „аўтономную рэспубліку”, аўтономную паляўнічую гаспадарку, ня лічачыся з існуючымі законамі і інтарэсамі ўсёй нашай гаспадаркі, дык паляванье будзе занепадаць.

Паляўнічая маса павінна сачыць за браканьерамі і, ня гледзячы на асобы, паведамляць у належныя органы для суровага пакарання браканьераў.

Усіх, памянёных у заметках гэтага нумару часопіса, браканьераў, Белкахотсауз павінен выключыць з саюзу паляўнічых з канфіскацыяй прыладаў паляванья і аддачы пад суд. Толькі такія меры будуць мець уплыў на парушыцеляў законаў Савецкага ўраду.

Мік. Цэлеш.

Рэалізум пазыку „Трэці рашаючы” сярод паляўнічых

* 12 ліпеня паляўнічыя Слуцкага раёну ў ліку 300 чалавек падпісаліся на пазыку „Трэці рашаючы год п'яцігодкі” па 5 руб. кожны. Да жніўня гэтая гроши—сумай 1500 руб. сабраны і здадзены.

* 19 ліпеня паляўнічыя Ўзьдзенскага раёну падпісаліся на 3.000 руб. на пазыку „Трэці рашаючы год п'яцігодкі” і выклікалі на сацспаборніцтва іншыя раённыя т-вы паляўнічых.

Да канца п'яцігодкі і'вонлага ваўка ў лясах Беларусі

МАЕ КАРЭКТЫВЫ

Заўгарі і папраўкі да артыкулаў аб бабрах белёга Н. Ф. Патцэра „Качка і паляванье на яе” Ф. А. Ляліна.

1. Зусім ніверна, што „еврапейскі бобр захаваўся выключна ў СССР”. (стар. 9 „Бобр—валюта”): ён ёсьць і ў Нямеччыне, і ў Норвегіі і ў Францыі.

2. Ніверна, што „на СССР бобр застаўся толькі ў Беларусі Варонескай акрузе” (там-жа): ён ёсьць і на УССР на р. Цераве, Уборцы і інш., ёсьць і на Паўночным Урале.

Аўтару гэтай часткі артыкулу прэзідэнт спраўніца з літаратурай, тым больш, што якраз аб пашырэнні бобра ў Старым свеце і ў Амерыцы друкаваліся артыкулы ў гэтай-же самай часопісі П. Б.”

Нельга прыводзіць без адпаведнай крытыкі, тым больш біяльгія розных апавяданняў „у адзін голос” і шмат хто гаворыць, а тым больш, накшталт таго, што „на жыўца здаваў бобра”, альбо „злядае рыбу ў жакох”, а адзін раз нашлі аўдзенага лячча з съядамі бобра ў яго” (курсіў наш).

Цікава запытана ў падаваўшага ў друк гэты матар’ял, аб якіх „съядах бобра ў аўдзенага лячча іде гутара?”

Павінен запіўніць яшча раз, што ні па даных ніемецкіх біолёгаў (Dr. Mertens) ні па даных амерыканскіх даследчыкаў (E. K. Warren V. Balle) і ні маймі наўгараннямі над падопытнымі бабрамі, што ўтрымліваюцца пры заалёгічнай лябараторыі ўніверсітэту, а таксама аналізамі бабровых экспериментаў у заапаведніку і ў іншых мясцох харчаванье баброў рымбаю не съязвярджаюцца і ўсе съязвярдженіні аб гэтым рыбакоў—малою адносіні толькі да відры.

Цікава пры гэтым адзначыць, што тыя-ж рыбакі,—якія так добра ведаюць „съяд бобра”, што нават пазнаюць яго „на аўдзенім лячча” і на перагрызеных іштках жакоў”,—калі ім удаецца забіць бобра і каля іх за гэта прыцігваюць да адказнасці, аказваючыся заўсёды „памыляліся” і думалі, што гэта „выдра” і што бобра ніколі ня бачылі і г. д.

Хроніка аблав

* Слаўнінская ячэйка паляўнічых асачыла на 9 жніўня ваўкоў. З прычыны ня цвёрдай дысадыпліны і дрэннай пастаноўкі работы Талачынскага раённага т-ва паляўнічыя не сабраліся і аблава не адбылася. Талачынскі РВК, с.-с. і раённае т-ва паляўнічых павінны быць зацікаўлены зынішчэннем ваўкоў і наладзіць работу па зынішчэнню ваўкоў.

Паляўнічы К.

* У Стара-Дароскім раёне шмат ваўкоў. Па слоўах нашага карэспандэнта.—„Німа ратунку ад ваўкоў”. Ячэйкамі было праведзена чатыры аблавы, але дзякуючы дрэннай арганізацыі справы і няяўцы паляўнічых—забіта ваўкоў мала.

Астракаў.

* У ваколіцах ст. Талькі, Пухавіцкага раёну на зіраецца шмат ваўкоў. За адну пяцідзёнку ваўкамі зынішчана 7 цялят і каля 70 авечак.

Паляўнічыя 14 і 23 жніўня ўчынілі дэльве аблавы. Аблавамі кіраваў добры „ваўчатнік”. Паляўнічыя звязліся добра. На першай аблаве забіта 4 маладых ваўчаняты, а на другой—толькі старая ваўчыца. Трэба адзначыць што с.-с. не дапамог паляўнічым. Нават ня даў загоншчыкаў.

Н.

* У Пакорнаўскім с.-с. Слуцкага раёну таксама наглядаюцца ваўкі. За адну ноч у кадгасе Случ ваўкамі зарэзана 5 авец і 6 паранена. Такія выпадкі здарядаюцца амаль кожную ноч. Аднак, паляўнічыя бяздзейнічаюць. Неабходна арганізаваць аблавы.

Рачвы Янка.

Ці можна-ж такія „ўгрунтаваныя” дадзеныя публікаваць у масавай часопісі без адпаведнай крытыкі, тым больш, што аўтар павінен быў ведаць існуючымі адваротнымі назіраннямі аб складзе ежы бобра, публікаваныя ў спэцыяльнай і папуллярнай літаратуры.

Я пропанаваў бы ўсім, хто запікавіца гэтым пытаньнем і асабліва рыболовам, што аўбінавачаюць бобра ў паяданыя рыбы і біёлагам, якія гэтamu верадзь—дасылаць міе ў зовлечную лябараторию БДУ астачу „аб'едзеных ляччоў са съядамі бобра” ці эксперымэнты бобра, у якіх будуть знойдзены астачы рыбы, ракаў ці іншых жывёл.

3. У артыкуле Ляліна „Качка і паляванье на яе” (на старонцы 22, № 6) сказана, што „чырко гняздоўца ў нас амаль усюды, за выключэннем Крыму і Украіны”. Гэта ніверна, бо на Украіне гэта вывчайні гнездавальны від. Незразумелым анахранізмам сыштэматыкі гучыць слова ў тым-же артыкуле (стар. 19), дзе гаворыцца аб „не драпежных” качках.

Проф. А. У. Фядзюшын.

Памылкі друку

У нумары 6 „Паляўнічы Беларусі” у артыкуле „Бабры ў былогі Магілеўшчыне” ўкроіся мастудныя памылкі:

1. На стар. 9: Віехаў я ня ў 1926 г., а 1930 годзе.
2. На старонцы 10 левая калёнка, 18 радок зверху, замест „не ўдалася”—треба чытаць: „не ўдалося”.
3. Старон. 11, правая калёнка, 15 радок зверху, замест „бабры ў гэтай мясцовасці не мясцовы”,—треба чытаць: „бабры ў гэтай мясцовасці маўгчыма не мясцовы”.
4. 13 старон., левая калёнка, 29 радок зверху, замест „хатка гэтага знаходзіцца”—треба чытаць: „хаткі гэтага знаходзіцца”.
5. там-же, радок 17 зынізу, замест р. „Топка”—треба чытаць: „топкая”.

Лепшым прэмія

У мэтах выяўленыя лепшай пастаноўкі працы ў рыйаварыствах і выкананыя дырэктывы партыі і ўраду па загатоўцы пушніны, мескыравіны, дзічы і г. д. Белкахотсаюз абавязыць конкурс з выдачай каштоўных прэмій як таварыствам і ячейкам, так і асобным паліяўнічым.

Чырвоная дошка

За выкананыне і перавыкананыне заданьня па пушных нарыхтоўках, Белкахотсаюзам занесены на чырвоную дошку наступныя рыйаварысты паліяўнічых:

Чашніцкае выканала на 485 проц., Копыльскае—350 проц., Гарадокскае—350 проц., Відебская—320, Крупскае—320, Аршанскае—305, Горацкае—250, Слуцкае—220, Заслаўскае—200, Магілеўскае—120, Койданаўскае—160 проц.

Чорная дошка

За невыкананыне заданьня па пушных нарыхтоўках Белкахотсаюзам занесены на чорную дошку наступныя рыйаварысты:

Нараўлянскае выканала на 8 проц., Клімавіцкае—на 10 проц., Старобінскае—12 проц. Бярэзінскае—14 проц., Парыцкае—15 проц.

Першы ўсесаюзны зъезд па ахове прыроды і развіцьці прыродных багацьцяў СССР

2 гады таму назад на адбыўшымся ў Маскве першым Усерасійскім зъезду па ахове прыроды была прынята рэзалюцыя аб неабходнасці хутчэйшага склікання па гэтаму ж пытанню ю Усесаюзнага зъезду. У выкананыне гэтага рашэння і завяршэння вынікаў работы 1-га Усерасійскага зъезду і склікаецца гэты Усесаюзны зъезд, якому прыдаецца надзвычайнае значэнне, паколькі склікаецца ён у момант найвялікшага напружання ўсіх сіл краіны па сацыялістычнай перабудове народнай гаспадаркі. Як ужо відаць з саме назвы, гэта будзе зъезд не толькі па ахове прыроды, але і па пытаннях развіцьця прыродных багацьцяў СССР.

Галоўнейшай задачай зъезду будзе—развязаць праблему па щыльнейшай увядзенія вымаганіяў народнай гаспадаркі з задачамі аховы, развіцьця і выкарыстоўвання прыродных багацьцяў з мэтай выяўленыя скрытых яшчэ ў прыродзе рэсурсаў. З газетных звестак мы амаль кожны дзень пазнаем аб новых вялізарных посьпехах, дасягненнях у апошнія часы цэлым радам вынаходцаў савецкіх вучоных як у галіне горных разведак (дасьледванні Хібінскіх масіваў, новыя заляжы каменнага вуглю, жалеза, нафты, каляровых металяў—у Казакстане, Сібіры, на Дальнім Усходзе і г. д.), так і ў галіне адкрыцця новых рэсурсаў жывёльных і расылінных

(развіцьцё рыбных промыслаў, выкарыстоўванне новых пушных аб'ектаў, адкрыцьцё каўчуканосаў, валакністых і іншых тэхнічных расылін).

Але, бязумоўна, непамерна большая колькасць прыродных багацьцяў яшчэ толькі закранута навуковымі дасьледванніямі, або застаецца зусім не адкрытай і чакае сваіх дасьледчыкаў. З гэтага пункту погляду зъезду належыць надзвычайна важная і ганаровая роля—ня толькі садзейніца развіцьцю і алагачэнню ўжо адкрытых краініц натуральнага сыр'я, але і щыльна ахоўваць ад несвячасовага зынічнення ўсе тыпы дзікай прыроды з іх навыяўленымі, пакуль што, магчымасцямі, з мэтай найбольш хутчэйшага іх вывучэння і выкарыстоўвання.

Для ажыццяўленыя паказанай задачы зъезд намячае правесці тэрыторыяльнае плянаванье сеці запаведнікаў з тым, каб у іх было магчымым ахоўваць вучасткі дзікай прыроды ва ўсіх зонах Саюзу—тундры, тайге, зъмешаных лясоў, лесастэпу, стэпу і пустэчы; у кожнай з гэтых зон ёсьць свае выпрацаваныя тысячагодзізя расылінныя і жывёльныя савобчаствы, сурова прыспасобленыя да жыцця ў даных умовах. Сярод гэтых натуральных савобчастваў ёсьць бязумоўна вельмі шмат каштоўнейшых, карысцінейшых для чалавека відаў, але яшчэ не вывучаных, не разгаданых навукай у сэнсе іх магчымага ў бліжэйшым будучым практичнага значэння.

Вось для захаванья такіх, някранутых пакуль чалавекам вучасткаў прыроды, дзе маглі-б захавацца і вывучацца не вывучаныя пакуль аб'екты прыроды і патрэбны паказаныя тэрыторыяльныя запаведнікі ва ўсіх прыродных зонах неаб'ятнага Савецкага Саюзу, бо ва ўсіх іх могуць быць важнейшыя ў будучым—гаспадарчыя аб'екты.

У папярэдній праграме зъезду, намечаны шмат якія праблемы, звязаныя з паляваннем і паляўнічай гаспадаркай, у прыватнасці будзе рад дакладаў па пытаннях акліматызацыі шмат якіх відаў паляўнічай фаўны, па пытаннях прымесловага зъвераводства, тэрмінах учынення палявання, аховы пералётных птушак на шляхах пралёту і ў мясцох іх зімовак і г. д.

Асобная ўвага будзе адведзена работе запаведнікаў і пытанню падвышэння іх культурна-асветнага і гаспадарчага значэння. З гэтаю мэтай ёсьць меркаваныя найшырокім чынам развіцьцё эккурсійную іх ролю.

Пасля зъезду намечаны эккурсіі члену зъезду ў дзяржаўныя прыморскія запаведнікі Украіны і ў дзяржаўныя крымскія запаведнікі.

Зъезд будзе наладжан на Украіне, на тэрыторыі украінскага стэпавага запаведніка „Чаплі“ (быўшая Асканія Нова, у былой Таўрыческай губ.).

Па меркаваныя БАН ад БССР у якасці дэлегата мяркуецца камандыраваць на зъезд праф. Фядзюшына, які выступіць там з дакладам аб становішчы справы аховы прыроды і перспэктывах яе развіцьця ў БССР.

Ім жа будзе дастаўлен для выстаўкі пры зъездзе рад экспаматаў, ілюструючых біолёгію бабра, прыроду запаведніка і Палесься.

Эканамічна разруха ў гарадох Заходній Беларусі

Эканамічны гаспадарчы крыйсі ахапіў увесь капіталістычны съвет. Німа ніводнай буржуазнай краіны адкуль-бы не данасіліся сыгналы вялікага беспрацоўя, голаду і жабрацтва. Асабліва ў тых краінах, якія яшчэ да так званай стабілізацыі капітулу ўтрымліваліся на замежных займы і дапамогу. У львінай долі гэта датычыцца белапанскай Польшчы, дзе прымесловасць гарматаў і куляў паставлена на значную вышыню, але дзе фабрычныя трубы тэксцілю, скуры і інш. галін ия дыміць.

Голад, жабрацтва і беспрацоўе пануюць ва ўсіх кутках акупіраваных польскім фашызмам гарадох, містэчках Заходній Беларусі.

Яўрэйская амэрыканская буржуазная газета „Тог“ піша: „німа яшчэ такога гораду ў Польшчы, дзе-б галадалі так, як у Вільні“.

Каб ілюстраваць канкрэтнымі лічбамі цяжкі крыйсі у Вільні, мы прывядзем некаторыя лічбы з Варшаўскай бундаўскай газэты „Фолкс Цайтунг“,

На працягу апошняга месяца ў Віленскім краю ліквідаваліся 4 гарбарні, 4 тартакі, 7 млыноў, 1 папяровая фабрыка, 8 цагельняў, 2 шкло-гуты, 13 краўдовых варштатаў, 8 стальран, 11 шавецкіх варштатаў, 6 съясарных і 20 іншых варштатаў, 45 гандлёва-прамысловым прадпрыемствам калёніяльнаспажывецкіх крам пагражае крах. З прычыны запазычанасці за тавары крамы падлягаюць лічытациі (аукцыён).

Прыкладам паслужыць другі горад Беласток, які да вайны быў вялікім індустрыяльным цэнтрам тэксцілю і скур, працаў для экспарта ия толькі для Расіі, але пасылаў свае тавары ў далёкія краіны, як Індыя і Кітай. З згубленнем расійскага рынку Беласток эканамічна адмірае. Пасыль вайны беластоцкія фабрыканты і купцы пачалі шукаць рынкі, якія-б менш ці больш змаглі-б замяніць расійскія, але яны мала што зрабілі. Прадсказаныні польскага міністра фінансаў Грабскага аб tym, што ў другім пасыль Ладзі тэктольным цэнтрам Польшчы—Беластоку 5 фабрычных труб ия будуть дыміць, ажыццявіліся. Замест 2300, а да вайны 10000, зараз працујуць ия больш 1600 прадаўльных станкоў.

Вялікае беспрацоўе, голад, жабрацтва ахапіла даўнейшы індустрыяльны Беласток. Тая дапамога, якую давала Беластоцкае зямляцтва ў Амэрыцы скончыла-

ся таксама як і дапамога Джойнта. Ни толькі індустрыяльныя прадпрыемствы церпяць цяжкі крыйсі, ён таксама адчуваецца ў другіх галінах жыцця. У яўрэйскіх школах настаўнікам ия выплачваюць іхні заробак.

Польскі буржуазны друк адкрыта признае, што ў бліжэйшыя месяцы эканамічнае становішча будзе намнога раз горш.

Польскі друк штодзенна друкуе заметкі пра са-магубства па прычыне беспрацоўя. Працоўныя масы гэтых двух гарадоў зусім згубілі надзею на лепшае жыццё. Маткі ўносяць сваіх дзяцей да магістратаў з прычыны голаду і пакідаюць на вуліцу. Людзі, якія згубілі надзею калі-небудзь атрымаць працу і хлеб, кідаюцца з 3-га паверху, страляюцца, вешаюцца, выпіваюць атруту і г. д.

Становішча рабочае клясы надта пагаршаецца. Ни прыходзіць і дню, каб у тым, ці іншым горадзе ия было-б выступленняў беспрацоўных.

Сялянскі рух атрымлівае ўсё больш і больш рэвалюцыйныя харектар. Ни гледзячы на тое, што весткі аб рэвалюцыйным руху на вёсцы мала пападаюць у друк, усё часцей і часцей атрымліваюць весткі аб масавых антыпадатковых выступленнях сялян. Маючы месца за апошні час масавы пераход бедных сялян Заходній Беларусі на Савецкую тэрыторыю, каб шукаць працы ў дастатковай меры ілюструе безнадзеянае жыццё працоўных мас і абнішчанье вёскі.

Усё гэта звязулецца вынікам парадкаў фашысцкай улады на акупіраванай Заходній Беларусі, дзе замест працы, хлеба, зямлі і школ даюць працоўным карнія экспедыцыі, казематы і беспрацоўе.

Рэвалюцыйная хвалья пралетарыяту і працоўнага сялянства размывае ўласнасць паноў і фабрыкантаў, ни гледзячы на здраду і правакацію ППС—вернай слугі капиталу і сумесна з імі Бунду, які даўно ўжо згубіў свой уплыў на яўрэйскіх рабочых і працоўных. Час пралетарскай рэвалюцыі ў белапанской Польшчы надыхае ўсё бліжэй і бліжэй.

Толькі пралетарская рэвалюцыя дасыць пралетарью і працоўнаму сацыяльнае і нацыянальнае вызваленіне з-пад гнёту польскага фашызму.

Б.

ВЫКАНАЕМ НАШ ІНТЭРНАЦІЯНАЛЬНЫ АБАВЯЗАК

Рэвалюцыйныя рабочыя і працоўнае сялянства Польшчы і Заходній Беларусі пад кірауніцтвам КПП і КПЗБ вядуць упартую барацьбу за звышчэйнне фашысцкага ладу, за вызваленіне працоўных мас Заходній Беларусі з-пад ярма белапольскіх акупантатаў, за абарону сацыялістычнага будаўніцтва ў СССР ад пагрозы інтэрвэнцыі.

Польскі фашысцкі ўрад з'яверскі распраўляеца з рэвалюцыйнымі рабочымі і сялянамі, шляхам карных экспедыцый, масавых забойстваў і катаванняў рэвалюцыянераў, прыраўненіем палітэволовеных да крымінальных злачынцаў, увядзеннем паліевых судоў для рэвалюцыянераў. Польскі фашызм вырваў з радоў рабочае клясы 10000 рэвалюцыйных рабочых і сялян і трymае іх у палоне ў турмах і казематах.

Сотні тысяч рабочых БССР патрабуюць беззкладнага спынення крымавых зьдзекаў над працоўнымі і палітэволовенными ў турмах белапанской Польшчы. З усіх куткоў БССР—заводаў, калгасаў саўгасаў, ад сялян аднаасобнікаў, навуковых працоўнікоў і пралетарскага студэнцтва даходзяць пратэсты і паступаюць тысячи рублёў адлічэніем на дапамогу рэвалюцыянарам Польшчы. Працоўныя масы БССР даказваюць і дакажуць на справе аб сваёй гатоўнасці выкананыя пралетарскага інтэрнаціянальнага абавязку—салідарнасці з рэвалюцыйнымі рабочымі і сялянамі Польшчы і Заходній Беларусі.

ЦК МОПР БССР, улічваючы вялікі энтузізм працоўных мас савецкай Беларусі да справы дапамогі рэвалюцыянарам у іх барацьбе з фашызмам, да справы ўздыму ударнай работы на прадпрыем-

ствах, калгасах і саўгасах, заключыў дагавор з Наркамфінам Беларусі на рэалізацыю пазыкі „З-га ра-шаючага сярод аднаасобнікаў БССР на 3800000 руб., сярод якіх вельмі слаба рэалізавана пазыка. Для гэтага ЦК МОПР БССР мабілізуе ўесь свой актыў на штурм прарыву па рэалізацыі пазыкі сярод адна-асобнікаў.

ЦК МОПР БССР, прыступаючы да гэтай вялікай баявой палітычнай задачы заклікае ўсе арганізацыі МОПР'у, уесь актыў неадкладна ўключыцца ў гэтую важнейшую работу, на паспяховасправядзеніне ў жыцьцё рэалізацыі пазыкі сярод адна-асобнікаў.

Усе работнікі райфінаддзелу, райашчадкас, рай-банкаў і райвыканкомаў павінны мабілізавацца разам з мопраўскім актывам на ліквідацыю прарываў па рэалізацыі пазыкі сярод аднаасобнага сэктару. Фінработнікі павінны быць застрэльшчыкамі па дапамозе мопраўскім упаўнаважаным рэалізацца пазыку сваёй практичнай і інструкцыйнай дапамогай.

Усім прадпрыемствам і ўстановам, якія вядуть шафетва над вёскай трэба арганізаваць выезды брыгадзіраў у якасці мопраўскіх упаўнаважаных для рэалізацыі пазыкі сярод аднаасобнікаў, галоўным чынам у выхадныя дні.

Уся работа павінна праводзіцца шляхам масавага растлумачэння сярод працунага сялянства—аднаасобнікаў і калгасчынікаў—задачы мабілізацыі ўнутраных рэурсаў на будаўніцтва 518 і 1040. Патрэбна шырока інфармаваць працунагу сялянству аб палітычным значэнні набывання пазыкі З-га ра-шаючага, што зьяўляецца неабходным для паспяховасправядзенія пяцігодкі, што зьяўляецца баявой задачай па ўзмацненню абароназдольнасці савецкай краіны выражэннем братэрскай салідарнасці з рэвалюцыйнымі рабочымі і сялянамі Польшчы і Заходняй Беларусі ў іх барацьбе з капіталізмам і фашызмам.

Цудзін.

ПА КРЫВАВЫМ ШЛЯХУ

Прэзыдэнтам польскай фашысцкай рэспублікі выдан чарговы крываўы дэктрэт аб увядзенні па ўсёй тэрыторыі Польшчы ваенна-палявых судоў. Пад гумаваю формулу гэтага закона можна падвесці ўсе дзеянні, накіраваныя супроць існуючага ладу і ў першую чаргу, зразумелая реч, дзеянні рэвалюцыйнага характару.

Па сутнасці гэтага крываўага закону сацыял-фашысцкі „Работнік“ піша наступнае:

„Ваенна-палявыя суды будуць адбывацца бяз съедзства. Дапрос вядзе асабіста праокуратат пры дапамозе паліцыі, альбо судоў. Акт абвінавачвання павінен быць урӯчан падсуднаму ў два дні пасля яго арышту. Прыватны суд павінен быць вынесен аднаголосна. Злачынствы, за якія ў звычайнім судзе пагражала кара катаргі будуць карацца ў ваенна-палявым судзе карай съмерці. Злачынствы, за якія ў звычайнім судзе пагражае іншая кара, чымсь катарга, ваенна-палявым судом будуць карацца катаргай ад 10 да 15 год.

Такім чынам у фашысцкай Польшчы можна ня толькі бяз усякіх судоў закатоўваць палітычнаволеных, але па законнаму прыгавору ваенна-палявых судоў бяз съедзства за 2—3 дні расстрэльваць рэвалюцыйнераў. Бяз съедзства ў надзвычайнім парадку, за ўзбел рабочага ў забастоўцы, ці дэмансстрацыі ваенна-палявы суд будзе засуджваць па закону на катаргу да 10—15 год.

Чым выклікана за апошні кароткі час цэлая сэрыя крываўых законаў польскага фашысцкага ўраду супроць рэвалюцыйнага руху?

Польскі капіталізм съціскаюць абшукі эканамічнага крыва, які пераастае ў гаспадарчую разруху.

Ваенна-фашысцкую дыктатуру голаду, беспрацоў, галечы з кожным днём усё мадней і мадней захлествае хвала рэвалюцыйнага руху.

Пад напорам гаспадарчай разрухі, пад напорам польмя рэвалюцыйнага руху,—польская фашысцкая буржуазія пайшла па крываўм шляху фізычнага зьнішчэння катаўніцтва ў вастрогах палітычнаволеных, па шляху ваенна-палявых судоў—па шляху расстрэлаў бяз съедзства рэвалюцыйнераў.

Калі прасачыць сучаснае катастрафічнае становішча гаспадаркі фашысцкай Польшчы, якая валіцца ў пропасць крыва, калі прасачыць нарастанне рэвалюцыйнага руху, дык зразумелым становіщам тая жахлівая лютасць законаў польскай фашысцкай буржуазіі, якая ўсімі мэтадамі тэрору хоча затрымадзіць польскі Кастрычнік—адцягнуць сваё нямінучу пагібель.

Але эканамічны і гістарычны прадэс вядзе да перамогі пралетарскай рэвалюцыі, пакідаючы ў гісторыю ўсе найлюдейшыя законы аджыўваючых клясаў, якія імкнуліся і імкнущыя зараз крываўмі расправамі над рэвалюцыйнімі рабочымі і сялянамі захаваць сваё панаванье.

І таксама, як лютымі катаўніцтва палітычнаволеных і ваенна-палявымі судамі не ўдалося затрымадзіць рэвалюцыю ў былой Расіі, так ня ўдаца Пілсудзкаму такімі ж і больш маднейшымі мэтадамі тэрору спыніць пераможны марш, пад кіраўніцтвам загартаванай у баёх з дыктатурай тэрору гераічнай КПП, Чырвонага Кастрычніка ў Польшчы.

Ян Гон.

Крываўай дыктатурай фашыстам на ўтрымаць
свайго панаванья.

Расце хвала вызваленія працуных мас.

ФАШЫСТОУСКІ ЎРАД ПІЛСУДЗКАГА АСУДЖАЕ ПРАЦОЎНЫЯ МАСЫ НА ГАЛОДНУЮ СЪМЕРЦЬ.

Гэта ня першы выпадак

(Нарыс)

Пад вечар Альжбета зварачвалася дахаты. Яна нясла на руках малое дзіцё, ахінаючы яго старой хусткай. Трымаючыся за спадаіцу маці ледзь варушылі нагамі сямігадовы Уладзік са сваёй на год младшай сястрой. Сёняшні выхад за горад, каб выпраесіць хоць кавалак хлеба на вячэрку ня прынёс карысці. У вёсцы не давалі, бо вясковай беднаце самой няма чаго есьці, а багаце і блізка не дапушчалі да сваіх сядзіб жабракоў.

Ужо ня першы раз, калі Альжбета ішла дамоў галодная і з такімі-ж галоднымі дзецимі: яна ведала, што дома холадна, брудна, а галоўнае няма чаго даць дзецим на вячэрку. Напэўна ўжо звярнуўся муж Стэфан, не адшукаўшы і сёньня работы—худы, хмуры і сядзіты. Хоць-бы якая надзея на заробак. Абы што рабіць толькі мець-бы кавалак хлеба. Але ня гледзячы ні на якія пашукі знайсці работы не ўдавалася. Біржы былі запоўнены беспрацоўнымі. Прадпрыемствы не наймалі рабочых, а больш выкідвалі на вуліцу працаўных здаўна.

Наперадзе была безнадзейнасць. Страшнымі вачыма глядзела галодная съмерць.

Сутарэнне, куды ўвайшла Альжбета, мела няпрытульны выгляд. Цывілья, вільготныя, нібы заплёваныя съцены, два драўляных ложкі без падушак, пакрытыя нейкім шмадзіцём, голы стол, з пахілымі ножкамі, печка нятопленая на працягу многіх дзён съведчылі аб панаваўшай тут бядоце, аб бесканцовым горы, якое прыходзілася цярпець гаспадарам гэтага сутарэння.

Насустроч Альжбете і дзецим з ложка ўзыняўся Стэфан. Альжбета зьдзівілася: асунуты ад голаду твар Стэфана, акутваўся ветлай ухмылкай радасці. Стэфан скапіў на руکі перапалоханага Уладзіка.

— Заўтра ў нас будзе хлеб.

Для Альжбеты мужніны слова прагучэлі, як памілаванье над прыгаворанымі дасымяротнай кары.

— Ты не жартуюш, Стэфан?—ціха запытала Альжбета, баючыся, каб не парушыліся, ня зыніклі зноў гэтыя хвіліны радасці.

— Заўтра будзе хлеб,—паўтарыў Стэфан,—я знайшоў работу на расьпіловачным заводзе.

Альжбета ня верыла, што нарэшце скончыцца галоднае існаванье. І толькі тады супакоілася, калі Стэфан падрабязна расказаў, як яму выпадкова пашанцевала і як яго залічылі рабочым на дравяны склад расьпіловачнага завodu пана Бісьпінга. Паклаўшы дзіцё на ложак Альжбета яшчэ доўга гаварыла з мужам, забыўшыся нават пра Уладзіка і Ядзю, якія заснулі галоднымі, але з надзеямі, што заўтра будзе хлеб.

Ноч была спакойная, ціхая. Сутарэнне спала. Зрэдка толькі варушыўся на ложку Уладзік і спрасоўнічаў шаптаў засмаглымі губамі:

— Мамка, хлеба... Хоць маленькі кавалак...

Альжбета чула шопат сына, але неварушылася, укутала галаву падранай коўдрай і ціха плакала. Гэта былі сълёзы ня першай ночы за ўсё сваё гарапашнае жыццё.

Раніцой заклікаючая музыка гудкоў дала ѹцелі да сутарэння. Стэфан ускочыў з ложка. Нешта прыемнае заказытала ўнутры. Гудкі клікалі на работу. Якраз гэткім заклікам яны гучэлі два гады таму назад, калі Стэфан працаў токарам. Тады ён кожную раніцу, адпраўляючыся на работу сънедаў, браў абед і хоць працаў па 12 гадзін, але ведаў, што заробіць на ежу і сабе, і жонцы, і дзецим. А цяпер...

— Э, ды што там... махнуў рукоў Стэфан і пасыпешна накінуў на галаву заношаную шапку.

Усталі і Альжбета. Яна правяла мужа на вуліцу, не гаворачы ні слова, бо разуменне таго, што муж трэці дзень ня еўши стане на работу, клалася цяжкім каменем на сэрца, на адчуванье.

Гэтым днём Альжбета з дзецимі не пайшла за горад. Прыйшла сутарэнне, рыхтавалася да сустрэчы мужа, які павінен прынесці чаго-колькі з ежы. Уладзік з Ядзяй да поўдня не ўставалі з ложка. Яны ўжо не прасілі есьці. Ведалі, што ва ўсім сутарэнні ня знайдуць ні крошкі хлеба. Адна надзея была на Стэфана. Яго чакала сям'я як забвіцеля.

У чаканыні марудна цягнуўся дзень. З вуліцы даносіўся тупат ног, шум, гомай... Вуліца гарадзкой ўскраіны поўнілася буднічным клопатам.

Нарэшце за дэзвярыма сутарэння пачуліся чыесці хуткія крокі.

— Татка, татка...—кінуліся да дэзвярэй дзеци, але застылі, зьдзівіўшыся нечаканасцю.

У дэзвярох вырасла постачь незнаёмага чалавека. Зьбялеўшая Альжбета тримаючы на руках малое дзіцё, накіравалася на сустрач. Але незнаёмы, не падыходзячы бліжэй, апавясьціў:

— Стэфан Анджыеўскі памёр, забярэце труп...

І незнаёмы выйшаў з сутарэння. А над упаўшай маткай на падлозе галасіла троє абшарпаных галодных дзеций бесправоўнага.

На заўтра мясцовай польскай газета сярод гарадзкой хронікі надрукавала кароткі пэтытныя радкі: „Учора на тартаку пана Бісьпінга памёр у часе працы рабочы Стэфан Анджиеўскі. Прычынай съмерці, як заключыў доктар, з'віўся працяжны голад. Да ўчорашняга дню Анджиеўскі быў бесправоўным“.

Гэта ня першы выпадак.

Сабакагадоўля

Справа здача

1-й Рэчыцкай раённай выстаўкі сабак, 14 чэрвеня 1931 году

У Рэчыцкім раёне, як паказала гэта выстаўка, ёсьць добрыя сабакі, але іны выміраюць і без тэrmіновых мер, аб якіх я буду гаварыць ніжэй, уперад гэта справа не пасунецца, а будзе занепадаць.

Усюго на 1-й раённай Рэчыцкай выстаўцы экспертызе было прад'яўлена 53 сабакі, пераважна ганчакі. Сабакі былі разьбіты па пародах і распінваліся толькі ў аднай адкрытай клясе. Ня ведоу чаму, але клясы малодшага ўзросту ня было, а таксама ня было клясы смычкоў, пар, стай.

Рускія ганчакі

Выжляцы

№ 41 „Трызвон”, 1 г. 6 м., баграны з лёгкім чапраком, уласнік Пігулеўскі В. С., вёска Каравацічы. Вельмі моцны, высока-пародны, з правільнімі рычагамі і гонам выжлец. Адзін яго недахоп—перад лапы чудзь у разьмёце і галава магла-б быць па сэрві, з больш цёмнымі вокаў. Присуджаецца 1 вялікая срэбная мэдаль.

№ 46 „Марс”, 2-х восеній, чапрачны, належыць Сасноўскому П. Д. Рэчыца. Тыпічны, моцны, з добрай галавой, вухамі і вачмі. Правільны гон. Да недахопаў адношу вельмі чырвоны падпал для рускага ганчака і мае невялікі падгрудачак—усе гэтыя якасці не ад рускага ганчака.. Трохі відная пераслэжана сціны—упаўне аднак дастоен БСМ, якая яму і прысуллюе—2 вялікая срэбная мэдаль.

№ 18 „Палёт”, 11 месяцаў, пад лёгкім чапраком. Належыць Чыжыку А. гор. Рэчыца. Малады, яшчэ ня вусім складзены, але вельмі прыкметны выжленак, вельмі пародная, тыпічная галава, перад ногі і лапы добрыя. Слававатая яшчэ сцінка. Заднія ногі простыя. З узростам і пры лепшым кермленыні (худы) бязумоўна палепшыцца 1 будзе на кенскі вытворца. 1-я малая срэбная мэдаль.

№ 40 „Урал”, 1 г. 9 мес. Зусім багравы пад лёгкім чапраком, уласнік Сташук І. В. Рэчыца. Кругом на від добры, вельмі пародны выжлец. Розында—калодка, сціна, гон, ногі і лапы, але мае „шпичную” (бульдожжу) чэлюсьць, што не дасмагчыма паставіць гэтага выжлеца на павіннае месца. За бульдожину яго трэба было-б пакінуць без узнагароды, але прымаючы пад узага тое, што апрача гэтага, праўда, буйная недахопу, выжлец вельмі добры—я знаходжу магчымым даць яму высокую узнагароду і прысуджаю яму 2-ю малую срэбную мэдаль.

№ 8 „Мільтон”, 2-х восеній. Чапрак-Тэмпеля. Эдавальняючая калодка, добрыя ногі і лапы, добры гон, трохі съравата, з пераломам, галава—3-я малая срэбная мэдаль.

№ 7 „Яры”, 4 восеній, чапрак, Вейкуна Н. Б., мястечка Вацілевічы. Вельмі добры, з добрай галавой, з вухамі, вокаў, выжлец, добрага калодка, перад лапы трохі ў разьмёце, а горш за ёсё, што выжлец мае „шпоры”, што лёгна съведчыць ад прымесіпольскай крыўі. Калі-б ня было прыбыльных пальцаў—выжлец быў-бы куды далей уперадае. 4-я малая срэбная мэдаль.

№ 20 „Марс”, 2 восеній, чапрак Эзмініцкага А. М., г. Рэчыца. Даволі тыпічны, з найлепшай сцінай выжлец, недастаткова рэбраў, съветлаваса вока, заднія ногі—карэвіна. 5-я малая срэбная мэдаль.

№ 51 „Кэрзон”, Уласнік Абрамовіч Н. А. Рэчыца. Ня кенская, але трохі брылястая галава. Вока съветлаве, сціна добрыя, магла-б быць больш рабра. Слававатая бабка. Заднія ногі добрыя. Першая бронзавая мэдаль.

№ 38 „Набат”, 1 г. 5 мес. Чапрачны, уласнік Эзурскі К. І.—і Дюрдзево—ладны выжлец, але вельмі чырвоны падпал і круглае вялікаватасе вуха—яўны прызнак прымесіпольскага ганчака. Трохі задоўгі гон і трохі падуздават.

№ 43 „Марс”, 4 восеній, з трохі відным чапраком, уласнік Вевяроўскі. Някепская галава і вельмі добра въбітая калодка. Гон нікудыны. Слававатая бабка і лапы ў разьмёце і распушчаны. Заднія ногі—карэвіны. 3-я бронзавая мэдаль.

№ 4 „Мілорд” Баграны, вярней жоўты, мае прымесь дварнягі—зънят з рыту.

Рускія гончыя

Выжлаўкі

№ 53 „Веста”, 8 восеній, чапрачная, уласнік Сэмпель Ф. М. Васількова, Блесткая, пародная выжлоўка, усюды добрая, адзін яе недахоп—невялікі падгрудачак і... яе асаністасць, што выклікае некаторую вялікую выжлоўку. Першая вялікая срэбная мэдаль.

№ 22 „Діана”, 2-х восеній, чапрачная, уласнік Уруцін І. Г. Рэчыца. Вельмі тыпічная, з добрай галавой і калодкай выжлоўка. Пярэднія лапы трохі ў разьмёце і слававатая бабка, у апошнім добрая. 2-я вялікая срэбная мэдаль.

№ 5 „Туля”, 7 восеній, чапрачная, уласнік Сарокін Н. Ф. Рэчыца. Тыпічная пародная выжлоўка, але выстаўлена ў беспарадку, худая, уласнік заяўвіў, што ёй ня 7, а 3 гады, але вусім зъвесценым зубы і вялікі гавородзі за тое, што ёй ня менш 6-7-8 восеній. Калодка выжлоўкі, колькі дазваляе судзіць адцягнутыя грудкі, і сціна добрыя. Добрая галава і вока, вуха чутачку за вяліка і пярэднія лапы ў разьмёце. Наогул вельмі пародная выжлоўка. 1-я срэбная мэдаль.

№ 21 „Роза”, 3 восеній, чапрачная, уласніка Каракін М. С., в. Сеўдскае—даволі тыпічная, з добрай сухой галавой, выжлоўка. Вуха трохі задоўга, хадзіць і правільнае—трохкунткам і добра ляжыць. Заднія ногі і лапы добрыя. Пярэднія ў разьмёце. Недастаткова падшэрстка (прымесь польскага ганчака)—другая малая срэбраная мэдаль.

№ 26 „Роза”, 4-х восеній, чапрачная, уласнік Каліта В. І. г. Рэчыца. Добрая выжлоўка, з добрай галавой і калодкай. Чудзь ніскапірада. Трохі звалывае гон і падлышавата—3-я срэбраная мэдаль.

№ 47 „Альма”, 1 год, Баграная, з лёгкім чапраком, уласнік Варонін А. М., в. Рудня. Ладна въбітая выжлоўка, але вельмі напалохана, ня ўмесе хадаіць на шворцы і не дасцца глядзець. Галава магла-б быць сушэй. З узростам павінна направіцца, 4-я срэбраная мэдаль.

№ 1 „Пальма”, 3 восеній, баграная, з лёгкім чапраком, уласнік Гічык Д. А., г. Рэчыца. Вельмі тыпічная з віду выжлоўка, калодка добрая, добрыя ногі і лапы. Усю справу пусе шчучая чэлюсьць і звалывае гон. 5-я малая срэбраная мэдаль.

№ 12 „Дора”, 3 восеній, чапрачная, уласнік Леванёнак М. в. Алізаравічы. З найлепшай сухой тыпічной галавой выжлоўка, але дробная косьцю і расцягнута. Перад лапы чудзь у разьмёце. 1-я бронзавая мэдаль.

№ 31 „Палазка”, 3 восеній, баграная, з лёгкім чапраком, уласнік Капянок Ф. Вельмі моцная, з найлепшай калодкай выжлоўка, пярэднія ногі у разьмёце. Съветлаваса вока і съветлыя нюх. 2-я бронзавая мэдаль.

№ 23 „Вісла”, 3 восеній, чапрачная, уласнік Глушанік С. Ф., г. Речица. Дробня, не ў парадку. Правіслая сьпіна. Галава добрая, найлепша выразна пока, вуха на храшчи. Перад лапы ў разъмёце. З я бронзавая мэдаль.

№ 19 „Пальма”, 10 месяцаў. Нівыразнай масыці, бес пародная—зьніта з рыту. Уласнік Брэль, м. Васілевічы.

Англа-рускія ганчакі

Выжляцы

№ 37 „Саздаль”, 3 восеній, чорна падпалы, уласнік Шыхавец М. І., в. Дзюрдзела. Ладны ў рабочых ладах, выжлец. Аднак, трохі расцягнут і закаротак шчыпец. У апошнім добры. 1-я вялікая сярэбраная мэдаль.

№ 32 „Марс”, 3 восеній, чапрачны, падпалы, уласнік Казачкоўскі М. Ф., г. Речица. Модны, у тыпу польскага ганчака выжлец. Трохі затоўсты (прибранисты) і слабаватая бабка,—у апошнім добры. 2-я вялікая сярэбраная мэдаль.

№ 39 „Шомбер”, 3 восеній, чорны падпалы, уласнік Секач І. І., г. Речица. Модны, з добрай галавой у калодцы выжлец. Задня ногі каровінай. Парэдня лапы ў разъмёце, але сціснуты ў камок, модныя. Сечаны гон. 1-я малая сярэбраная мэдаль.

№ 27 „Пірат”, 3 восеній, чорны падпалы, уласнік Кушель П. Б., в. Бабчы. Драбнаваты, але з найлепш зьбітай калодкай выжлец. Пярэндня ногі і лапы добрыя. Ня кепскі гон. Задня ногі простила. З я малая сярэбраная мэдаль.

№ 15 „Дунай”, 2 восені, чорны падпалы, уласнік Палявы К., в. Слабада. Модны, з добрай калодкай, але простаплечы выжлец. Нікуды нягодны гон, лапы ў разъмёце. 1-я бронзавая мэдаль.

№ 33 „Райф”, 3 восеній, чорны падпалы, уласнік Лунін А., в. Аляксандровічы. Модны, з добрай сьпіной і калодкай выжлец. Слабая бабка, падудаваты, звален гон. 2-я бронзавая мэдаль.

№ 16 „Бойка”, 3 восеній, чорны падпалы, уласнік Радчук В. М., в. Елізаваўчы. Выжлец модны з добрай калодкай, але гон вельмі нягодны і лапы ў разъмёце. З я бронзавая мэдаль.

№ 49 „Вільгон”, 2 восеній, чорны падпалы, уласнік Лемяшкоў В. В., в. Даэрэжын. Хадя і з добрай галавой, але дробны, з распушчанымі лапамі і няважным гонам выжлец. 4-я бронзавая мэдаль.

№ 42 „Верны”, 3 восеній, чорны падпалы, уласнік Макарэнка І. Я., г. Речица. Добрая галава, але малаватае вуха. Слабаватая почка. Ногі і лапы модныя. Ня вельмі добры гон. 5-я бронзавая мэдаль.

№ 13 „Барс”, 1 год, чорны падпалы, уласнік Гічык В. А., в. Дуброва. Выжлец з добрай галавой і сьпіной. Мала рабра (з узростам напрапіцца). Падлыжаваты, нікуды ня варты гон. 6-я бронзавая мэдаль.

№ 36 „Рэкс”, 2 восеній, чорны падпалы, уласнік Пішчук Ф. Д., в. Даюровічы. У тыпе польскага ганчака выжлец, але дробны косьцю, недастаткова грудзі, адвіслы зад, галава нядурная, вуха добрае. 7-я бронзавая мэдаль.

№ 35 „Жулік”, Кашыцкага Пакінуты без узнагароды, як ія тыпічныя, мала пародныя, нікакі каштоўнасці для сабакагадоўлі неўяўлюючыя.

№ 44 „Чэк”, Міхальчукі Пакінуты без узнагароды, як ія тыпічныя, мала пародныя, нікакі каштоўнасці для сабакагадоўлі неўяўлюючыя.

№ 25 „Барбос”, Астапенка Пакінуты без узнагароды, як ія тыпічныя, мала пародныя, нікакі каштоўнасці для сабакагадоўлі неўяўлюючыя.

№ 10 „Пірат”, Саландова Пакінуты без узнагароды, як ія тыпічныя, мала пародныя, нікакі каштоўнасці для сабакагадоўлі неўяўлюючыя.

№ 9 „Бучы”, Сымеяна Пакінуты без узнагароды, як ія тыпічныя, мала пародныя, нікакі каштоўнасці для сабакагадоўлі неўяўлюючыя.

Польска-рускія ганчакі

Выжлоўкі

№ 6 „Граза”, 6 восеній, чорна падпалая, уласнік Таран Н. в. Горваль. Вельмі добрая, з найлепшай галавой і калодкай выжлоўка. Ногі і лапы добрыя, модныя з добрымі (касмімі) рыхагамі. Адзіны недахоп — піскавародная. 1-я вялікая сярэбраная мэдаль.

№ 14 „Муха”, 4 восеній, чорная падпалы, уласнік Чудкоўскі І., в. Горваль. Нядурная, з добрай калодкай выжлоўка, трохі кароткашнока. Перад лапы трохі ў разъмёце і невялікая каровіна, у апошнім добрая. 1-я малая сярэбраная мэдаль.

№ 34 „Лютра”, 2 восеній, чорны падпалы, уласнік Кашицкі Т., в. Раманаўка. Выжлоўка тыпу польскага ганчака, але не хапае (для польскага) шпор, вельмі моцная, з найлепшай польскай гончай галавой. Слабаватая сьпіна, перад лапы ў разъмёце. 2-я малая сярэбраная мэдаль.

№ 3 „Вісла”, 1 г. 6 мес., чорны падпалы, уласнік Тулупаў С., в. Копыль. Вострашчокая выжлоўка, сьпіна з перасыльнай, слабаватая. Недастаткова рабра (з узростам можа раздасца). Задня ногі добрыя, вуха і добрае вока. Бронзавая мэдаль.

№ 28 „Вісла”—Мішкова П. Беспародныя. Яўна выяўленыя тыпы помесі ўсіх краевіх сабачых. Зъніты з рыту.

№ 11 „Пройда”—Радчукі

№ 17 „Дора”—Смаліяна

Ірландзкія сэтары

Сучкі

№ 45 „Дзіана”, 6 месяцаў, уласнік Вараб'ёў, в. Дземякі. Сука напамінае ірландца старога тыпу. Мае дазволеныя белыя плямы, аднак ія вельмі пародная: дрэнна азета, бедна косьцю, мала тыпічна. Адзінае, што добра ў гэтай сабакі—гэта галава з найлепшым вокам. 1-я бронзавая мэдаль.

№ 48 „Дока”, 4 гады, уласнік Сасноўскі П. Дробная з нетыпичнай галавой. Калодка ія дрэнная. Парочныя ногі і лапы, сьветлыя адчесы на гачах і пяры—з нацяжкай прысуджаю ёй 2-ю бронзавую мэдаль.

Сэтэр-Гарден

Кабель

№ 2 „Пірат”, 5 поле, уласнік Ляхавец А. П., г. Речица. Даволі тыпічная галава, але вельмі мяслістая вуха. Вока вельмі добрас. Нівыразны падпал. Грудзі добрыя. Слабая почка, і наогул зад слабаваты, бязмускульны. Пяро аблезлае. Лапы ў разъмёце. Бронзавая мэдаль.

Ангельскі Пойнтар

Кабель

№ 30 „Боб”, 1 год, кофэйна-дёмны, уласнік Нельскі М. В., г. Речица. Вострашчокі, а нікуды нявартым (загнутым) прутам, вуха на храшчи. Наогул, искайка недарэчнасць з найлепшага роду пойнтараў. Без узнагароды.

Нямецкая Аўчарка

Кабель

№ 50 „Ральф”, Шэры, уласнік Ануфрэйчык Н. Г., г. Речица. Добра зьбіты шчанюк, на добрых нагах і з моцнай сьпіной, але па малодосці (6 мес.) экспартысе не паддагае, а запісаў яго я ў справаздачу тут толькі таму, іаб ведаць, што інават і ў такім аддалётым месцы, як Речица праяўляеца інтарэс да гэтага найлепшага сабакі—нямецкай аўчаркі. Треба думачь, што ў недалёкім будучым мы ўбачым і „Ральфа” на Усебеларускай выстаўцы, дзе спцыялісты па аўчарках ацэніць гэтага шчанюка па заслуках.

Хочацца заўважыць у канцы спрацаадачы, што ўзровень рэчыцкіх сабак сярэдні, але ва ўсякім выпадку лепшыя, чым таго можна было чакаць. Бедны аддзел выжлаў (іх і няма ў РВ-

чыцы). Няшмат і англа-рускіх. Прыходзіца вядзўляцца, як гэта да гэтага часу ў Рэчыцу не пранік на столькі добра за-рэкамэндавашы слабе англа-рускі ганчак.

За тое аддаел рускіх ганчакоў вельмі добры, але трэба агаварыца, што на ўсіх рускіх ганчаках, выстаўленых на гэты выстаўцы, лёна відны «сблізь іх варкі ва ўласным саку»,— парочныя чэлюсьці, съветлыя вочы і г. д. Усё гэта адзнакі вымірання і хоцаца веरыць, што рэчыцкія таварышы паліўнічыя не дапусцяюць канчаткову вырадаўца або расчыніца ў агульной маёс маёл пародных сабак сваіх рускіх, а зараз-жа прымльюць ім съвежай крыў.

Мне здаецца, што перш-на-перш Рэчыцы хапіла-б двух смычкоў рускіх гончых дэбрых, на зредных іхнім рускім, крыўём. Такіх ганчакоў можна дасцяць і трэба дасцяць, бе, бязумоўна, што калі гончыя можна дасцяць і трэба дасцяць, калі іх будзе прыміта съвежая, чужая кроў да гэтых найлепшых сабак, яны вырадаўца канчаткова. Мне перадавалі, што аднін з відебескіх ганчатнікаў А. Д. Мінаков мяркую прадаць спайдо маладога рускага (ад Случайнага і Займы б. цітамі Белкахотсаюза). Гэты выжлец, якога я судзіў на гэтым годзе на Відебскай выстаўды—вельмі падыходзіць па тыпу да Рэчыцкіх рускіх і трэба думаць, ён сыграў бы ў Рэчыцы вялікую ролю у асьвяжэйшыні крыў мясцовага рускага ганчака. Адно трэба паверыць: паходжанье Займы—маткі «Караля». Калі мне памяць не звяяне, яна куплена з Гомельскага раёну і трэба праверыць, ці няма ў ёй вроднай крыўі з Рэчыцкімі сабакамі. Праўда, бацька гэтага Карала—Случайкі паходзіць ад хлебнікаўскіх сабак і ўяўляе сабой зусім новую кроў. Ва ўсякім выпадку я-б настаяцельна раю рэчыцкім таварышом набыць 1—2 пары рускіх гончых для аднаўлення сваіх, нядрэнных рускіх гончых, якія, аднак, лёна выраджаюцца.

Не могу іх раіць таварышам рэчыцкім паліўнічым зэвесці ў слабе англа-рускіх гончых, якія, як вышэй сказаў, зарэкамэндавалі сябе даўно, як найлепшыя рабочыя сабакі, к таму-ж на сёнейшні дзень англа-рускі ганчак з'яўляецца найбольш чистакроўным ганчаком і ва ўсякім выпадку парабонаўча большкроўны, чым сучасны рускі ганчак, Павінен, аднак, сказаць, што зроблены начатак на шляху развязання англа-рускіх гончых трэба прызнаць няўдалым па-першое таму, што начатак зроблен ня з выжлоўкі (якую пры адсутнасці выжляцца можна было-б дзе ўгодна павяваць), а з вымірца, а па-другое таму, што выжлец набыты, як відаць з прыведзенай вышэй аценкі, добрым вытворцам лічыцца іх можа, калі ён будзе і нядрэнным работнікам.

Урэшце хацеў-бы пажадаць рэчыцкім таварышам, якія ўзяліся за адбор лепшых сабак, не забываць ніколі пра паліўнічыя якасці сабак, а выміріць паліўнічую можна толькі на спробе, а не на выстаўцы. Вось чаму і трэба не абмяжоўвацца аднымі

выстаўкамі, а разам з імі, нават часцей іх праводзіць палявым спробы, на якіх адбіраць для пароды лепшых па работе і крыўі.

Судзьдзя—Барташ.



Райтаварысты і ячэйкі!

Памятайце, што кожны паліўнічы павінен удзельнічаць у распаўсюджваныні сваёй часопісі. Арганізуіце і разгарніце масавую работу па падпісцы на

,ПАЛІЎНІЧЫ
БЕЛАРУСІ“

УВАГА ВАЛЮТНАМУ ТАВАРУ

Набліжаєцца зімовы сэзон загатоўкі пушніны і мехавой сырвіны. Да новай загатоўчай кампаніі ўрадам дадзена цвёрдае заданьне дзяржаўным загатавіцелям на чале з Ўсесаюзным аў'яднаннем „Саюзпушніна“—і адпаведным відам кааперацыі—Хлебажывёлаводсаозу, паляўнічай кааперацыі, спажывецкай кааперацыі і інтэгральным саюзам—павысіць тэмпы пушна-мехавых загатовак, усіліць збор пушніны з тым, каб палепшыць снабжэнне працоўнага насельніцтва і фарсіраваць вывоз за мяжу.

Ужо ў мінулую кампанію, калі аў'ём пушных загатовак быў ніжэй, чым намечана плянам на прадстающую кампанію,—пушназагатоўкі звоймалі ў нашай народнай гаспадарцы адно з першых месц і прыраўняваліся ўрадам к хлебазагатоўкам. Зараз гэтая вучастак набывае яшчэ большае эканамічнае значэнне.

Але апрача сваёй высокай удзельнай вагі, у агульным гандлёвым балансе краіны, пушная справа мае вялікае гаспадарча-палітычнае значэнне. Першы савецкі пушны аукцыён у сакавіку гэтага году ў Ленінградзе давёў гэта з усёй перавыкананасцю.

На гледзячы на тое, што гэты першы ня толькі ў першыяд савецкай улады, але і наогул ў гісторыі нашай краіны, аукцыён быў арганізаваны ў першыяд, калі навакол ва ўсіх капиталістычных краінах адбывалася навала „дэмпінгавага“ паходу супроць савецкага саозу,—на аукцыён прыбыло 128 гандлёвых прадстаўнікоў буйнейшых замежных пушнамехавых фірм з усіх краін зямной кулі, закупіўшых на аукцыёне на некалькі мільёнаў залатых рублёў пушніны.

Другі пушны аукцыён, які будзе арганізаваны ў Ленінградзе ў будучым годзе, абяцае даць яшчэ большы гаспадарча-палітычны эфект. І зараз трэба належным чынам падрыхтавацца да яго: загатовіць пушнога тавару больш колькасцю і лепшага па якасці, каб выручыць больш золата для патрэб

нашай калектывізацыі і прамысловасці. Гэта адказная задача стаіць ў парадку гаспадарчага дня і павінна быць абавязкова выканана ў найбольш поўным відзе. Вялікую ролю ў справе выканання гэтай задачы могуць і павінны адыграць нашы калгасы.

Вялікі размах калектывізацыі адчыняе зусім выключная магчымасці ў галіне загатовак пушніны і меҳсывріны, запасы якіх на нашых калгасных палёх у нашых лясох і вадаёмах маюцца ў вялікай колькасці.

Для таго, каб атрымаць гэтая агромністыя бағацы і ператварыць іх у крэйніцу прыбытку для калгасыніка і дзяржавы, трэба толькі арганізаваная плянамерная работа. У сувязі з гэтым урадам дано заданьне ўсім праўленням калгасаў заключыць контрактацийныя дагавары з дзяржаўнымі і кааперацыйнымі загатавіцелямі па загатоўцы калгасынікамі розных відаў пушніны. Для гэтай мэты калгасынікам выдающа авансы грашыма, паляўнічымі і баявымі прыпасамі, таварамі шырокага ўжывання, хлебам і фуражом і ім забясьпечвацца таксама бесперыпнная работа на промыслах, бо яны звальняюцца ад працгужпавінасці і ад скарыстання іх на іншых работах кампанейскага парадку.

Зараз справа толькі за калгасынікамі-паляўнічымі, якія павінны тэрмінова арганізавацца ў арцелі, брыгады і разьвіць свою работу так, каб самім атрымаць найбольшу карысць і даць карысць дзяржаве. А магчымасці ў гэтай галіне неабмежаваны.

Трэба дадаць, што, бязумоўна, неабходна таксама садзейнічаныне мясцовых партыйных і грамадзкіх арганізацый, бо ў мінулую кампанію пляны пушнамехазагатовак ня былі выкананы галоўным чынам з прычыны недастатковай увагі гэтай справе з боку мясцовой грамадзкасці.


У гэтым годзе такая недапушчальная зьява ня можа быць цярпіма.

Усесаюзнае аў'яднанне „Саюзпушніны“.

ЗГОДНА ПАЛАЖЭНЬНЯ АБ ПРАВІЛАХ ПАЛЯВАНЬНЯ— ПАЛЯВАНЬНЕ НА ЛІСУ І ЗАЙЦА У БССР ПАЧЫНАЕЦЦА З 20-ГДА КАСТРЫЧНІКА



РАЙТАВАРЫСТВЫ І ЯЧЭІКІ ПАЛЯЎНІЧЫХ ПАВІННЫ САЧЫЦЬ ЗА ЗАХАВАНЬНЕМ ГЭТАГА ТЭРМІNU. ■ ■ ■



ПРАЦЯГВАЕЦЦА
АДПІСКА
НА ЧАСОПІСЬ



1590

„ПАЛЯЎНІЧЫ БЕЛАРУСІ”

Орган беларускага прамысэла-каапэрацыйнага саюзу паляўнічых

ВЫПІСВАЙЦЕ, ЧЫТАЙЦЕ, РАСПЛАЎСДЖВАЙЦЕ!

СКЛАД СУПРАЦОУНІКАЎ ЧАСОПІСЬ:

Знаўцы паляўніцтва: праф. Федзюшын, Маркевіч,
Есіпаў, Зубароўскі, Качыоні, Пятрункевіч, Вініцкі,
Лялін, Пячонкін, Генэрозаў, Рохманін, Штам,
Сацінскі, Чэлішчаў, Салін, Лаўроў, Патцэр і інш.

ШТО АДБІВАЕ ЧАСОПІСЬ?

Паліванье, рыбы промысел, зьвераводства, аруж. тэхніку, сабакагадоўлю, будаўніцтва паляўнічай гаспадаркі і калгасбудаўніцтва, быт паляўнічага і рыбака. У кожным нумары даецца агляд замежнага паляўнічага друку.

ШЫРОКА СТАВІЦЦА ЛІТАРАТУРНЫ АДДЗЕЛ: АПАВЯДАНЬНІ, НАРЫСЫ, ВЕРШЫ.

ПАДПІСНАЯ ЦАНА:

- на год . . . 2 руб. — кап.
на 1/2 года . . . 1 руб. 20 кап.
асобны нумар . . . — 30 кап.

Падпіска прымаецца ва ўсіх паштовых аддзяленнях і раённых таварыствах паляўнічых.